

МАГДАЛЕНА

30к.1
6382



1917



1921



А.
Т.

Зоk. 1
6382

Пролетары ўсіх краёў, злучайцесь!

МАЛАДНЯК

Штотомесячна літаратурна-мастацкая
і грамадзка - політычная часопісъ
Цэнтральнага Бюро Ўсебеларускага
аб'яднанія поэтаў і пісьменьнікаў
„Маладняк“

— ПАД РЭДАКЦЫЯЙ —
М. ЧАРОТА, М. ЗАРЭЦКАГА, Ал. ДУДАРА

Год выданья пяты

С шытак дзесяты
КАСТРЫЧНІК

ВЫДАНЬНЕ ЦБ „МАЛАДНЯКА“
М Е Н С К — 1927



Заказ № 118. У ліку 1.000 экз. Галоўлітбел № 26506.

1-ая друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

А. Блок

Дванаццаць

1

Чорны вечар.
Белы сънег.
Вечер, вечер!
На нагах не стаіць чалавек.
Вечер, вечер,—
На ўсім божым съвеце
Завівае ведер
Белы съняжок.
Пад съняжком—лядок,—
Золь, імжака.
Кожны хадок
Коўзаецца—небарака.
Ад дому да дому—
Над вуліцай канат.
На канате плякат:
„Уся ўлада Устаноўчаму Сойму“.
Бабулька заходзіцца—плача,
Ніяк ня ўцяміць, што значыць,
Навошта гэткі плякат бліскучы,
Такі кавалак—назола!
Колькі-б вышла для дзетак ануч,
А кожны—босы і голы.
Бабулька, як курыца,
Перакулілася праз сънежны ком.
— Ох, матка боская, заступніца,
Ня жыцьцё ад бальшавікоў...
Вечер трывожны,
Не адстae і мароз.
І буржуй на раздарожжы

Затуліў каўнерам нос.
 А гэта хто? Доўгія космы,
 Мармыча ў поўголаса:
 — Здраднікі!
 — Згубілі Расію!
 То, мабыць, пісьменьнік—
 Вітыя...
 А вось і доўгаполы—
 Пад ветрам зморшчыў лоб.
 — Што сёньня невясёлы,
 Таварыш поп?
 Помніш, як бывала
 Пузам пёр ўпярод,
 І крыжом зіяла
 Пуза на народ?
 Вось пані ў каракулі
 Да другой падвярнулася:
 — Мы ўжо плакалі, плакалі...
 Пасылізнулася
 І—гоп—расыягнулася!
 Ай, ай!
Цягні, паднімай.
 Вечер гуляе
 Рады і залы.
 Падалы ўзьбівае,
 Падарожных росіць,
 Рве, мне і носіць
 Плякат угары:
 „Уся ўлада Устаноўчаму Сойму“...
 І слова даносіць:
 ... І у нас быў сход, вядома...
 ... Вось у гэтым доме...
 Абгаварылі.
 Пастанавілі:
 На раз—дзесятку, на нач—дваццаць пяць...
 ... І меней ні з кога ня браць...
 Хадзем спаць...
 Чорны вечар.
 Пусьцее вуліца.

Адзін валацуга
 Сутуліцца,
 Ды сьвішча вецер.
 Гэй, нябожа!
 Самахоць
 Пацалуемся...
 Хлеба!
 Нам чаго чакаць?
 Ну, праходзь!
 Чорнае, чорнае неба.
 Польмя сумнай злосцьці
 Ў грудзёх занялося...
 Чорная злосцьць, съятая злосцьць...
 Таварыш! глядзі
 Востра!

2

Гуляе вецер, мігціцца сънег.
 Ідуць дванаццаць чалавек.
 Вітовак чорныя рамні,
 Наўкол—агні, агні, агні...
 Ў зубах цыгарка, падраны брыль,
 Туазом бубновым съпішу-б пакрыцы!
 Свабода, свабода,
 Бяз крыжа съятая!
 Тра-та-та!
 Халодна, таварышы, халодна!
 — А Кацька з Янкам у карчме...
 — Ў панчосе керанкі ў яе!
 — І Янка грошай мае шмат...
 — Быў наш Янук, а стаў салдат!
 — Ну, Янка, сукін сын, буржуй,
 Маю пацалаваць спрабуй!
 Свабода, свабода!
 Бяз крыжа съятая!
 Кацька Янку пацянае—
 Чым, чым пацяшае?..
 Наўкол—агні, агні, агні...
 Аплеч ружэйныя рамні...
 Рэвалюцыйны трымайце крок!

Ня драмле вораг, пільнуе змрок!
Таварыш, стрэльбу ямчэй нясі!
Давай пальнём па съятай Русі—

Па іэзьбянаі,
Па кандовай,
Ды па тоўстазадай!
Эх, эх бяз крыжа!

3

Як ўзяліся нашы хлопцы
У чырвон-гвардыі служыць;—
У чырвон-гвардыі служыць—
Буйну голаву злажыць!
Эх, ты, гора-горкае,
Ды салодкі кон!
Стрэльба аўстрыяцкая,
Драны палітон!
Мы на гора ўсім буржуям
На ўвесь съвет пажар раздуем,
На ўвесь съвет пажар ў крыві,—
Госпадэі, благаславі!

4

Үеща сънег, ліхач крычыць.
Янка з Кацькаю ляціць—
Електрычны ліхтарок
На аглобельцы...
Ах, ах, паддай!..
У шынэлі ён салдацкай—
Не салдат, а нейкі фацэт!..
Завівае чорны вус,
Ды закручывае,
Ды выпручывае...
Вось дык Янка—гэта зух!
Вось дык Янка—съмелы рух!
Кацьку дуру абнімае,
Загаварывае...
Кацька слухае яго,

Зубкі зъязюць жамчугом...
 Ах ты, Каця, мая Каця,
 Тоўстамордзенькая...

5

У цябе на шыі, Каця,
 Ад нажа майго рубец.
 У цябе пад грудзьмі, Каця,
 Знак пакінуў маладзец!
 Эх, эх, паскачы!
 Дні вясёлыя зълічы!
 Ў панскіх вопратках хадзіла,—
 Пакрасуйся, паходзі!
 З афіцэрамі блудзіла,—
 Дык пацешся, паблудзі!
 Эх, эх, паблудзі!
 Сэрца лёдам халадзіць!
 Помніш, Каця, афіцэра—
 Галавы ён не знасіў...
 Ці ня ўспомніла, халера?
 Ці забылася зусім?
 Эх, эх, ўспамяні,
 Спаць з сабою памані!
 Гэтры шэрыя насіла,
 Ела панскі шоколяд,
 З юнкяр'ём гуляць хадзіла—
 З салдацьцём пашла гуляць?
 Эх, эх, саграши!
 Будзе лепей на душы!

6

І зноў насустрач угрунь імчиць,
 Ляціць ліхач, ляціць, крычыць...
 Стой, стой!.. Андруха, пераймай!
 Пятраха, ззаду забягай!..
 Трах-тарарах-такс-такс-такс-такс!
 Узвіўся ў неба сънежны гмах...
 Ліхач наўцекі з Януком...
 Узводзь курок! Яшчэ пальнём!

Трах-тарарах! Ты будзеш знаць
 З чужою дзеўкай як гуляцы!..
 Уцёк, зладзюга! Уцякай!
 Назаўтра помсты ты чакай!
 А Кацька мёртвая ляжыць,
 І з раны кроў на сънег бяжыць.
 Што, Кацька, рада? Ні гу-гу...
 Ляжы ты, падла, на сънягу!
 Рэволюцыйны трымайце крок!
 Ня дрэмле вораг, пільнуе змрок

7

І ізноў ідуць дванаццаць—
 Толькі стрэльбы браскацяць.
 Твар у беднага забойцы
 Пабялеў, бы ў мерцвяка.
 Праз сувей сънегавыя
 Разагнаў трывожны шаг.
 Хустку зьвіў вузлом на шыі—
 Не апоміцца ніяк...
 Ты чаго такі маркотны,
 Невясёлы стаў такі,—
 Ці бяз Кацькі тэй самота
 Сэрца съціснула ў ціскі?..
 — Эх, сябры мае, браточки!..
 Гэту дзеўку я кахаў...
 Не адну хмяльнную ночку
 З гэтай дзеўкай скаратая...
 З-за гарэзнасці бядовай
 У палаючых вачах,
 З-за радзімачкі пунсовай
 Каля правага пляча
 Загубіў я, бесталковы,
 Загубіў я згарача... ах!
 — Ну, разынюняўся, разъліўся...
 Ці-ж ня баба ты, Пятро!
 — Хочаш, богу памаліся!
 — Хочаш вывярнуць нутро?
 — Гэй, Пяtruха, схамяніся!

— Над сабой трымай контроль!
 — Час настаў цяпер інакшы—
 Не для гора і тугі!
 Трэба скончыць справу нашу
 Нам, таварыш дарагі!
 І Пятрусь свой бег спыняе,
 Судішае ён шагі...
 Ён галоўку узьнімае,
 Ён ізноў павесялеў...
 Эх, эх!
 Пагуляць цяпер ня грэх!
 Сёньня ты, буржуй, ня съпі—
 Дзыверы крукам зашчапі!
 Склепы, сховы адчыній,
 Да галоту сустракай!

8

Ох, ты, гора горкае!
 Доля нудная,
 Сумная!
 Я часіну тут
 Прявяду, правяду...
 Я патыліцу
 Пачашу, пачашу...
 Я гарбузікі
 Пагрызу, пагрызу...
 Я і ножычкам
 Паласну, паласну!
 Ты ляці, буржуй, зязюлькаю!
 Выпью крові я
 За любоў маю
 Чбрнабровую...
 Хай бог апякуеща над ёю...
 Нудна!

9

Ня чутна шуму гарадзкога,
 Над неўскай вежай цішыня,
 І больш няма гарадавога—

Гуляйце, хлопцы, бяз віна!
 Стaiць буржуй на раздарожжы,
 Схаваў ў каўнер съсінелы нос.
 А поруч з ім съпіну наёжыу
 Сабака, падтуліўшы хвост.
 Буржуй, як цюцька стаў галодны,
 І да зямлі нібы прырос.
 Съвет даўны цюцькаю бязродным
 Стaiць за ім, паджаўшы хвост.

10

Загуляла завіруха,
 Ой, ой, завіруха!..
 Ўсё пад белай пацярухай
 Захавалася кругом!
 Сънег ўзъвіваецца слупом,
 Рассыпаецца наўслонь.
 — Ох, мяцель якая, спасе!
 — Гэй, Пятруха, ня хістайся!
 Ад бяды цябе мо' спас
 Залаты іконастас?
 Несьвядомы ты, ды дзе там—
 Сам падумай лепш пра гэта!
 Хіба рук крывёй ня спляміў
 Цераз Кацькіна каханьне?
 — Шаг трымай рэволюцыйны,—
 Вораг шлях нам не зачыніць!
 Ўпярод, ўпярод,
 Рабочы народ!

11

І ідуць бяз імені святога
 Ўсе дванаццаць ў даль.
 Да ўсяго гатовы,
 Ніпачым ім жаль...
 Іх віントоўкі гневам веюць
 На варожыя съяды...
 У завулкі, дзе завеі,
 Дзе ўзълятае сънег, як дым,
 Дзе ня вырвецца з сувеяў

Ні стары, ні малады.
 Ў вочы б'е
 Чырвоны съцяг.
 Гулка ймкне
 Разъмерны шаг.
 Съмерць снue
 Варожы шлях.
 І пыліць завея ў вочы
 Дні і ночы напралёт...
 Ўпярод, ўпярод,
 Рабочы народ!

12

Ўдалъ ідуць ўсяўладным шагам.
 Ноч. Завея. Мітульга.
 І сабака недзєе ззаду.
 Нібы злодзей, закульгаў.
 — Адвяжыся, шалудзівы,
 Я штыком паласкачу!
 Съвет стары—брахун паршывы,
 Адыйдзі—пакалачу!
 ... Скаліць зубы—воўк галодны
 Хвост паджаў—не адстae—
 Той сабака—злы, бязродны...
 — Адгукніся, хто ідзে?
 Хто махнуў чырвоным съцягам?
 — Цемра гэткая кругом!
 — Хто там ходзіць беглым шагам?
 — Хто скаваўся за рагом?
 — Ўсё роўна пераможам,
 Лепш здавайся мне жыўцом!
 — Чуеш, горай стацца можа!
 Гэй, выходзь, страляць пачнём!
 Трах-такс-такс! І толькі рэха
 Адгукаецца—гу-гу...
 Ды завея доўгім съмехам
 Заліваецца ў сънягу...
 Трах-такс-такс!
 Трах-такс-такс!

Так ідуць ўсяўладным шагам—
Падтуліў сабака хвост...
На чале з крыавым съязгам,
Праз завеі сънежны гул,
Абаронены ад куль,
Над завейным крокам кволым,
Пэрлам белым сънежных столак,
У вяночку з белых роз—
На чале—Ісус Хрыстос.

Пераклад А. Дудара.

С. Хурсік

Барвянныя бляскі

Сыплецца з дрэў пажоўкае лісьце. Шаласьціста, звонка.
Сіній наміткай трымціць, кіпяціцца ў полі асеньняя смуга.
На пажоўкыя прасьцягі лягла задума цяжкая.

Сумна.

Над высокай ліпавай алеяй панскага дзядзінцу бесперастанку крычаць-дзяруцца беспакойныя вароны. Падчас яны ўзрываюцца ўверх і там, як вір, чорнай зграйай віоцца ў паветры, налятаюць адна на другую, а то зьбіраюцца вялікай кучай ды хутка ляцяць цераз голае поле да алешніку, што на балоце.

Пану Заворскаму сумна. Было весела, а стала сумна.

Сум падкраіся няпрыкметна, разам з восеньню, разам з тым, як з нямецкага фронту пайшлі кудысьці на Расію рускія дывізіі, як пайшлі чуткі, што Керанскі праваліўся, а ўладу захапілі бальшавікі. Адбіраюць фабрикі, заводы, маёнткі.

Заможныя людзі выїжджаюць заграніцу. Пан Заворскі ў нерашучасьці. Яму сказаў камандыр польскага легіёну, пан Левардоўскі, што тут, на Меншчыне, бальшавікоў ва ўсякім разе ніколі ня будзе. Аднак, жыць пану Заворскаму ўсё роўна стала нялёгка: вярнуліся з фронту салдаты—і вёскі занепакоіліся. З дня-на-дзень зьбіраюцца прысьці дзяліць яго маемасць.

„Не паддамся,—думае пан Заворскі, прагульваючыся па дзядзінцы з газэткай у руках,—я іх правучу!..“

Думае, і тоўстыя чырвоныя губы складаюцца ў злую, гіранічную ўсьмешку.

„Абы пан Левардоўскі даведаўся, адразу ж з цэлым легіёнам прыскочыць—паадрываю галовы!..“

Задыміў цыгарку і разваліста прысеў на лавачку, адкуль, як на далоні, відаць былі: зялёны лужок, аграмадны, чисты, як люстра, пруд, дальш—белыя мураваныя пакоі, а яшчэ дальш—вялічэзны стромкі касьцёл.

І ўсё гэта,—разам з сінім небам і зялёнім садам,—завалілася, уніз вярхамі, у пруд.

— Фю-фю-фю...—ціха насыцтвае пан Заворскі любімы романс, што жонка кожную раніцу іграе яму яго на роялі,—фю-фю-фю...

Дрэннуў пальцамі па калене і сама здаволена адваліўся да съпінкі лавачкі.

„Быць ня можа!—захвалявалася думка,—мужыкоў за-спакоім, а тады зноў зажывём!.. Такое багацьце, прыгожасці!.. Хе-хе.. Мужыкоў неабходна ўзяць у добрыя руکі, трэба паказаць ім, каб яны не забываліся, хто яны!.. Хе-хе“...

— Маць яго туды!.. Ламі, Зымірок!—пачуўся з двара разьюшаны нэрвовы голас,—давай сюды заложым колік!.. Ламі!.. Гэ-эн!..

Пачуўся моцны трэск і ўсьлед за ім магутны выбух съмеху і крыку.

Пан Заворскі ўстаў, хутка вышаў на прагаліну ў садзе і моўчкі съціснуў рукамі голаў.

— Ах!—стрымана прастагнаў пан Заворскі,—пшэпадлам!.. Пана Левардоўскага нема!.. А-ах!..

Далей скапіўся рукою за бліжэйшы куст і замёр.

А на дварэ tymчасам пахвіліна мацнеў людэкті гоман, трэск, шум. Аж надрываліся, брахалі сабакі.

Усім натоўпам кіраваў Зыміцер. Ён толькі што вярнуўся з арміі і, абураны несправядлівасцямі, рашыў змагацца з багатымі. Дома да яго хутка далучылася амаль што ўся вёска.

Надумаліся перш-на-перш адабраць у пана коні, каровы, съвінні і зараз-жа падзяліць іх паміж собку.

Цяпер яны выломлівалі ў хлявох замкнёныя дзвіверы, выганялі на двор усю жывёлу, якая толькі там была.

— Што-ж я раблю?!—апамятаваўся раптам пан Заворскі і ўgrpунь кінуўся да пакояў,—о, жона, дзеци!.. Хлопы, пся крэў!.. Хлопы!..

— Тра-рах!.. Трах!.. Трах!..—раптам прарэзала людзкі гоман некалькі стрэлаў.

Затрашчаў ля палацаў прыгожанкі парканчык, і ўесь натоўп рынуўся на дзядзінец.

— Стой!.. Пся крэў!

— Уцякай!..

— Стой!

— Пачакай, хлопцы!.. Адаб'емся!—крычаў Зыміцер, стараючыся спыніць уцякаўшых таварышоў.

Але ўсё было дарэмна. Кожны ўцякаў, што было моцы і куды папала.

Усьлед за натоўпам на дзядзінец раптам узъбегла чалавек пятнаццаць узброеных легіянераў.

— Стой, постшэлямы!..

Легіянёры на момант спыніліся, прыпёрлі ложы стрэльбаў да плеч і ўсьлед за натоўпам па зямлі мятынуўся сымядзючы сіні дымок. Паветра ўстрасянуў глушачы залп.

Некалькі чалавек з уцякаўшых спыніліся і паднялі ўгару руکі, большасць жа ўцякаўшых былі ўжо далёка за панскім дзядзінцам.

Легіянёры падбеглі да тых, што здаліся, і, б'ючы іх ложамі стрэльбаў, пагналі да палацаў, дзе ў нязвычайнім замілаваныні абдымаліся і, як дзяўчата, цалаваліся пан Заворскі з ротмістрам Левардоўскім.

— Седэм чловек злапалісьмы, пане ротмішчу!—лісльвіненка далажыў ротмістру маладзенькі, апрануты ў вайсковае адзеніне, шляхцюк, прылажыўши да казырка два пальцы правай рукі.

— Па двадзесяце пеньцы!—важна распарадзіўся нізенькі і таўсты, з тонкім ножкамі, вусаты ротмістр,—прэндко!..

— Росказ, пане ротмішчу!

— Па двадзесяце пеньцы... Хе-хе-хе... Па двадзесяце пеньцы—хо-хо-хо,—здаволена зарагатаў пан Заворскі, узяўшыся рукамі за дрыжаче пуза,—гэ-гэ-гэ, ото добжэ... пся кроў!..

Потым узяў Левардоўскага пад руку і асыцярожненка | павёў яго да пакояў, а легіянёры, б'ючы і штурхаючы здаў- | шыхся сялян, павяді іх да стайні, каб выкананаць над імі „рос- | каз“ пана ротмістра Левардоўскага.

* * *

Да пажоўклага дзядзінцу ціха, як на крыльях мяккіх, падкралася чарнявая золкая ноч.

Ледзь чутно зывіць на дрэвах сухое лісъцё. Ціхія мэлёдыі ператварающа ў якоесь таемнае шапаценіне ды шалясьціста плывуць па верхавінах дрэў, па люстравай гладзі пру-

да—аж да самых пакояў пана Заворскага, дзе ў вялічэзных вокнах зіхаціць съятло.

Праз адчыненая фортачкі ў сад вырываюцца гульлівія, півучыя акорды рояля, съціпла хвалюеца кволы жаночы галасок.

Съціх рояль, і пакой запаўняеца шыплівымі і сыклівымі гукамі пахвал.

Кампаніі весела. Ротмістр Левардоўскі замілаваны гожасцімі сямейнага жыцьця Заворскіх, а Заворскія захапляюцца тонам і розумам пана Левардоўскага.

— Тэраз я естэм пшэконаны,—кажа расчулены пан Левардоўскі да пані Заворскай,—жэ щэнсьце на земі ест...

— Ест, але не завшэ і не вшэндзе,—напята-разумна заўважае на гэта пан Заворскі,—щэнсьце—дым...

— Не, няпраўда!.. Тэраз я естэм пшэконаны: щэнсьце ест!.. Ест, як естэм я, як ест вшыстко!..

— Я згодзам сен з панам Левардоўскім,—кажа съціленькім галаском пані Заворская і ветла ўсміхаецца расчуленаму госьцю.

Пан Левардоўскі апушчае ўніз голаў, хвілін колькі быццам штосці думае, потым устае з крэсла і ціха падыходзіць да ручкі пані Заворской.

— Мушэ прэндко ехаць... Тэраз такі час... Ежэлі вам до,—прыедземы і постшэлямы вшысткіх хлопув!..

— Гдзе маце ехаць?—пытае пані Заворская.

— Поедземы до маёнтку пана Асіноўскаго: там тэж кепскі справы...

— Шчэнсьліве... Дзенькуемы.

— Бардзо прошэ!..

Ротмістр Левардоўскі аддаў легіянэрам загад аб хуткім ад'ездзе.

Цераз поўгадзіны па дарозе ад маёнтку пана Заворскага застукалі капыты уланскага ўзводу. Топат хутка патануў у вільготнай далі.

Ціша.

Хмурыцца нач. Нізка па небе кудысьці сунуцца цяжкія хмары. Шаражнуўся ведер, і ліпавая алея загула, застагнала цяжкімі стогнамі, зашыпела здушанымі хрыпамі. Зацярушыўся драбніосенькі дожджык.

У пакоях пана Заворскага раптам стала нудна і жудасна.

Паны Заворскія каля гадзіны яшчэ, пасъля ад'езду пана Левардоўскага, сядзелі і сяк-так праводзілі час.

Што далей, пану Заворскаму станавілася ўсё больш і больш неспакойна і жудасна. Нарэшце, ён паразыў ісьці спаць.

Лёг. Галаву захінуў у коўдру і суцішыўся. Да вушэй далятае лёгкае дыханьне жонкі, ціхі гоман ліпавай алеі.

Ледзь звёй вочы—чуе: хтосьці ходзіць па залі старэчымі шагамі... ідзе да спальні... кашляе...—Так калісьці хадзіў нябожчык бацька пана Заворскага. Заворскаму жудасна; хо-чаца крычаць аб паратунку, але не хапае сілы; у жылах застывае кроў...

— Уцякай адгэтуль, сынок...— нагінаецца і, здаецца Заворскому, кажа яму бацька,—уставай ды ўцякай...

Пан Заворскі прахопліваецца. Хрысьціцца. Але яго ахоплівае яшчэ большы жах. Дрыжыць усё цела, ляскаюць зубы, як ад страшэннага холаду.

Да слыху далятае, як цемра, як вада, наступае, паўзе гуд ліпавай алеі, якісьці гоман, плач, енкі, пракляцьці і маленіні...

Пану Заворскаму съціскае грудзі, займае дыхаць... Яго погляд міжвольна спыняецца на печцы, што супроць вакна. Па печцы, як жывыя, варушацца якісь барвяныя цені, ні то бласкі...

— Што гэта??!

— Др-р-р-р!— раптам грымнулі і задрыжэлі парадныя дзьверы пакояў.

Пан Заворскі мэханічна прыўстаў і сеў на ложку.

Праз хвіліну зноў пачуўся такі-ж самы стук.

„Значыць, людзі,—уэрладавана падумаў пан Заворскі, бачачы, што віда праходзіць жах, супакойваюцца нэрвы,—з жывымі людэймі іншая справа...“

Нахутка апрануўся, узяў са съцяны ключ і рэвольвэр і пайшоў да парадных дзьверей.

Толькі паднёс да дзьверей ключ, як зноў хтосьці з нячуванай сілай ударыў у дзьверы.

Пан Заворскі мэханічна падаўся назад і зъюча-бешана спытаў:

— Кто такі?!

— Жолнэжы!—адказаў знадворку хрыпаты, зларадасны голос.



- Пан Левардоўскі?!
- Адчыній, сукін сын!..
- Хлопы, пся крэў! — крыкнуў разьюшана пан Заворскі і стрэліў у дэ́зверы,—постшэлям вшисткіх!..
- Ламі, мальцы!..
- Адчыні, гад, а то бомбу ўкінем!..
- Пся крэў, постшэлям!..
- Адчыній!.. А то пакоі твае на шчэпкі разломім!..

Раптам грымнуў новы ўдар у дэ́зверы. Апошняя з трэскам разъляцеліся. Цяжкім кавалкам дрэва пана Заворскага штурхнула ў ногі, і ён, як саламяны мяшок, зваліўся назем.

— Бяры яго!

У адзін момант некалькі чалавек падхапілі пана Заворскага і пацягнулі да пакою. Адтуль чуўся няпрытомны жаночы піск.

— Кладзі яго! — загадча распарадзіўся Зымітрок, які задумаў адплациць пану за ранішні пачастунак.

Бліснула хваравіта-кволае съятло ліхтара, і пакой запоўніўся вяскоўцамі.

- Што? Элавілі? Га?! О-го-го-го!..
- Кладзі, мальцы!.. Ды ідзеце бабу яго супакойце!..
- О, раны боскі!.. Цо вы хцэце?! — затузаўся, завар'яваўся пан Заворскі.

— Лажыся!

— З якей рац'ї?.. Нігды ў жыцьцю!.. Ай!..

Два здаровых хлопцы ўміг звалілі яго на падлогу ды прыціснулі да зямлі: адзін сеў на голаў, другі — на ногі.

— Да позвольте, господа! — закрычаў здаўленым голасам пан Заворскі, — да какое вы имеете право?! Где-же законності?.. Граждане!..

— Які-ж табе, гадзюка, закон?.. Мы-ж па твайму закону панскаму паступаем!..

Прысадзісты, каранасты Зымітрок нагнуўся над панам Заворскім, падняўверх халат і садраў уніз штаны.

Пан Заворскі скрыгатнуў зубамі і з усіе сілы ірвануўся з зямлі. Сядзеўшыя на ім хлопцы захісталіся, як птушкі на каноплях.

— Трымай, гада, мацней! — крыкнуў Зымітрок і з усіе сілы пырнуў пана Заворскага ў бок ботам. Пан Заворскі аўкнуў і ўпаў назем.

— Пустите, говорю!—хрыпей ён, стогнуучы на падлозе.
 — Пачынай, Эымітрок!.. Хутчэй!..

Зымітрок узяў з рук у гаварыушага да яго таварыша пучок агрэставых розаг, памахаў крыху імі ў паветры, як-бы спрабуючы іх спрыт і моц, плонуў у руку і, што было ў яго сілы, цяў імі па аголеным целе пана Заворскага.

З-пад скурь буйнымі кроплямі пыренула кроў.

— Ты нас бізунамі, а мы цябё твайм-жа агрэстам... Мы, брат, не вінаваты, што ён у цябе з калючкамі парос!..

— Які пан, такі ў яго і агрэст.

— Ай, родненъкія, браточки!.. Прабачце!..—заяўкаў, уочыся, як уюн, пан Заворскі.

— Табе прабачыць?! Гах!.. Гах!.. Нал.. Сукін сын!..

— Ай, родненъкія!.. Ай, міленъкія,—роў пан Заворскі.

— Гах!—ускрыкваў толькі Зыміцер, як спушчаў на съпіну пана Заворскага розгі,—а во табе!.. Сёння шкурў з нас зъдзіралі твае легіёны, а во табе!.. А во, што коні ў хлеў забіраў!.. А во, што па судох нас цягаў!.. А во табе, што кроў нашу піў!.. Га! га! га!..

— Бі яго, Зыміцер, бі!—разьюшана крычалі хлопцы.

Зыміцер з налітымі крывею вачымі бесъперастанку біў пана Заворскага.

— А во табе, што бацьку майго, без пары ў труну палажыў!..

Акryваўленае цела пана Заворскага дрыжэла, як асінавы ліст. На падлозе стаяла чорная лужына крыві. Са здаўленых грудзей пана Заворскага, як у калеючага кабана, вырываліся толькі цяжкія, хляпясьлівія хрыпы.

— А пані саўсім як ня жывая,—заўважыў адзін з хлопцаў, вышаўшы са спальні.

— Хто яшчэ, хлопцы, хоча?.. біце?!—спытаўся, урэшце, ледзь зводзячы дыханьне, Зыміцер,—я ўжо не магу...

— Ды што яго біць: усё роўна ён нічога ня чуе!

Зыміцер съцёр з ілба пот, кінуў на пана Заворскага акryваўлены пучок агрэсту і ў руکі ўзяў стрэльбу.

— Ну, хутчэй... Марш!—крыкнуў ён, узяў яшчэ ў руку ліхтар і хуткімі крокамі пайшоў на двор.

За ім шмыгнулі з пакояў і астатнія хлопцы.

На дварэ расхадзілася навальніца. Вецер пляваўся мокрымі лісьцямі і з нізкамі кідаўся на барвянае полымя, што гуляла па панскіх будынках ды аграмаднымі языкамі лізала цемень асеньняга неба.

Чорныя клубы дыму з страшэнным гулам несьліся ў вышыню.

Хмары іскраў і бліскучых залатых вуглёў віліся ў паветры жудасным роем ды тухлі дзесяці далёка, пад барвянымі хмарамі.

Ваколіцы, бы крывёю, заліло агнёвымі барвяна-чырвонымі бляскамі.

Зъмітрок з сваімі сябрамі захінуўся за пакоі і зьнік за садам.

Да агню пачалі зьбірацца людзі з суседніх вёсак.

— Але глядзі ты,—кажа стары дзед свайму суседу,— які съвет пайшоў: бывала дасыць пан розаг—і людзі маўчаць, а цяпер глядзі—хочь-бы добра пашкадавалі... божа-божа!..

— Разумна робяць! Калі зводзіць панскі род, дык зусім, з насенінем—так, каб і рук пасъля ня было за што зачапіць!.. Гэта добра!..

— Хадзем, мужчыны, а то яшчэ прыскочаць легіёны, дык пазаразаюць!..

Кучка сялян павярнулася ды хутка падалася ў поле.

— Гэта добра. Хай гарыць. Мо' будзе жыць лягчэй!..

Альбэрт Рыс Вільямс

Уся ўлада Саветам^{*)})

1

Яшчэ адна зіма несла голад съмартэльна хворай Расіі. Падалі з дрэў апошнія каstryчнікавыя лісці, і разам з імі ападалі апошнія скалкі давер'я ўраду.

Усюды безгалоўе і оргії спэкуляцыі. Цягнікі з продуктамі абрабоўваюцца. Паводка папяровых грошай льлецца з друкарскіх варстатаў. У газетах несканчоныя колёнкі пра налёты, забойствы і самагубствы. Начное жыццё і дамы гульняў жывуць поўным ходам, у іх праігрываюцца і выігрываюцца вялізныя стаўкі. Рэакцыя адкрытая і наглая. Буржуазія выхваляе Карнілава, як вялікага патрыёта, заместа таго, каб судзіць яго, як зрадніка. Але ў іх патрыятызм—толькі пустая гутарка і мана. Яны просяць немцаў прыйсьці і адresaць Петраград—галаву рэвалюцыі.

Радзянка, экс-прэзыдэнт Думы, не саромячыся, піша: „Хай немцы бяруць сталіцу. Хаця яны разбураць флёт, але яны задушаць Саветы“. „Зіма заўсёды была лепшым прыяцелем Расіі,—кажа буржуазія,—яна здолее вызваліць нас ад гэтай праклятай рэвалюцыі“.

2. Роспач выклікае паўстаньне

Зіма, што насоўвалася з поўначы, жаданая для прывілеваных клясаў, несла жудасць пакутным масам. Па меры таго, як ртуть спадала да нуля, цана на хлеб і апал паднімалася ўсё вышэй і вышэй. Порцыі хлеба скарачаліся. Хвасты дрыжачых ад холаду жанчын, што стаялі па цэлых начах на мёрзлых вуліцах, рабіліся даўжэй. Лёкауты і забастоўкі дада-

^{*)} „All Power to the Soviet“. A fragment from „Through the Russian Revolution“ by Albert Rhys Williams.

валі новых беспрацоўных. Абурэнъне ў сэрцах масы вылівалася ў горкіх прамовах, падобных да наступнага слова аднаго выбарскага рабочага: „Цярпець і цярпець—вось што яны нам раяць заўсёды, але што яны далі нам, каб мы маглі цярпець? Хіба Керанскі даў нам больш есьці, як цар? Праўда, больш слоў і абязанак. Але хлеба ня болей. Цэлыя ночы мы чакаем у чаргах хлеба, мяса і ботаў і адначасна, як тыя дурні, пішам на нашых штандарах „Воля“. Адзіную волю мы маем—гэта тая самая старая свабода працаўца, як нявольнікі, і паміраць з голаду“.

Гэта сумнае зьявішча пасля восьмі месяцаў прамоў і маніфэстаций па вуліцах. Усё, што яны здабылі,—кульгавыя ногі, нядужыя рукі і прывілей паміраць з голаду і мерзнуть на вачох съмяшлівых чырвоных штандараў: „Зямля сялянам“, „Заводы рабочым“, „Сусьветны мір“.

Але болей яны ўжо ня носяць па вуліцах сваіх чырвоных штандараў. Даволі маленьняў і просьбы. У настроі, які нарадзіўся з распачы і расчаравання, яны цяпер дзейнічаюць—шалёна, жорстка, але дзейнічаюць. У гарадох паўстаўшыя рабочыя выганяюць фабрыкантаў з іхніх кантор. Экономы стараваюцца іх супыніць, але іх саджаюць у тачкі і вывозяць з заводаў. Машины супыняюцца, матэрыялы псуюцца, у прамысловасці поўны застой. У арміі салдаты кідаюць свае стрэльбы і ўцякаюць з фронту сотнямі і тысячамі. Выбарныя эмісары стараваюцца затрымаць іх палкімі адозвамі. Яны маглі бы з такім-жэ посьпехам зьевярнуцца з адозваю да абвалу. „Калі да першага лістапада ня будзе прынята рашучых кроکаў да замірэння,—заяўляюць салдаты,—то ўсе акопы спусьцеюць. Уся армія рушыць на тыл“.

На флёце адкрытае непадначаленне. На вёсцы сяляне захопліваюць маёнткі. Я пытаю барона Нольдэ:

- Чаго хочуць сяляне ў вашым маёнтку?
- Самога маёнтку,—адказвае ён.
- Якім чынам яны зьбіраюцца здабыць яго?
- Яны ўжо яго здабылі.

У некаторых мясцовасцях падобныя захваты адбываліся з бяссэнсоўным разбурэннем. Вакол Тамбова неба чырванела ад полымя гарашчых сенавалаў і сяліб. Паны дрыжаць за сваё жыццё. Раззлаваныя сяляне рагочуць з оратараў, якія ста-

рающа іх супакоіць. Вайсковыя атрады, пасланыя падавіць паўстаныні, пераходзяць на бок сілянства.

Расія, зламіўшы галаву, ляціць у бяздоныне. Над гэтым відочышчам беднаты і руйнаваныня кіруе кучка гаваруноў, якая завецца Часовым Урадам. Гэта амаль мярцвяк, які лечыцца падскурным успырскванынем у выглядзе пагроз і абязаныня ў саюзьнікаў. Перад заданынем, якое патрабуе валатоўнае сілы, ён слабы, як дзіцё. На ўсе запатрабаваныні народу ён мае адзін адказ: „Чакайце!“ Спачатку было: „Чакайце да канца вайны“, а цяпер: „Чакайце да Ўстаноўчага Збору“. Але народ больш ня хоча чакаць. Давер'е да ўраду стражана дазваныня. Народ верыць толькі ў самога сябе, толькі гэтая вера можа спасці Расію і правесьці яе праз багну руйнаваныня, толькі ў установы, створаныя ім самім. Ён верыць. Ён глядзіць цяпер на новых правадыроў, якія вышлі з яго ўласнага асяродку, ён глядзіць у бок Саветаў.

3. Хай Саветы будуць Урадам

Лета і восень былі съведкамі паступовага росту Саветаў. Яны прыцяглі да сябе жывыя сілы ў кожнай грамадзе. Яны былі школамі выхаваныня народу, які ім давяраў. Сетка мясцовых Саветаў была разьвінута ў шырокую, моцна пабудаваную організацыю. Новая пабудова, якая вырасла ў лусцы старога. Па меры таго, як стари аппарат раскідаўся, новы браў на сябе яго функцыі. Саветы ва многіх галінах ужо дзейнічалі, як урад. Было неабходна толькі абвясціць іх урадам. Тады Саветы будуць называцца тым, чым яны былі ўжо ў рэчаіснасці.

З усіх глыбінь цяпер паўстаў магучы кліч:

„Уся ўлада Саветам!“

Гэты кліч, як лясны пажар, праляцеў па ўсёй краіне. Марракі Балтыцкага флёту кінулі яго сваім таварышом з Чорнага, Белага і Жоўтага мора, і адтуль даліцелі назад водгуки. Вёска і завод, казармы і вайсковы фронт зьліліся ў крыку, які гучэй мацней і настойдівеj з кожнай гадзінай.

У нядзелью чацвертага лістапада Петраград грымеў хорам шасцідзесяці вялізарных масавых мітынгаў. Троцкі, прачытаўшы адказ Балтыцкага флёту, на маё прывітаныне запрасіў мяне сказаць прамову ў Народным Доме. Тутака вялікія хвалі людзей істот залівалі дзъверы, круціліся вірам у сярэдзіне і разъ-

ліваліся паводкаю ў калідорах. Яны ўліваліся ў салі, напаўняючы іх да адказу, таўпіліся сотнямі на лаўках і віселі там, нібы гірлянды пены. З вірлівага прыбою ўзынімаўся магутны голас, які разъліваўся, нібы прыбой, сотнямі тысяч галасоў, якія грымелі: „Далоў Часовы Ўрад!“, „Уся ўлада Саветам!“ Сотні тысяч рук узьнімаліся ў кляцьбе змагацца і памерці за Саветы.

Цярпеньне беднаты скончылася. Пешкі і пушачнае мяса паўсталі. Цёмныя масы, якія доўга былі пасыўнымі, але паўсталі, нарэшце, ня будуць больш цярпець пагарды і не паддадуцца гіпнозу правадыроў, якія, не зважаючы на іх пагрозы, съмяюцца з сваіх абязданьняў. Яны ўзялі ініцыятыву ў свае ўласныя рукі і патрабуюць ад сваіх лідараў ці весці рэволюцыю далей, ці скласці свае паўнамоцтвы. У першы раз эксплёатаваныя нявольнікі, съядома выбраўшы пару для свайго вызваленія, падаюць голас за паўстанье і бяруць сабе ўладу шостай часткі сьвету. Вялікая рызыка з боку людзей, не спрактыкаваных у дзяржаўных справах. Хіба яны здатны да гэтай справы? Хіба яны могуць кіраваць рухам, які вышаў на волю ў сталіцы? Ва ўсякім разе, гэтыя масы паказваюць поўную здольнасць самакіраваньня. З гэтых бурлівых рэволюцыйных мітынгаў яны выходзяць у поўным парадку. Бедная, напужаная буржуазія супакойваецца. Яна ня бачыць ні зруйнованых дамоў, ні разбураных крам. Ніводнага прадстаўніка белакаўнернай клясы забітага на вуліцы. Значыць, па іхнаму разуменію ўсё добра, ня будзе ніякага паўстаньня. Сапраўднае значанье гэтай стрыманасці зусім унікае ад яе. Народ не займаецца выпадковымі выбухамі, таму што ён мае дзе лепш выявіць сваю энэргію. Ён робіць рэволюцыю, а ня бунт, а рэволюцыя патрабуе парадку, пляну, працы—шмат цяжкай, інтэнсіўнай працы.

4. Масы кіруюць сваю рэволюцыю

Гэтыя паўстаўшыя масы ідуць дадому організоўваць камітэты, ствараць саюзы Чырвонага Крыжу, зьбіраць аружжа. Рукі, якія паднімаліся падаваць голас за рэволюцыю, цяпер тримаюць стрэльбы. Яны гатовы даць адпор контррэволюцыі, што мобілізавалася супроты іх. У Смольным засядзе Вайскова-Рэволюцыйны Камітэт, які дае загады гэтым масам. Апрача яго, ёсьць іншы камітэт, камітэт сотні тысяч—гэта самыя масы. Няма тых завулкаў, казарм і будынкаў, куды-б ні пранік гэты

камітэт. Ён пранікае на нарады чорнай сотні, ураду Керанскага, інтэлігэнцыі. Швэйцарамі, офіцыянтамі, возынкамі, кондуктарамі, салдатамі і матросамі ён пакрывае сталіцу, нібы сеткай. Яны ўсё бачаць, усё чуюць, усё даносяць галоўнай кватэрэ. Такім чынам, папярэджаныя, яны могуць паралізаваць кожны рух ворага. Кожную спробу задушыць і адхіліць рэвалюцыю яны разъбіваюць адразу.

Робяцца спробы падарваць веру мас у сваіх правадыроў злоснымі адвінавачаннямі супроты іх. Керанскі крычыць з трывбуны: „Ленін—дзяржаўны злачынца, які падбівае на грабеж... і самую жудасную разнью, якая пакрые вечным сорамам імя вольнай Расіі“.

У той самы час масы адказваюць на гэта тым, што выводзяць Леніна з яго прытулка з бурнай овацияй і ствараюць у Смольным арсэнал дзеля яго аховы.

Робіцца спроба ўцягніць рэвалюцыю ў патокі крыўі.

Цёмныя сілы не перастаюць заклікаць народ падняцца біць яўрэяў і соцыялістычных правадыроў. Рабочыя па ўсяму гораду разьвешваюць плякаты з наступным зваротам:

„Грамадзяне! Мы заклікаем вас падтрымліваць поўны спакой і самаўтрыманыне. Парадак знаходзіцца ў моцных руках. Пры першай спробе рабунку і страляніны злачынцы будуць зьнішчаны з твару зямлі“.

Робяцца спробы разлучыць паасобныя групы рэвалюцыянераў. Парэзаны тэлефоны між Саветам і казармамі, адразу сувязь аднаўляецца праз установку палявых тэлефонных апаратуў. Юнкеры разводзяць масты, адразаючы рабочыя кварталы. Кронштадзкія матросы звяззываюць іх ізноў. Канторы комуністычных газэтаў замкнуты і запячатаны,—Чырвоная гвардия зрывавае пячаці і ізноў пускае станкі.

Робіцца спроба задушыць рэвалюцыю вайсковай сілай. Керанскі пачынае склікаць „надзейныя“ часыці ў сталіцу. Гэта часыці, на якіх спадзяюцца, што яны будуць страліць у паўстаўших рабочых. Між імі зэнітная батарэя і батальён самакатчыкаў. Па шляхах, якімі падыходзяць да сталіцы гэтыя часыці, рэвалюцыя ўстанаўляе свае сілы. Яны атакуюць ворага, але на стрэльбамі, а толькі пропагандай. Яны падвяргаюць гэтае войска грознаму агню сваіх довадаў. Вынік: гэтае войска,

якое рушыла да сталіцы, каб зламіць рэволюцыю, уваходзіць у горад дапамагаць ёй.

Перад гэтымі фанатыкамі комуністычнай веры здаюцца ўсе салдаты, нават казакі. „Браты казакі,—чытаем у адозве да іх,—вас нацкавалі на нас спэкулянты, паразыты, паны і вашы казацкія генэралы, якія хочуць зламаць нашу рэволюцыю. Таварышы казакі! не паддавайтесь гэтаму кайнаваму пляну!“ І казакі таксама выстраіліся пад штандарамі рэволюцыі.

5. 7-ae лістапада—новая дата ў гісторыі

У той час, як у Петраградзе была куцерма, стыкаліся патрулі і ўсюды чуліся зычныя спрэчкі, людзі з усіх Расіі цягліся ў сталіцу. Гэта былі дэлегаты Другога Ўсерасійскага Зьезду Саветаў, які зьбіраўся ў Смольным; вочы ўсіх абраўліся ў бок Смольнага.

Некалі школа для дваранскіх дэяўчат—Смольны цяпер стаў асяродкам Саветаў. Ён стаіць на Ніве—вялізарны, масыўны будынак, халодны і шэры ўздэнь. Але ўначы, бліскаючы сотнямі асьветленых вокнаў, ён блішчыць падобна вялікаму храму—храму рэволюцыі. Прад яго порталамі два старажавыя агні, якія падтрымліваюцца салдатамі ў доўгіх вопратках; яны палаюць, нібы алтарныя агні. Тут злучыліся надзеі і маленьні нязылічоных мільёнаў бяздольных бедакоў. Яны пазіраюць сюды, чакаючы вызваленьня ад вечнага гора і тыраніі. Тут утвараюцца для іх крыніцы жыцця і съмерці.

У тую ноч я бачыў рабочага—худога, апранутага ў рызманы, які цяжка ступаў па змрочнай вуліцы. Узняўшы галаву, ён раптам убачыў масыўны фасад Смольнага, які мільгаў золатым бляскам праз падаючы сънег. Зніяўшы шапку, ён стаяў некаторы час з голай галавою і распасыцёртымі рукамі. Пасьля, закрычаўшы „Комуна! Народ! Рэволюцыя!“, ён пабег далей і патануў у натаўпе, які імкнуўся праз браму.

З вайны, высылкі, вастрогаў Сібіры прыбываюць гэтых дэлегаты ў Смольны. Гадамі ня было вестак ад старых таварышоў. Раптам крыкі апазнаваньня, людзі кідаюцца на рукі адзін аднаму; некалькі слоў, хвіліна абдымкаў, і тады съпяшаюцца на конфэрэнцыі, нарады і несканчоная мітынгі.

Смольны цяпер вялікі форум, ён гудзе, як вялізная кузня, аратары заклікаюць да зброі, слухачы сывішчуць і ту-

паюць нагамі, званок старшыні заклікае да парадку, часавыя ставяць на зямлю зброю; кулямёты траскочуюць па цемантавай падлозе, гучаць напевы рэволюцыйных гімнаў, грымяць овацыі Леніну і Зіноўеву, калі яны ўзыходзяць на tryбуну.

Усё робіцца нязвычайна хутка, напружанасьць расце з кожнай хвілінай. Рабочыя правадыры—дynamо энергіі. Яны ведаюць ні сну, ні нэрваў, ні стомленасці,—цудоўная людзі—яны глядзяць праста ў твар паўстаўшым пытанням рэволюцыі.

У дзесяць гадзін сорак хвілін увечары сёмага лістапада адчыніеца гістарычны мітынг, такі багаты вынікамі для будучыні Расіі і ўсяго сьвету. З сваіх прыватных гутарак дэлегаты зъбіраюцца ў вялікую салю. Дан, аনтыбальшавіцкі старшыня, звоніць на tryбуне і абвішчае. „Першае пасяджэнне Другога Зьезду Саветаў адчыніеца“.

Спачатку ідзе абраныне кіруючага складу зьезду (прэзыдыму). Бальшавікі маюць 14 сяброў, усе іншыя партыі—11. Ранейшы кіраунічы орган зыходзіць і бальшавіцкія лідэры, нядаўнія выгнаныні і ізгоі расійскага закону, займаюць свае месцы. Правыя партыі, якія складаюцца ў большасці з інтэлігенцыі, пачынаюць напад на парадак дню. Дэбаты—іх нямоцная старана. Яны захапляюцца акадэмічнай дыскусіяй. Яны выстаўляюць прыгожыя прынцыпавыя пункты і тактыку.

Але раптам уначы грукатлівы ўдар прымушае дэлегатаў, зьдзівіўшыся, ускочыць на ногі. Гэта стрэл з гарматы, крэйсар „Аўрора“ распачаў агонь па Зімнему Палацу. Глухі і ракатлівы здалёку даносіцца ён сталым разъмераным рytмам, маркотна пяючы рэквіем съмерці старога ўраду і вітаньнем новому. Гэта голас масаў грыміць дэлегатам патрабаваныне ўсіе ўлады Саветам. Такім чынам, зьезду паставлена востра пытаньне: „Ці абвесціць ён цяпер Саветы ўрадам Расіі і падвядзе законны базіс пад новы аўторытэт?“

6. Інтэлігенцыя бяжыць

Цяпер надыходзіць адзін з жудасных парадоксаў гісторыі, адна з яе колесальных трагедый—адступленыне інтэлігенцыі. Паміж дэлегатаў былі дзесяткі гэтых інтэлектуалістых. Яны зрабілі „цёмны народ“ прадметам свайго пакланенія. „Хождение в народ“ было рэлігіяй. Дзеля народу яны цярпелі

беднасьць, вастрогі і высылку. Яны хвалявалі інэртныя ма-
сы рэволюцыйнымі ідэямі, падбіаючы іх на паўстаньне.
Характар і высокасць масаў заўсёды ўзвышаліся. Кажучы
коратка, інтэлігенцыя зрабіла з народа бога. Цяпер народ
паўстаў з гневам і громам бога магутнага і самаўладнага.
Ён дзейнічаў, як бог.

Але інтэлігенцыя адмаўляеца ад бога, які ня слухае яе
і кіраваньне над якім яна страдала. Яна адразу стала атэіс-
там. Яна адкінула веру ў свайго ранейшага бога—народ. Яна
адмаўляе яго права на паўстаньне.

Інтэлігенцыя паніклая дрыжыць ад страху, дрыжыць з
дасады. Гэта выраджэнне, чартоўская, жуданская напасць,
якая цягне Расію ў хаос, „крымінальнае паўстаньне су-
процъ улады“. Яны заўзята абураюцца супроцъ усяго,
бушуючы, праклінаючы, просячы, шалеючы. Як дэлегаты, яны
адмаўляюцца прызнаць гэтую рэволюцыю. Яны адмаўляюцца
дазволіць зъезду абвясьціць Саветы расійскім урадам.

Такія кволыя! Такія нядужыя! Яны маглі-б з такім-жа
поспехам адмовіцца прызнаць хвалю прыліву ці вульканічны
выбух, як адмаўляліся прызнаць рэволюцыю. Гэтая рэволю-
цыя стыхійная, неўпрастая. Яна паўсюды: у казармах, у вакопах,
на фабрыках і на вуліцах, яна і тут, на гэтым зъездзе
офіцыйна ў сотнях рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў.
Яна тут неофіцыйна ў масах, якія заграмаздзялі кожны ку-
ток, паўзьбіраліся на слупы і падваконьні, напоўнілі салю
пасяджэння белым дымам пары ад іхніх стаўпіўшыхся целаў
і электрычнасцю напружнасці іхніх пачуццяў.

Людзі сабраліся сюды, каб бачыць спаўненыне іх рэво-
люцыйнай волі, каб зъезд абвясьціў Саветы расійскім ура-
дам. У гэтым пункце яны няўхільны. Кожная спроба засла-
ніць выхад, кожная патуга паралізаваць ці абліндуць іхнюю
волю выкліча выбух гняўлівага протэсту.

Правыя партыі прапанавалі доўгія рэзолюцыі. Натаўп ня
мае цярпеньня. „Даволі рэзолюцый! Даволі слоў! Мы патра-
бум дзеяньня! Мы хочам Саветы!“

Інтэлігенцыя, як звычайна, хоча скончыць компромісам,
шляхам коаліцыі ўсіх партый. „Магчыма толькі адна коалі-
цыя,—чутно ў адказ,—коаліцыя рабочых, салдатаў і сялян“.

Мартай робіць выклік за мірнае вырашэнье пагражаютай грамадзянскай вайны. „Перамога! Перамога—адно мажлівае вырашэнье“,—крычаць яму ў адказ.

Афіцэр Кутчын прабуе застрашыць іх думкай аб тым, што Саветы ізоляваны і што ўся армія супроць іх. „Манюка! Штабнік!—крычаць салдаты,—вы гаворыце за штаб, а не за тых, хто ў вакопах. Мы—салдаты—патрабуем усю ўладу Саветам“.

Іх воля сталёвая: ні маленьні, ні пагрозы ня здольны яе зламаць або скіліць. Нішто ня зможа адхіліць іх ад іхнай мэты. Нарэшце, раззлаваны дазваньня Абрамовіч крычыць:

„Мы ня можам заставацца тут і несьці адказнасьць за такія злачынствы. Мы заклікаем усіх дэлегатаў пакінуць гэты Звезд“. Э драматычным жэстам ён зыходзіць з трывуны і накіроўваецца да дэльварэй. Каля восьмідзесяці дэлегатаў падымоўца са сваіх месцаў і рушаць съледам за ім.

„Няхай выходзяць!—крычыць Троцкі,—няхай выходзяць! Яны сапраўднае смецьце, якое выкінецца ў мусарную кучу гісторыі“.

Праз навальніцу гіканьня, насымешак і дакорлівых выкрыкаў „Рэнэгаты! Здраднікі!“ з боку пролетараў інтэлігенцыя выходзіць з салі і з рэволюцыі. Вось найвялікшая трагедыя! Інтэлігенцыя адхіляе рэволюцыю, якую яна дапамагала тварыць, і пакідае масы ў крытычны момант іхнай барацьбы. Найвялікшае глупства таксама. Яны не ізолявалі Саветаў, яны ізолявалі толькі саміх сябе. Для падтрыманьня Саветаў за іх съпіною разгортваліся моцныя батальёны.

7. Саветы абвешчаны ўрадам

Кожная хвіліна прыносіць зьвесткі аб новых перамогах рэволюцыі: арышт міністраў, захват дзяржаўнага банку, тэлеграфнай і тэлефоннай станцыі і генэральных штабаў. Асяродкі ўлады адзін за адным пераходзяць у рукі народу. Павятровы аўторытэт старога ўраду трашчыць пад ударамі молата паўстаўших.

Адзін камісар, запыхаўшыся і запэцкани ў гразь ад верхавое язды, узьбіраецца на трывуну, каб абвясціць:

„Гарнізон Царскага Сяла за Саветы, ён расстаўляе варту па заставах Петраграду“. Другі заяўляе: „Батальён самакат-

чыкаў за Саветы. Ніводзін чалавек ня хоча праліваць братній крыві". Тады Крыленка падымаецца, хістаючыся, з тэлеграмай у руцэ: „Вітаньне Савету ад дванаццатай арміі. Салдацкі Камітэт узяў на сябе камандаваньне паўночным фронтам".

І нарэшце, у канцы гэтай бурнай начы з гэтага мора галасоў і спрэчак выходзіць простая дэкларацыя:

„Часовы ўрад скінуты. Грунтуючыся на хаценьні вялікай большасці рабочых, салдатаў і сялян, Зьезд Саветаў бярэ сабе ўладу. Савецкі ўрад неадкладна будзе прапаноўваць дэмократычную згоду ўсім народам, неадкладнае замірэннне на ўсіх франтох. Ён гарантует свабодную перадачу зямлі... і г. д."

Агульны хаос. Людзі плачуть на руках адзін у аднаго. Кур'еры ўскакваюць і імчацца. Тэлеграф і тэлефон гудзіць і зьвініць. Аўто імчацца на баявы фронт. Аэрапляны лятуць праз рэчкі і раўніны. Бяздротавы тэлеграф нясе вестку за мора. Воля рэвалюцыйных мас споўнілася. Саветы сталі ўрадам.

Гістарычнае пасяджэннне канчаецца а шостай гадзінене ўраньні. Дэлегаты ідуць, хістаючыся ад атрутых стомленасці. Вочы зьліпаюцца ад бяssonьніцы, але лікуюць. Яны спускаюцца па каменных сходнях і выходзяць праз брамы Смольнага. Энадворку яшчэ цёмна і съюздэна, але чырвонае съвітаньне ўжо запалала на ўсходзе.

Пераклаў з ангельскае А. М.

А. Гурло

Ад Лютага да Кастрычніка

(З успамінаў удзельніка*)

Мне давялося быць съведкаю і ўдзельнікам дэльвёх яскравейшых падзеяў 1917 году—Лютайскай і Кастрычнікавай рэвалюцыі. Пішучы ўспаміны, аб другой, я хачу закранудзіць некаторыя моманты і першай. Важна адзначыць процэсы, якія мелі ўплыву на тыя ці іншыя падзеі ў флёце і пераважна на эскадронным мінаносцы „Забіяка“ (цяпер, здаецца, „Таварыш Урыцкі“), на якім я плаваў і з якім разам быў на франтох імпэрыялістичнае вайны і на рэволюцыйным фронце.

Жыцьцё марака, гэта—нясупыннае змаганьне са стыхіяй. І на дзіва, што марак прывык змагацца і ўмее змагацца.

Яшчэ далёка да рэвалюцыі 1917 году, ня кажучы ўжо пра 1905, на шмат якіх караблёх загараліся іскры паўстаньня. Флёт пераважна складаўся з гарадзкога элемэнту, і сваю організаванасць, сваю выхаванасць кожны марак, а асабліва спэцыялісты ў тэй ці іншай галіне мэханікі або тэхнікі, уносіў у агульнае сямейнае жыцьцё карабля. А мора з яго вечнымі неспадзянаванасцямі яшчэ больш загартоўвала, яшчэ больш яднала гэтую сям'ю.

Лютайскую рэвалюцию флёт, як і армія, а разам і ўсё працоўнае грамадства, спаткаў прыхільна. Мне ў гэты час трапілася папасці ў Петраград на другі дзень рэвалюцыі выпадкова, едучы з адпачынку; але к самаму пачатку яе я паспэў у Рэвель, дзе зімаваў мой карабль.

Памятаю, з якім запалам, з якім захапленьнем, збіваючы ўсе перашкоды на шляху, рынуліся матросы з караблём на

*). Вядомы беларускі поэт Але́сь Гурло ў дні рэвалюцыі адбываў вайсковую службу на караблі „Забіяка“ ў якосьці машыністага і прымаў непасрэдны ўдзел у рэвалюцыйных падзеях.

бераг прымаць удзел на барыкадах. Ня было палахлівых, ня было няпрыхільнікаў. Усе, як адзін, са зброяй у руках, пачалі руйнаваць стары лад.

Гарэў вялікі рэвельскі астрог, які называлі тады „Маргартай“, гарэлі некаторыя кварталы гораду. Хто паліў—нікто ня ведаў... Па вуліцах снавалі вялізарныя грамады народу: тут былі рабочыя, салдаты, матросы... Было чынна. Пачуцьці былі напоўнены асалодай. Бадай што на кожным рагу вуліц рознымі і ў розных вопратках людзьмі гаварыліся прамовы. Усе запэўнівалі, што канец усім зьдзекам, канец бяспраю, але многія з іх падкрэслівалі: салдаты і матросы, трэба дацягнуць вайну да пераможнага канца, а загэтым ня кідайце фронту.

Праз некалькі дзён у Рэвель прыехаў Керанскі з Брэшка-Брэшкоўскай. Нагаварылі шмат салодкіх прамоў. Слухалі... Спадзяваліся... Думалі, што рэволюцыя разъвяжа вузлы заблытанага жыцця, дасыць хлеба і спыніць спусканье крыўі.

Час ішоў, праходзілі сьвяты, надыходзілі будзённыя дні. Работы яшчэ прыбавілася, прыбавілася і розных гутарак: адны лаялі Керанскага за тое, што ён незаконны захватчык улады, а маракоў—за тое, што яны ўчынілі жорсткую расправу над камандзірам Кронштадзкага порта Віранам і іншымі яму падобнымі ў Кронштадзе, Гельсінгфорсе, Рэвелі і інш. гарадох.

Але гарачая пара вайны, якая вымагала ад салдат і матросаў вялікіх ахвяр, спыніла гэтыя гутаркі—іх за грукатам гармат ня было чуваць. Ды і ворагі гэтых злачынстваў прыціхлі. Многія призналі ўладу. Керанскі—няхай сабе Керанскі, абы вайна да перамогі.

Да фронту імпэрыялістычнае вайны і дробных выступленняў чорнае сотні і ўсіх сіл у тагочаснай Цэнтральнай Расіі далучыўся фронт грамадзянскае вайны ў Фінляндый. Стрэлы фінляндэскіх белагвардзейскіх наймітаў па нашых караблех, якія стаялі ў гавані Гельсінгфорсу, прымусілі нас умяшацца і пакончыць з гэтым фронтам.

Але затое імпэрыялістычнай вайне канца ня было відна. Абяцанкі, што салдаты і матросы скора здадуць зброю ў арсенал і возьмутца за мірную працу, ня спраўджваліся. Апроч таго, Керанскі ўвёў кару съмерці на фронце, і гэта прывяло да новага абурэння. Што далей, то больш пачало выяўляцца недавер'е да Керанскага. Надзея, што Ўстаноўчы Збор выра-

шыць усе пытаньні, пачала гінуць. Лёзунгі, якія выкідаліся прамоўцамі, пачалі цъмянець і траціць сугучнасць з агульным жыцьцём. К часу склікання Устаноўчага Збору ўжо выразна чуўся голас маракоў:—разагнаць.

У ліпнёўскія дні я быў у адпачынку, але мой карабль і мае саслужыўцы былі ў гэтыя дні ў Петраградзе. Многія з іх былі арыштаваны.

26 жніўня пачаў наступ на Петраград Карнілаў. Я ў гэты час быў у Петраградзе. Памятаю, уночы ў абшчажыцьце наша прынясьлі шмат зброі, пачалі ўзбройваць. Калі выстраліся на вуліцы, прыехаў сам Керанскі і паведаміў, што на Петраград наступае Карнілаў, што трэба абараніць рэвалюцыю. Пасля наш атрад падзялілі на некалькі частак: адны пайшлі на позыцыі, другія, у тым ліку і я, у распараджэнні Смольнага. Нам давялося за ноч зрабіць вобышк у рэдакцыі газэты „За друга“ і арыштаваць рэдактара яе (здаецца, палкоўнік Хвёдараў).

На другі ці на трэці дзень нам загадана было разэброяць Уладзімерскае ваеннае вучылішча. Гэтай справай павінен быў кіраваць сам Керанскі. Нас прывялі досьвіткам на Царкоўную вуліцу, загадалі паставіць стрэльбы ў козлы і чакаць Керанскага ці яго загаду. Прастаялі гадзіны дзінне, але ні Керанскага, ні яго загаду ня было. Калі пачало днечко, мы вярнуліся дадому. У нас, удзельнікаў гэтага паходу, з'явілася тады думка, ці ня мае Керанскі з Карнілавым чаго-небудзь супольнага. Гэты факт цяпер гісторыяй пачыніцца.

Калі пачаўся адыход войска з Рыскага фронту і немцы пачалі рабіць націск на флёт з тым, каб заўладаць Рыскую затоўкою, мяне адзвалі з Петраграду, куды я быў пасланы вучыцца.

Ніколі не забудуцца памятныя дні боек у Рыской затоўцы ў канцы верасеня і ў пачатку кастрычніка (ст. ст.), а асабліва 1 кастрычніка, калі нас, 3 мінаносцаў і адну кананерку, атакавала 24 нямецкія мінаносцы. Бойка цягнулася 2 з паловай гадзіны, і за гэты час загінула шмат народу з абодвух бакоў, былі патоплены і пашкоджаны нашыя мінаносцы і нямецкія. Апроч таго, тыдні два былі ў атакэнні, пакуль прабілі сабе выхад у Фінскую затоку.

Гэтыя факты я прыводжу для того, каб паказаць, што сказаў Керанскі ў падзяку за такое гэроўства. Ён сказаў, што балтыйцы здрадзілі бацькаўшчыне і рэволюцыі, прадаўшы Рыскую затоку.

Усё гэтае, разам узятае, не магло не адбіцца на настроях матросаў, якія і да гэтага былі цалкам настроены супроть коаліцыйнага ўраду. Вывіць-жа чыннасцю сваё абурэнъне матросы не маглі з прычыны таго, што караблі ўвесь час былі адрэзаны ад матэрыка, курсыравалі ў моры або мелі стаянкі каля выспаў.

Прышоўшы з паходу па фінскаму ўзьбярэжжу, нас, некалькі мінаносцаў, спынілася ў Гельсінгфорсе з тым, каб набраць прыпасаў і ісці ізноў у мора. Але раніцай 24 кастрычніка радыёграмай Цэнтрабалтфлётут было паведамлена, каб эскадронныя мінаносцы „Забіяка“ і „Канстантын“ ішлі зараз-же ў Петраград, дзе пачалося паўстанье рабочых супроть ураду Керанскага. Судавым камітэтам быў скліканы сход усяго экіпажу карабля. Аднаголосна было вырашана ісці. Аставалася адно: ці згодзіцца замяшчаўшы камандзіра—старши афіцэр лейтэнант Балка весьці карабль, ці шукаць другога. На гэта Балка адказаў згодай. Характэрнай адзнакай яго шчырага жадан'ня можа служыць адна акалічнасць—гэта тое, што ён, каб ня траціць часу на хадэ́зу па карту ў штаб, узяўся весьці карабль бяз карты, кажучы, што да Петраграда ня так далёка, каб заблудзіць або папастьці на яму.

Падняўся чырвоны сцяг на мачце, закрасаваўся белым па чырвоным напісаны лёзунг: „Уся ўлада саветам!“ „Забіяка“ і „Канстантын“ вышлі з гавані. Як заўсёды, злосна шугала мора сваімі няўпрыннымі халамі. Дзьмуў асеньні рэзкі вецер і, здавалася, падганяў бег двух караблёў, якім і без яго трэба было сьпяшацца. На палубах кучкі матросаў абмяркоўвалі падзеі. На борце „Забіякі“ былі дабравольцы і з іншых караблёў. Усе яны самаахвярна ішлі або перамагчы, або загінуць за вызвален'не пролетарыяту.

Караблі што раз усё больш і больш прыбаўлялі ходу. Валы марскіх хваль то прылівалі, ліжучы барты, то адлівалі або злываліся з адным магутным белапенным, высокім бурлячым валам за кармой, які нёсьця назад у марскую бязьмежнасць.

На тварах ува ўсіх быў адбітак нейкае ўрачыстасці, у вачох зіхацеў агонь нейкага буйнага запалу. Кожны адчуваў, што ён, як адзінка нечага магутнага цэлага, бязъмежнага ў сваім жаданьні, можа ўздрыгнуць самыя моцныя ўстоі і разбурыць перашкоды на сваім шляху да перамогі.

Вельмі многа прышлося перажыць. Вельмі многа патрачана марна надзеі на хуткі канец вайны. Адчувалася патрэба зьмен у агульным жыцьці і ў жыцьці ваенным.

У надвячэрнім змроку паказаліся на гарызонце вялізарныя трубы Кранштаду. Шмат хто з того часу, пакуль здарыўся першы пераварот, у ім ня быў. Але ў кожнага асталіся самыя кепскія ўспаміны аб ім з часоў старога ладу. Гэта, казалі некалі, другі Сахалін.

Але мінаем, робім паварот налева і праз кароткі час уваходзім у канал, што злучае Фінскую затоку з Нявой. Смутна гараць агні ў Петраградзе. Чуецца рэдкая страляніна з ружжаў і частая з кулямётаў. Значыць, пачалося. Ідзем далей. Звычайнага грукату жыцьця ня чуваць. Усё зьлілося ў адзін паразавы гул і сталёвы сывіст. Праходзім Мікалаеўскі мост і падыходзім да Дварцавага. На рэйдзе Нявы стаіць ужо не-калькі караблёў, сярод іх ёсьць вялікія і малыя. Распазнаём у змроку абрис „Аўроры“. Стаяць згруджана. Наведзены жорлы гармат на Зімні палац. Аддалі якары. Сталі. Спускаюцца шлюпкі, кацеры для сувязі. Падаецца каманда: усе па мясцох стаяць, дэсанту падрыхтавацца на бераг!

На маю долю выпала тримаць сувязь з караблямі і Петрапаўлаўскай крэпасцю. У крэпасці заселі юнкеры. Моцна тримаюцца. У прамежкі між агульным грукатам і гулам чутно, як праз Няву перагукваюцца паасобныя стрэлы Петрапаўлаўкі з стрэламі каля Зімняга палацу.

Сыгнал караблём быў такі: калі на Клётыку Петрапаўлаўскае крэпасці загарыцца агонь, тады распачаць стральбу па Зімнім палацу. Гэтага сыгналу не дачакацца. Усе пазіраюць на крэпасць. Трэба даведацца, што робіцца ў Петрапаўлаўцы. Я і яшчэ адзін на маторным кацеры едзем.

Кацер, як шчупак, няпрыкметна коўзаецца па хвалях бунтоўнае Нявы, пераскаквае з валу на вал. Едзем поўз бераг Універсытэцкага і Біржавое наберажнай. Спадзянемся, што з процілеглага берагу, ад Зімняга палацу, нас ня прыкметяць.

Але вышла наадварот—заўважылі. Адкрылі стральбу з кулямёту. Сьвішчуць кулі каля вушэй, падаюць каля самых бартоў кацера, урэзываюцца ў ваду або сълізгаюцца па ёй і абдаюць пырскамі. Даём самы поўны ход. Але не ўцячы. Падыходзім да баржы, што стаіць пустой каля берагу. У трывіі прышвартоўваем кацер, а самі хаваемся ў баржы, каб перачакаць, пакуль перастане стральба.

Ашукалі. Неўзабаве град куль перастае сыпацца. Садзімся на кацер. Едзем. Недалёка ад крэпасці злазім. Ідзем пехатою. Сустракаемся з камэндорам „Забіякі“ Хаменка, які камандуе атрадам матросаў. Кажа, што крэпасць хутка здасца. Едзем назад. Каля Зімняга палацу стральба надзвычайная. Пад'ехалі к борту „Аўроры“, перадалі пакет. Караблі стаяць, ашчацніўшыся, нібы вожыкі. Толькі пад'ехалі да „Забіякі“, паспелі толькі што ўзысьці на палубу, як з „Аўроры“ гулка, пра-рэзываючы халоднае паветра, пранёсся залп, у даліх адазваўся эхам. Грукат стрэльбаў і кулямётаў каля Зімняга палацу адразу сьціх. Але не надоўга. Праз некалькі хвілін пачалася зноў стральба, больш заўзятая, больш гулкая. Яшчэ пачакаўшы, з Петрапаўлаўскае крэпасці, асьвятляючы траекторыямі змрок, адзін за другім, з сьвістам праз Няву з крэпасці праносіцца снарады. Недзе падаюць з грукатам і трэскам. Ба-ба-а-а-х!..

На „Забіяку“ падаецца каманда: усім вольным ад вахты прырыхтавацца на бераг. Узбройваемся і ідзем.

На пляцу Зімняга палацу кучы дроў—гэта барыкады. Там, па той бок, юнкеры, жаночыя батальёны; тут, на гэты бок, матросы, рабочыя, чырвонагвардэйцы. Тут і там ляжаць забітыя і параненія. Многа іх. Сьвішчуць кулі, урэзываюцца ў дровы, сълізгаюцца з трэскам па бруку, па панэлях, датыкаюцца да съцен камяніц, адскакваюць і рыкашэтам імчацца назад. Змаганцы ідуць, наступаюць. Некаторыя валяцца скосанаю травою. Кроў, енк, грукат.

Яшчэ прыходзяць новыя сілы. Робіцца весялей на сэрцы. Яшчэ напор—і Зімовы палац у нашых руках. Расстаўляюцца патрулі. Ходзяць чуткі, што Керанскі, пераапрануўшыся ў убраўнне сястры міласэрдзія, уцёк. Ідзем на карабль.

Раніцай на другі дзень паведамляюць, што каля Міхайлаўскага манежу юнкерамі перабіт патруль. Гэта абурае.

Ідзэм у Міхайлаўскае вучылішча, каб разэбройць юнкераў. У вучылішчы нікога не застаем.

Позыцыйная бойка скончылася, але сягды-тагды робяцца то там, то тут налёты. Некалькі чалавек жаночага батальёну з-за рага вуліцы абстралялі каманду на верхній палубе „Забіякі“. Уцяклі ад нашае пагоні. Робяцца частыя насокі на маємасць Зімняга палацу. Чырвонагвардзейцы ня могуць справіцца. Ідзэм на падмогу. Праз некалькі дзён сэрца рэволюцыі—Петраград—вольна б'еща, але за ім—у царскім сяле, у Гатчыне і іншых мясцох—гуртуюцца вялікія сілы. Ходзяць чуткі, што сам Керанскі на броняпоездае пад'яжджае блізка да Мікалаеўскага вакзалу. Наогул броняпаязды і бранявыя аўтомобілі пушчаны ў ход, каб прабіць съязну абароны подступаў да Петраграду.

Караблём даецца загад заняць выгадныя позыцыі, каб абстрэльваць рух ворага па чыгуночках. „Забіяку“ прыпадае ісьці ў сяло Рыбацкае, каб абараніць подступы да Мікалаеўскага вакзалу.

Ідзэм уначы. Праходзім мост за мостам уперх па Няве. Становімся на якар. Ставім варту на беразе. Трымаем сувязь з сіламі, якія змагаюцца за подступы да Петраграду. Праз некалькі дзён сілы Часовага ўраду былі зломлены, і мы пад гымн перамогі вярнуліся ў Гельсінгфорс.

Васіль Каваль

Ліпі^{*})

IV

Нікан цэлый дні хадзіў з сумам у вочах—сумам старога дзеда, згубішага нешта вельмі важнае, але невядомае,—што значыла ўсё жыцьцё. Не разгадаўшы гэтага, к суму прыліпала злосць. Асабліва не падабалася дзеду, што сыны ставяць на сваім, потым прывык, на зьмену прышло іншае: сыны ня так рабілі, як хацелася Нікану.

Справіўшыся з работай, Кірыла па некалькі гадзін сядзеў за кніжкамі, тады ішоў увечары на сяло. Нікан ведаў, што хадзіў ня гуляць. Хадзіў к настаўніку з некаторымі хлапцамі, там гаварылі пра новае—мудрымі словамі, закавырыстымі, ганьбілі мінулае, усё тое, на чым, як думаў Нікан, трymаўся съвет. „Лепш-бы ты гуляў“,—гаварыў бацька сыну. І дзівіўся з Кірылы, таму што не разумеў сэнсу і толку...

Агей гаварыў з мужыкамі пра жыцьцё такое, што Нікан, пражыўшы век, не хацеў і слухаць яго. Ён адчуваў, як з кожным днём адыходзіла некуды ўпартасць і было шкода не яе, а сілы...

Сыном ён гаварыў:

— Ня хочаце жыць, як людзі... няхай!.. Я нічога ня буду гаварыць, ні слова...

А пры людзёх скардзіўся на сыноў:

— Дажывуща яны да трасцы... А я што? Я ўжо, браткі, ні прычым... выкінут...

Адны з людзей згаджаліся, што стары ўжо чалавек і ня можа трymаць лейцы па гаспадарцы, другія зудзілі яго злосцю, бударажылі, гаварылі:

^{*}) Пачатак гл. „Маладняк“ № 9.

— Што табе сыны? Гультаі цяпер усе маладыя. Стары чалавек—ня тое; стары чалавек—крэпак... Дык і жыві прыпяваючы...

А ў Ніканы ўсё не схадзіла пачуцьцё старасьці, суму, непатрэбнасьці сваёй і злосць на сыноў...

Аднойчы ў марозны дзень, спазаранку, зноў прышла Наста ды кінулася ў сълёзы.

— Што, яшчэ пабіў?—запытаўся з сэрцам Агей.

— Не адзін раз біў... многа... жыць я далей не магу...— чуць прагаварыла Наста.

Агей цвёрда прагаварыў, съдзяўши зубы.

— А я-ж гаварыў табе—ня ідзі больш! Чым ты звязана з ім? Паслухала бацькі—э-хх!..

Наста паслухмяна скінула кожух, прысела на лаўку ды пацёрла рукамі грудзі ў сіняках ад кулакоў нялюбімага мужа.

— Зьверы, а ня людзі!..—сказаў брат.—Вось і жыві...

Ня было ўжо ў Насты сълёз, бо прайшлі яны, высаходлі, як раса ад сонца.

Нікан прышоў у хату ды буркнуў да Насты, грэючы рукі ля печы:

— Можа зусім прышла?

— Так... Не пайду я больш на гора тое...

— Чаму?

У голасе бацькавым была пагроза і крыўда, што і дачка ня будзе слухаць яго. Тады ўсяму канец.

— Не пражыву я, тата...*

— Ну, як хочаш... Што-ж! Я цяпер, знацца, нічога ў сваёй хаце—не гаспадар я...

Словы яго значылі тое, што крыўдна яму, як бацьку, што не павінна быць так, але зараз гэта ня выклікала ў Насты сълёз. Нікан паціснуў плячыма, вышаў з хаты, да вечара праўбы у Арывона, дзе скардзіўся на меншых сыноў. Ад бацькі адышлі ўсе крыўды, што наносіў яму Арывон, як жылі сумесна. Лічыў нават добрым чалавекам, клапатлівым, крэпкім і яшчэ—таму што падыходзіў ён харектарам—натураю к яму. Увечары ўсё ляжаў охаючы на печы ды думаў пра свою маладосьць, сілу, здатнасць і нікчэмнасць цяперашнію. (Страшна гэта мінулае, ліха на яго!).

А ўраныні сабраў усе свае пажыткі: дзъве сярмягі—новую старую, лапці нядайна сплеценыя ды перайшоў, нічога не гаворачы, жыць к Арыону.

У хаце стала ціха і нялоўка.

— Што-ж, няхай ідзе,—сказаў Агей, але было чамусьці шкода і нудна, не хацелася, каб гэта было так.

Наста з ранняня скрэбла бульбу, паліла печ, упраўлялася па гаспадарцы,—гэта пазбавіла лішніяй працы ад Кірылы, і ён быў рад за сястру. Удзень садзілася прасыці лён. Круцілася верацяно, зюзюкала, ніткі тонкія выходзілі. Агею стала весялей, здавалася, што ўвайшло ў парадак жыцьця нешта новае такое, што выяўлялася хоць-бы ў ціхай песні сястры ды зюзюканыні верацяна.

Вечарамі прыходзіў Гаравы Сыцяпан. Яны гаварылі аб шырокай працы на сяле, якую павінны правесыці, бо людзі цёмыя, азьвярэльяя пасвойму, а сяло ходарам ходзіць... У сельсавеце былі непарацкі: старшыня—ня свой чалавек—любіць чужымі рукамі жар заграбаць. Большасць ліпаўцаў кляло яго на чым съвет стаіць...

— Дабраўся адзін чалавек,—гаварыў Агей,—варочае спрамавамі пасвойму, а сяляне і на ўладу глядзяць так...

— Гэтага ня будзе!—рашыў Сыцяпан.—Не такі чалавек трэба.

І праз тыдзень у сельсавеце быў бурны сход.

Мужыкі запоўнілі прасторную хату, напусыцілі едкага ма-хорачнага дыму, ажывілі здаровымі галасамі, не маглі ўмісьціца ў хаце. Уперадзе за ўсіх стаялі Сыцяпан з Агем, а засталом сядзеў незнаёмы гарадзкі чалавек з портфэлем і пачкаю сьпісаных папер...

— Перабраць яго... Ня трэба нам старшыні такога!

— Перастань там глотку драць!

— Накрычышся яшчэ, хопіць часу.

— Ды што табе да мяне?—крычалі і спрачалаісі ў сенцах.

Старшыня сельсавету—Ярэмін спалохана ўстаў з-за стала, разгладзіў вусы і, падазронна глянуўши на народ, загаварыў:

— Паколькі я, грамадзяне-таварыши, усё, што мог, зрабіў для вобчавства, падтрымліваў, так сказаць, і гэтак далей, пастолькі, значыцца, я...

З першых радоў не далі дагаварыць.

— Ды што ты зрабіў—га-а?

— Трасца тваёй матары, налог удвайне заграбаў!

— А чырвонец мой дзе падзеўся, што аддаў надоечы?

— Хабар браў...

— Ды ад цябе жыцьця ня было нашаму брату, а яшчэ за бедных ён, падліза ты кулацкая!..

— Добра вёў работу!—крычала чалавек пяць, каб падтрымаць Ярэміна; а ён стаяў, засунуўшы рукі ў кішэні галіфэ,— злосны, пачырванелы, кусаочы губы да крыві...

Варушыліся съпіны мужычыя, ядраныя слова ня ўнімаліся. Пчолы ў вульлі гудзелі ды раідіся—кроўную справу вырашалі сяляне.

— А ну яго к бесу, бо ў яго галіфэ шырокое—усё можа ўмясьціць туды...

— Падавай нам новага...

— А дзе ты яго знайдзеш такога?..

Гарадзкі чалавек за сталом у кожанай тужурцы часта паварачваеца к народу і ўсё піша, і завуць яго мужыкі—таварыш Сімак. А Ярэміну, якога ўперад лічылі самым разумным на сяле, гаварыць не даюць. З адным ён выпіў, з трэцім, пятым—ды з кім ня піў! У таго налог удвайне калупніў, у другога зямлю падзяліў не пабожаску... Съмяшлівы лысы дзед, патрахваючы бародкаю, расказвае, што ўзяў хабару; а справу адклаў у доўгую скрынку...

— Эй, ты! Ай ня чуеш? Я цябе ўва ўсіх газэтах за гэта прапішу, сукін ты сын!..—ня ўнімаецца дзед.

— Ты-ж пісаць ня ўмееш!—жартуюць з боку...

— Ліха на яго! Другія за мяне напішуть... На ўсю губэрню разъянису.

— Ха-ха-ха!—паднялі рогат з боку.

Таварыш Сімак стукнуў алоўкам па стале—і ўсе прыцішыліся, пераглянуліся, што будзе...

— Я, грамадзяне,—пачаў чалавек у кожанай куртцы,—пасланы к вам ад партыі, каб разгледзець усю справу. Дасканалына праведаўшы, лічу—ва ўсім вінаваты старшыня Ярэмін, за што прыцягнуць яго да адказнасці. А на месца яго выбраць новага—і на словах моцна націскае—чалавека, съядомага, які-б абараняў права беднага, а не рабіў усё для сваёй карысці... Згодны?

— Згодны! Правільна!—крыкнула разам некалькі галасаў.

Ярэміч апусьціўся на лаўку ды стаў кусаць кончык вуса, а ў вочах спадлоб'я выражалася злосьць на ўсё...

— З свайго боку я выстаўляю кандыдатуру таварыша Гаравога Сыцяпана, павінны ўсе ведаць...

— Ды што там? Што і гаварыць—добраы чалавек, ня тое, што...

— Пішы яго!

— Хто за?—спытаў Сімак.

— Што там за! Усе мы яго ведаем—наш чалавек...

Рукі сучкам падняліся. Алоўкам падлічыў—чуць ня ўсе... Старшынёю быў абранны Сыцяпан Гаравы.

Мужыкі пачалі галдзець. Гаворка была больш аб зямлі—бо мала яе, значыцца... Ягор Ціханаў—аброслы на шчаках шчадзінаю, шыракаплечы ды кастлявы, сярэдніх гадоў. Ён заўсёды быў азлоблены, усё крычаў на сходах:

— Мужыку супакою не даюць... Гнітуць яго... У дошку скора загоняць...

Агей думаў, што гэта чалавек з такім харектарам, у яго звычай такі—крычаць, як труба: з жонкай таксама, палаючыся, праклінаў увесь свет. Быў ён сам бедны, але бедных мужыкоў, такіх, як сам, ня любіў; у процэсе доўгіх марнаванньняў выпрацавалася такая натура.

— Ад ранняя да ночы працуе мужык!—выкрыкваў і гарачыўся Ягор з мужычай грамады.

Сыцяпан Гаравы быў усхваляваны, прачыналася ў ім нешта злоснае.

— Ты ня крычи так!—сказаў Сыцяпан.—Чым ты хвалішся? Многа работаш? Я—таксама. Бачыш, якія руки?

Рукі ў Сыцяпана чорныя і мазалістыя.

— А ты бачыў калі, як працуе рабочы? Эх, т-ты... Пры печах у сорак градусаў... жара... гарачынъ... жывым згарэць можна, асьлепнудзь... За 8 ці 10 гадзін ты прыдзеш, дык ходзь у труну лажыся...

— А хто хлебам корміць? Усё—мужык!—ужо спакайней казаў Ягор.

— Каб не рабочы—што было-б? Хто вам робіць плугі, тягі-ж, чым узорваеце зямлю, не гаворачы ўжо аба многім?.. Эх!..

Ягор гаварыў усё цішэй; толькі два галасы пераклікаліся міжсобя. Грамада мужыкоў паддаківала:

— Усім цяжка. Што там і гаварыць!

Сход позна ўначы разышоўся. Ідуchy па полю ў сънегавой замеці, Агей са Сыцяпанам думалі ды раіліся; няпрыемны накіп застаўся ў Агеля на сэрцы і ад спрэчак, і ад дум і разважаньня некаторых мужыкоў.

„Сіла патрэбна! Вялікая сіла,—думаў ён,—каб зрабіць такое, у што-б відавочна паверыў мужык“...

А гэтыя думы цэлыя дні не давалі супакою двум чалавекам. Агей, рупна працуучы па гаспадарцы, не пакідаў думаць...

Падышлі съяткі-каляды. Дні стаялі то нянасныя, то віхурыла мяцеліца. Тады многа на сяле пілі самагону, гулялі на вячорках, забываючы аба ўсім...

Сыцяпан сказаў Агею, прышоўши раз стомлены і злосны:

— Цяжка, браток! Цэлы дзень працуеш у сельсаведзе, нэрвуешся... спачыну няма. Страшна нэрвовы я стаў... Самагон гоняць некаторыя... э-эх, брат!

— А ты будзь спакайней,—параіў Агей,—табе давяраюць сяляне. Прынаравіліся...

— Не магу я... ня прывык... Вось ты-б мог. Ты спакойны, усё можаш перанесьці, а я—не...

Твар у Сыцяпана пахудзеў, пачарнеў.

— Ня ведаю, ці змагу я ўжыцца,—сказаў ён і вышаў з хаты. А Агей падумаў, што ня зживецца гэты чалавек.

V

Хмурна глядзеў зімовы дзень; у ім адчувалася тая-ж хмурнасьць, мяккасьць і цяплыня над зямлёю. Сані пераскоквалі з калдобін, працёртых палазамі.

Агей ехаў у горад. Па дарозе думаў аб tym, што от патрэбна зайсьці будзе ў некалькі ўстаноў, пагаварыць добра са многімі людзьмі, каб вырашыць справу аб організацыі ў Ліпах коопэратыву. Ехаў ён з упэўненасцю, што справа будзе зроблена, што скора на ганках паповай хаты павесіць шыльду, у краму навязуць плагоў, жалезных барон, солі,—будзе збыт па танный цане, і тое важнае, аб чым думаў са Сыцяпанам,—споўніцца. К поўдню прыехаў.

Горад, як і заўсёды, грымеў.

Вазілі бразгучает жалеза, цэглу, дровы. Людзі шпарка ды павольна хадзілі; самыя розныя абліччы—з портфэлямі служачыя, чорныя, закопчаныя рабочыя; тоўстыя і тонкія, добра адзетыя і дрэнны.

Як жоўтае сонца заліло гарадзкія дахі—стала зусім добра, весела Агею. Ён глядзеў на аграмадныя дамы гораду і думаў, што ўсё гэтае будавалася вельмі доўга, з году ў год, паклалі тутака шмат сілы, аздобілі ўсё потам і кроўю.

А горад, пабудаваны тысячамі, мільёнамі рабочых людзей, ўсё грымеў, ўсё съпяшаўся некуды...

Сярод гораду—рынак. Тут заўсёды кірмаш. Гандлявалі коньмі, рознай жывёлаю, мужыкі прадавалі спажыткі хатнія, каб купіць што-небудзь,—і ўсё шумелі ды⁷ галдзелі, грэючы руکі над гаршэчкам з жарам, гандляркі з выкрыкамі прадавалі розную дробязь: абаранкі, цукеркі, марожаныя яблыкі...

Было позна, калі Агей справіўся. Усюды ён настойна патрабаваў задавалення ў сваёй справе. Ня так лёгка было дабіцца, але ўсё было ўладжана, і вясёлы ён звярнуўся ў начлежны дом.

Тут многа было сялян з вакольных вёсак. Адны паразьлягліся, другія паселі за стол ды гамоняць.

Усе яны прыехалі ў горад за сваімі-ж патрэбамі, панавезьлі ў кажухох, сярмягах, лапцях многа скаргаў на жыцьцё, многа душэўных перажываньняў...

— Зямля!—уздыхнуў стары лысы мужык пры ўваходзе Агей,—жывеш ты, а к чаму эздольны?

— Ды мы спрадвеку жылі так.

— От таму ты і жывеш так прыканым, бы ланцугамі, што ня ведаеш, як быць уладаром зямлі,—прамовіў дзед з барадою клінам.

Шчуплы, аднарукі чалавек, абраслы жыдкімі валасамі на шчаках, сказаў:

— Што там гаварыць. Я ад зямлі гэтай самай і працы бязрукім застаўся. Стараўся, прыяў сабе і сям'і, а папала рука ў малатарню—і баста! Далей не паедзеш... Няма рукі! А ты гаворыш—тое ды гэтае...

— Усяк бывае—і гэтак...

— На тое мы, браткі, і жывем.

— А як жыць іначай?

— Розум чалавеку дан... Во-ось...

— А к чаму-ж ты розум прыкладзеш?—згорблены дзед адмоўна заківаў галавою.—У мяне, к прыкладу, сям'я на дзесяць душ, а зямлі тры з чвэрцю...

Дзед углыбіўся ў свой сказ—моргаў брывямі, вочы съязліся, а на твары столькі маршчын, колькі яму гадоў.

— От і жыві! А вы кажаце...

— Жыву я ў саўхозе,—загаварыў безбароды стрыжаны чалавек,—ну, трэба сказаць, добра жывем. Дружна. Возьмемся працацаць, дык усе разам—і праца спорыща (мы прывыклі ўжо). Машыны такія-сякія ёсьць... Нішто сабе...

— Гэта вось і добра, калі дружна, а ня будзь гэтага—не пражылі-б!—дадаў аднарукі.

Агей Засекін перагнуўся праз стол, дзе сядзелі мужыкі, падпёр галаву рукамі. У такі час, калі людзі актыўна выказываюць свае дробязі штодзеннасці, многа дум у галаве і смутку з радасцю за жыццё. Усё было знаёма тут: гора, сълёзы, тое, чым жыве і дыша блізкі чалавек. Ён па абліччы хацеў вызначыць, хто як жыве і што ён думае. Вось гэтаму чалавеку, высокаму і тонкаму, белабрысаму, з маленькай бародкай, мусіць добра жыць. У аднарукага чалавека—з худым тваром, выслушанымі скуламі, глыбока запалымі вачымі—у яго сум аб жыцці. Сірабародага дзеда, худога крыўдзіць сын старэйши, але, як ён кажа, у яго ёсьць меншы сын, якога любіць ён. „Сын той ня хто-небудзь, ня прости чалавек, а вучыща ў горадзе на агронома. К яму і ездзіў.“„Прыяджай, кажа“, тата, ласкава гэтак. Ну, я і прыехаў, пабываў у яго. Не хвалю, а праўду кажу—златая галава ў сына, дабіўся, знацца, свайго... Вось як...“

Дзед съмлечца. Съмлечца шырока адчыненым ротам, падгніўшымі зубамі, з съязлівай павалокой на вачох пад хмурамі брывямі.

— То-то!—гаворыць бязрукі... І ад радасці дзедавай чуць-чуць ухмыляюцца мужыкі.

Дзядзька з рыжай пакладзістай барадою на ўсе грудзі пачынае скардзіцца, што хадзіў ён па ўсіх установах, гаварыў з усякімі начальнікамі—нічога ня выходзіць. А прыехаў ён сюды на суд: „парабак пакрыўдзіў яго“. Год праслужыў той, двару ня прыяў, бо двор, вядома, чужы, а займаўся „комсамольствам“,

пры канцы-ж патрабуе поўнай платы. Працы ў хаце, дзякаваць Богу, многа. „Ну, хто-ж яму можа даць поўную плату?“ У суд, значыць, на мяне. А суд цяпер, трэба прызнацца,—не калішняе, разбурыць цябе хочуць да тла...“

Гаворыць ён моцна, каб усе чулі, есьць хлеб з салам. Усе прыціхлі—маўчакі. Парабак съпіць на лаўцы—прыземісты хлопец, з каравымі рукамі і шрамам на штацэ. Ён павярнуўся, прыслухаўся ды глуха буркнуў:

— Кулак!

— Маўчы, паразё нямытае,—абразіўся рыжы дзядзька,— пажывеш зараз на лёгкім хлебе, ня будзеш комсамольствам займацца. Усім нялоўка. Хто з іх правы? На чым баку гэтая праўда—ці чалавека, які комсамольствам займаецца, ці на баку чалавека, у якога многа ў хаце працы?

Агуюшчыца стала гэтага прыземістага няскладнага хлапца з вялікім, доўгім, каравымі рукамі.

І пад раныне ў Агей Засекіна засталася акрэсленая думка: людзі жывудь, перамагаюць, як гэта ня цяжка, саможыцьцё, мяжуюць, як жыта на сялянскіх палёх; пасля смутку радасць зямная ў галовах людзей, ня страйчых чалавечага вобліку.

Яму здавалася, што гэты хлапец заўсёды знайдзе сабе хлеба, бо рукі ў яго здаровыя і імкненыне. Сівабароды дзед будзе радавацца з сына, які вышаў у людзі, пяшчотна-ціхай усмешкаю. І ўсё—і ўсе будуть пасвойму рады і пасвойму няшчасны і сумотны...

Агей ехаў назад... На палёх туман. Неба, як белая шуба. Дыханыне зямлі—цёплае бывае і ў халады. А ў думках была ўстрывожанацца і ўздым...

Стаяць пахмурна чорныя хаты, занесеныя снегам. З абодвух канцоў сяла раскрычаліся пеўні; сабака на сннягу качаецца, значыць, будзе перамена пагоды.

У канцы сяла бегаюць дзесяткі варон, яны падобны на чорныя камякі—кружакі, голасна каркаюць і апускаюцца на бярозы...

Перад самай вясною над ганкам паповай хаты вісела дошка, размалёваная фарбамі: „Ліпаўская спажывецкая кооперація“.

Па вечарох зьбіраліся ў краму некалькі чалавек: настаўнік—пажылы, са ўпалымі грудзьмі, Сёмка і Кірыла—два комсамольцы на ўсё сяло. Заўсёды прыходзіў роўнай паходкай Агей. Агульны сход ліпаўцаў выбраў яго старшынёю кооперацый. Падводамі прывозілі з гораду тавар; мужыкі грамадою хадзілі дэзвіцца, аглядаць.

І цэлых дні тут шумелі і гаманілі.

VI

На вуліцы вясна і сонца...

А дні бягучы... Ходзіць Наста з дзеўкамі на вячоркі, рупна малоціць на таку цэпам. Вясёла ёй. Толькі часамі замуціць съязза вясёласць: успомніць замуства, калі муж агідна-зьвярынымі ласкамі суцяшаў яе, цяжка было ад іх, здаецца, узяла-б ды разарвала яго на кавалкі на дробныя, ну яго з багацьцем сваім! Крыўдна трохі і на бацьку, што прымаўляў яе ісьці—ды стары ён, што ты возьмеш з яго...

За краснамі сядзіць Наста.

Лоўка бегае чаўнок, мадна так набіліцы стукаюць, снуеца тонкая пража-кужаль, прыбівае ніткі бёрда к палатну.

— Стук-тук-тук...

Гэта нічога, што пра яе на сяле паміж старых пайшла нядобрая пагалоска.

Бабы-пляткаркі, падцягнуўшы да калена спадніцу ды сабраўшыся ля калодзежа, разносяць нябыліцы:

- Гэта-ж дэыва—пайсьці ад мужыка!
- Такі ён і мужык, мусіць, што жонку ня мог утрымаць.
- Адлупцаваў-бы добра, каб не захацела!..

— Ды, сястрыцы-ж вы мае! Ды ці ў нашу пору, як мы маладзейшыя былі, было калі гэта? Мужык за валасы-б прыцягнуў да хаты, да съмерці-б забіў. І бацька родны ў хату ня пусьціц...

— Ды вянчаліся-ж, бацюшка съвятым рушніком звязваў, абязданыне давалі...

— Съвет, мусіць, пайшоў такі!..

І скардзяцца бабы на новы съвет, на людзей, што парушаюць законы, перасыферагаюць сваіх дачок ад гэтага.

Ды дзе іх усьцеражэш!

Кожная іх дачка пойдзе замуж так, а нялюба—вернецца назад, ня прызнае абяцаньня ды съвятых слоў, адрачэцца ад старых песень—засыпвае новую.

А Насьце весела,—брат сказаў:

— Жыві ў мяне.

Чаўнок лоўка так ходзіць пад руплівымі рукамі, моцна так стукаюць набіліцы новыя ў тахт думкам.

Ня пужаецца Наста людзкіх гаворак.

Няхай старыя хоць па ўсяму съвету разъянисць,—усё роўна не павераць маладыя—ані каплі: будуць жыць, выбіраць пасвойму любага, будуць жаніцца без папа. Увечары прыдзе Сёмка, зараз працуе на чыгуцца рабочым, сядуць на прызыбе поплеч, ласкова будуць гаварыць аб жыцці—новым, не такім...

Пройдзе баба тая—пляткарка, ды скажа другой:

— От распусыніца сядзіць. У бога перастала верыць. Цягніцца з комсамольцам гэтым...

Што з гэтага?

А Сёмка добры. Ласкова так абыйме ды пачне гаварыць прыгожа, і верыць Наста, і любіць так, бо што ёй, калі толькі дваццаты год пайшоў, калі жыць яна хоча так.

„Ой, вы, красны мае, сасновыя, смалістыя,

Панажы мае ходзяць-ходзяць борзда-худенъка...

Ой ты, праха мая, шаўкавістая, тонкая,

Думы блытаныя, неразвязаныя...“

І хочацца Насьце песеньню засыпваць—няма ў яе зараз слоў, а каб скласці думы, дык вышла-б так:

„Выйду я на зялёны луг, у зялёнае жыта, буду рваць блакітныя кветкі, сінія васіліёчкі—ды сплятаць з іх слайны, прыгожы вянок. От саўю я вянок—усьміхніцца мне сонейка, усьміхніцца даль на палосах. Ой, пайду я аднэй з трох дарожанек, самай широкай, што за ваколіцай расцягнулася. Сонца будзе съяціць і трава зеляніцца. Забуду я там пра ўсё сумнае, бруднае і няўдалое ды засыпваю песеньку:

Ой, у садзе садо-очку-у...

Сустрэну я мілага, прыгожага свайго, надзену на голаву яму васілковая-блакітны вянок і ўсьміхніцца мілы ды пацалуе ў асмуглія вусны. Возьмемся разам за рукі, засыпваєм пра поле і тры дарожанкі, пойдзем карагод вадзіць. Многа ў карагодзе прыгожых, слайных дзяўчат, а мілы будзе толькі шу-

каць мяне. Знойдзе ў карагодзе, як пралеску бляявую, сярод іншых, і абаўе рукамі, скажа мілы любоўна так:

„Не аддам цябе, любая, нікому!“

— „Забуду я пра ўсё!“—думае Насьця і ня можа думадагнаць.

З вуліцы даносіцца да Насты вясновы гоман—то прылягнулі птушкі з выраю; і хочацца ёй зараз-жа пабегчы, бо чырванеоць шчокі, брусьняцца...

Моцна стукаюць набіліцы, скоранька ходзяць пад босымі ногамі панажы ды лоўка снуецца ў пражы хадун-чаўнок.

„Прыдзе мілы, любы ўвечары да мяне, толькі-б прасьцяг шырокі даткаць ды сонца зайшло за кучаравую палясу лесу“.

Ой, вы, красны мае—сасновыя, смалістые.

Думы вы,—думы ціхія, дзяячыя!

... Вясна прышла радаснай, адзела ў зелень палі, лясы, паплавы.

Сяло загаварыла павясноваму. Скрозь гоман людзкі на сяле чуцен шолах бяроз у гаі і буйны шум хвой.

Вясна з яе клапотамі запаўняла душу чалавека, навяала новыя думы, настроі—больш вясёлыя і прыгожыя. Сяляне, перажывыши зіму, радасна выходзілі на поле, жмурыліся ад сонца, глядзелі на рост жыта...

У святы дзень Ліпы шумелі пчаліным роем.

Зъбіраліся звычайна на прасушаным месцы вуліцы маладыя.

Дзынкаў ды разыліваўся гармонік, нехта складаў прыпейкі—гучныя, сакавітые. Сымех у вяснова-сінім паветры дрыжэў, галасы распаўзаліся ціха па зялёной зямлі.. Падыходзілі старыя, глядзелі на гульбішча і скокі, а самі гаварылі стала і сур'ёзна аб вясьне і аб ураджаі, аб tym, што жыта добра зарунела, што скора будуць узворваць зямлю пад ярыну.

Агей Засекін хадзіў радасным—рад быў вясьне, жыццю і думам.

Пад поўдзень прышоў к Карнею. Той сядзеў на прызьбе ў аднэй белай кашулі, вясёла глядзеў на сонца і на стрэху свайго хлеву—на ім пагніла салома...

— Малайчына ты!—пахваліў дзядзька Агей,—зрабіў такое для вобчаства, што другі-б ня змог. Коопэрацыя—важная штука для нас... Плугоў, кажуць, панавязылі туды—і то добра!..

— Яшчэ ня ўсё,— адказаў Агей,— многа чаго зрабіць трэба... Вось адчынім хату-чытальню. Кніжкі вечарамі чытаць будзем. Людзі з гораду прыедуць—шэфамі завуцца—даклады будуць рабіць. Аграном скажа, як атрымаць большы ўраджай...

— Разумная твая галава, Агей!

— Розум, дзядзька, у кожнага ёсьць, толькі хто куды на-
кіруе яго...

— Так яно... А сонца-то, сонца съвеціць як—эх! Пайсьці·б
цяпер па полі ды падзвінца на збожжа—сёлета яно добра ўзялося.

Сымяецца Карней—чamu?—ці сонцу, ці жыту, ці так ра-
дасна можа.

Белы певень узьбіўся высока на стрэху і захлопаў крыль-
лямі, загарланіў, а тады, спужаўшыся нечага, каменем зваліўся
на двор і, растапырыўши крыльле, пабег у хлеў.

— Дурная птушка,—сказаў Карней.

А зъянрнуўшыся да Агея, весела і падміргнуўши яму,
сказаў:

— Пайду жыты аглядатць, а ты ў хату зайдзі... Сядзіць
тэта там адна Маланьня ды і сумуе. Распытай ты ў яе—чаго
яна так?

Карней пашоў гародамі ў зялёную даль жытоў.

А ў хаце сядзела толькі адна Маланьня—з вакна гля-
дзела на вуліцу, чула крыкі, песні ды вясёласць маладых.
Нікуды ёй ісці не хацелася—толькі многа думалася вельмі.

Нехта стукнуў у дзвіверы. Маланьня ўскочыла, выцерла
белым вышываным рукавом сльёзы, а спазнаўши Агея—вясё-
лага, са съмехам у вачох, радасна ўскрыкнула.

— А я думала, што ты ня прыдзэш?

Агей сеў ды ўзяў яе за рукі, паглядзеў у очы сінія,
поўныя прадоньнем простай шчырасці і пачуцця.

— Чamu ты думала так, Маланка?

Агею хацелася сказаць што-небудзь вельмі пяшчотнае,
ласкавае, каб усьцешыць усхваляванасць дзяўчыны.

— А мне думалася, што ты пакінуў мяне!

— Ха-ха! Цябе пакінуць—такую... добрую... прыгожую...

— Любы мой, Агейка,—і гладзіла яго валасы русыя, пе-
раблытаныя.

— Пойдзем пагуляем,—папрасіў Агей.

— Пойдзем!

Яны пайшлі, асьцярожна ступаючы па сакавітай, плада-
роднай зямлі вясноўскай, багатай пахамі, што ўліваліся ў гру-
дзі—па шаўковай траве к самаму лесу зялёнаму.

— Люблю я вясну!—сказаў Агей.

— А я люблю пралескі,—адказала Маланьня і стала
зрываць іх на лясным прыгорку.

Селі на прыгорку. З аднаго боку лес—зялёны і шуміць.
Наўсыцяж поле расьцягнулася, дарогі. Удева—чорныя і шэрыя
хаты Ліпаў і сяло запоўнена зыкамі. Унізе, у кустох пра не-
шта такое журчаць пералівы рэчкі. Алешнік, здаецца, на
вачох распускаецца.

Маланьня даверчыва глядзела ў очы Агею, слухала му-
зыку яго голасу.

— Пойдзеш за мяне замуж?

— Пайду, Агейка! Ты лепшы, разумны, самы лепшы на
съвеце...

— Ну? Не памыляешся? ха-ха-ха-ха!

— Сапраўды.

Абодвум — маладым, здаровым — хацелася ласкі. Агей
крепка пацалаваў у чырвоныя губы...

Ціха — чуць-чуць—шумеў лес, трапыхаўся алешнік, ма-
ленькі цёплы вецер па вадзе пісаў дзіўную, самую прыгожую
казку жыцьця ды расчосваў валасы жытнія на грудзёх поля...

Тады Агей дрыжачымі і дужымі рукамі ўзяў яе—ціхую,
упругую, з вачыма-кветкамі, поўнымі сонца і ціхай просьбы,
ды беражліва, як самае драгое на съвеце, палажыў пад хвойяй
на зялёную траву—на кветкі. Зямля пахла ўсім тым, што на-
раджае вясноу, што дае съвету; і яшчэ пахла—шырокім жыт-
нёва-сінім прасторам, і ўся яна—земля—кіпіць жыватворчымі
сокамі... Хацелася песні вялікай, трывожнай радасці, скласці
хвалу жыцьцю і зямлі.

І тады зашчабяталі птушкі, сонца весялей заграла, зямля
стала яшчэ зеляней, яшчэ дзіўней паказаўся сэнс казкі, напі-
санай ветрам...

Вачыма поўнымі сълёз, журбы і радасці глядзела Ма-
ланьня. Агей расказваў ёй пра жыцьцё—яны будуць жыць
добра, будуць любіць адзін другога моцна—не здарма сонца
такое гарачае і яны маладыя!

— Верь табе, Агейка!—гаварыла дзяяўчына...

Прышлі ў сяло. Карней сядзеў на тым-жа месцы, на прызьбе.

— Добрае жыта,—гаварыў ён,—густое... А вы дзе гулялі?

— Гулялі, тата,—вясёла прамовіла дачка.

— То-то-ж... Добра, што гулялі, толькі глядзеце, каб не нагулялі чаго, а то...

— Чаго ты, дзядзька, палохаешся?—спытаў Агей, весела пазіраючы.

А Карней сур'ёзна, закурваючы цыгарку, сказаў:

— Ведама—вясна, сонца,—а вы маладыя...

— Што з гэтага?

— Нічога...

Некалькі сядзелі моўчкі. Агей паглядаў на Маланьню—чырвоную, усхваляваную, на сур'ёзнасць Карнея. Тады падумай і ціханька засымляўся.

— Дзядзька Карней!

— Ну, што скажаш?

— Аддай за мяне Маланьню... Люблю яе.

З твару Карнея раптам прапала сур'ёзнасць, насымешліва і весела паглядзеў на абодвух.

— Вось чаго захацеў ты—маладзец. Ведаў я гэта. Спышай у яе—ці згодна яна...

Агей любоўна паглядзеў, вочы іх сустрэліся.

— Я згодна, тата...

— Ну, дык як хочаце цяпер,—сказаў Карней, махнуў рукою і, усё ўхмыляючыся ў бараду, курыў. Нарэшце, ня вытрымаў і спытаў:

— Як-же вясельле—з папом ці без папа?

— Ня люблю я папоў... Дый лішнє гэта. Мы справім вясельле пановаму.

— А можа-б з папом ямчэй было—мацней-бы звязаў...

— Мы і так моцна звязаны...

— Ну, як хочаце—ліха на вас! Дзе ўжо мне... Толькі жывеце добра...

VII

Праз тыдзень было вясельле.

— Што гэта за вясельле?—зьдзіўляліся некаторыя старавіны. А Сыцяпан Гаравы сказаў:

— Гэта прыклад для вас. Скора ўсе так будуть...

— А няхай яно ня будзе гэтага...

— Не, браткі, будзе—нікога ўжо ня ўтрымаеш.

Маладая—прыхарапана, зачырванеўшыся, з ласкавым поглядам вачэй, сядзела на лаўцы побач з Агеем. Дзяўчата-падружкі съпявалі адну за другой вясельныя песні, каб разжалабіць маладую,—а яна ня плакала. На вуліцы гарманісты наярваў вальцы, „каробачкі“, расходжага. А ў хаце мужыкі—суседзі, самавіта рассысеўшыся за столом, вялі бяседу,—важна, як ніколі... Павесяліліся—гэтым усё і кончылася. І ўсё жыцьцё пайшло сваім чарадом...

Пачалася пахань, сяўба ярыны. Агей сеяў ачышчаным збожжам...

З гэтага часу сталі зваць яго „новым чалавекам“—адны з ціхай усьмешкай, што нічога ня выйдзе з усяго, другія—з пагардаю, з пашанаю да яго,—бо ўсё, што ён ні рабіў, імкнуўся—пасвойму. Гэтamu дапамагалі Кірыла з Сёмкай. Яны організоўвалі ячэйку, прыцягвалі хлапцоў да працы...

Аднойчы ў хату к Агею прышоў бацька ў вясёлым настроі. Ён зірнуў на дачку і нявестку, на сваю прыбраную хату, чиста падмеченую падлогу і, нібы зьдзівіўшыся, загаварыў з Агеем перш аб пагодзе, потым перайшоў на сяўбу. І гаварылі бацька з сынам доўга і ласкова. Нікан упамянуў аб tym, што Арырон з жонкаю зайздросныя людзі, і застаўся начаваць. А ўраныні—сонечным і пагодным—паехаў з Агеем засяваць ячмень і больш нічога не пярэчыў Агей. Трохі сагнуўшы съпіну, вясёла хадзіў дзед па ральлі, клапатліва рассыпаў зерне, як некалі даўно, уперад—з такай ашчаднасцю і гаспадарлівасцю.

І Агей было радасна, што бацька прымірыўся.

Нацянькі цераз поле ідзе Сыцяпан Гаравы, утупіўшы вочы. Паздароўкаўшыся з Агеем, сказаў,—ні то радасна, ні то сумна,—што яму з гораду ад старага таварыша прышоў ліст. Піша той, што на заводзе, дзе некалі ён працеваў, ёсьць яму вольнае месца, просіць, каб прыяжджаў...

— Ну, і як ты думаеш?—спытаў Агей.

— Паеду... бо ўсё роўна ня зживуся я на зямлі. Мяне, ведаеш, цягне ў горад, к малатку... Не могу забыць... Заўтра-ж, мусіць, еду, а на маё месца вызначылі Сёмку—лоўкі і разумны хлопец, справіцца з работай... Ну, бывай, Агей!

— Будзь здароў, брат!.. Прашу цябе, не забывай сяла...
Тут яшчэ шмат працы правесыці трэба...

— Буду прыяжджаць... А ты, брат, настойлівы чалавек—
захочаш, дык зробіш...

Съяпан з Агеем разлучыліся...

Думаў Агей, што Съяпан здаровымі рукамі будзе тримаць і біць молатам, а ён—зусім увайшоўшы нутром у поўбыт—будзе сеяць, араць...

Па ральлі бегалі вароны, клявалі зерне, стаямі ўзынімаліся. Пануківалі мужыкі на сваіх коняй, прачнулася даўно сяло, і доўгай пугаю гнаў паству на папас чараду кароў. Ужо высока ўзынялося сонца, шчодра асыпаючы зямлю золатам праменінёй. З травы асыпалася брыльянцістая раса. З бे-разыняку, што ў канцы поля, выбег малады зайчык, пахлопаў вушамі і, як дурны, кінуўся бегчы па полю паміж людзей...

— Тулі яго... тулі!—крычалі людзі, кінуўшы сявалкі і бароны...

— Лаві-іл...

— А т-ту-у яго... г-эх!

— Ёсьць... Улавіў—ліха на яго! У баразну ўбіўся,—крычаў нехта і рагатаў на ўсё поле...

Агей хадзіў за бараною. Подыхі вясны ўліваліся ў нутро. Зямля, прыгрэтая сонцам, абыймала ўсю істоту. Яму хацелася, ходзячы так, буйна сипяваць на ўсё поле, каб ажно пагалоска насілася.

Калі з поля прыбралі збожжа і сады началі жаўцець і лісьце асыпацца з дрэў,—комсамольская ячэйка адкомандыравала Кірылу на рабфак, як актыўнага комсамольца...

— Што будзе ў горадзе—ня ведаў Кірыла: адтаго думна было і трошкі пужліва. А Нікан, паглядаючы на сына, ураніў съязу і сказаў:

— Глядзі-ж, Кірыла, узяўся за справу, дык цягні...

Кірыла з торбаю за плечыма вышаў за сяло, на шляху азірнуўся, пачуў нязвычайнную дішыню, і разам стала сумна і радасна.

— А як яшчэ сустрэні горад?

* * *

...Праз тры гады, скончыўшы рабфак, Кірыла прыехаў у Ліпы. Была вясна... На палёх рунела збожжа. Дзень ясны.

І ўспомніў Кірыла тыя-ж Ліпы, што былі трывады назад.

А ён цэлы год ня мог прыехаць да хаты. Агей пісаў лісты,—што сяло ўсё больш пачынае жыць „пановаму“. За цэлую вярсту—не пазнаў быльх Ліпаў. Год назад, як разьбіліся яны—частка на хутары, частка на два пасёлкі. Царква Кірылу здалася трухлявай, пагорбленай, нібы чакала часу, калі-б гэта рухнуць ды рассыпцаца на дробныя кавалкі. Быў съвяточны дзень. Старэнкі попік з дзякам рана зачынілі царкву і, патупіўшы галовы, пайшлі ўздоўж вуліцы,—поп ад старасьці, дзяк ад суму, што мала хто ходзіць, што няма прыбытку...

На вуліцы, як і раней, шумелі. Гаманілі ў новай хаце-чытальні. Першым сустрэўся на дарозе Сёмка. Таварышы разгаварыліся...

— А я,—сказаў Сёмка,—ведаеш, старшыня сельсавету і жанаты чалавек... Да чорта працы! Здорава трymаюся... Ячэйка вырасла моцная... Жывем, брат... Ну, а што ў цябе—апавядай!..

Кірыла доўга расказваў пра горад.

— Трэба і мне падвучыцца,—цвёрда заяўіў Сёмка—Э-эх!

Бацька сядзеў на прызыбе новай хаты, на хутары ля рэчкі, і трymаў на руках двухгадовага сына Агея.

— Вось ты які стаў,—эдаволена адазваўся Нікан,—зусім гарадзкі чалавек...

З бялізнаю на руках прышла з рэчкі Маланьня—загарэлая, радасная, узяла з рук бацьковых сына і стала гушкаць на руках.

Кірылу паказалася, што Агей стаў вельмі сур'ёзным; ён быў завалены працаю—па гаспадарцы, кооперацыі, у хаце-чытальні; і гэта залішняя сур'ёзнасць перш не падабалася, а далей брат стаў съмияцца, расказваць нейкае съмешнае здарэнне—і сур'ёзнасць зынікала з твару. Нават Нікан съмияўся.

Сястра Наста была замужам за Сёмкай...

Прышло яшчэ некалькі мужчын. Важна расьселіся на прызыбе пад сонцам і сталі далікатна распытваць пра парадкі ў горадзе. Больш за ўсё цікавіўся Карней—ён паказаўся Кірылу tym-жа самым і, як раней, вясёлым дзядзькам, упэўненым у сабе. Сусед Нікандра ўзмацнеў у гаспадарцы. Ён рэдка калі, пад вясёлы і п'яны настрой, съпяваў сваю ўлюблённую песню:

„Ах ты, сукін сын, ды ліпаўскі мужык,
А куды ты спатыкаешся-бяжыш?..“

І многа яшчэ скаргаў на жыцьцё было ў людзей, але яны губіліся, як нешта мізэрнае, нязначнае, перад прасторамі самога жыцьця, перад бліскам вясновага сонца...

...Радасць ты мая!

Жыцьцё ты—маладое...

Канём сівагрывым нясецца па загонах, сёлах, лясох—
і ўсюды ты сваё роднае, і ўсюды запал у грудзёх не астывае.
Далі ў табе і яснасць люстраная!

(*Канец*)

Піцерскі

Як сонца ў краплі вады

(Моладзь да 10-ай гадавіны Кастрычніка)

Дзесяць год—гэта сымболічны тэрмін.

Дзесяць год—гэта нейкія буйныя, ужо пройдзенія абшары, гэта новы этап, новая паласа ўпартай працы... Гэта съціслы кароценькі разд. „Дзесятая гадавіна Кастрычніка“ многа ўспамінаў абуджае, шмат аб чым кажа.

І ў асяродку нашай працоўнай моладзі, нашага комсамолу гэта славутая гадавіна адбіваецца, як сонца ў краплі вады.

Сёняня мы пакажам узорам самых будзённых, самых звычайных прыкладаў, якую моладзь, якую зъмену падрыхтаваў вялікі Кастрычнік.

* * *

У цяжкія гады гэтак званага вайсковага комунізму па ўсёй савецкай краіне адбываліся суботнікі.

Комсамол Беларусі, съследам за іншымі організацыямі саюзу, не адставаў і ў гэтай справе. Характэрна пастанова аднае ячэйкі, якая прынята на першым-жа сходзе паслья яе ўтварэння:

- „1. Не адставаць ад моладзі Савецкай Расіі.
2. Працаўцаў на суботніках дзівле гадзіны звыштэрмінова, гэтым самым замацоўваючы нашы заваёвы, наш тыл.“

Вось як апісвала „Молодежь Белоруссии“ першы суботнік у Менску:

„21-га жніўня адбыўся вялікі суботнік, у якім Менская організацыя саюзу прымала актыўны ўдзел. Роўна ў вызначаны час, а 6-ай гадзіне ўвечары, члены саюзу сабраліся ў клубе і стройнымі радамі, са сваім съязгам накіраваліся на Пляц Волі. Калі, дзякуючы нераспараднасці організатораў,

прышлося чакаць больш гадзіны, саюз паказаў прыклад вытрыманасці, застаючыся ў страй і рассыпываючы рэволюцыйныя песьні.

Працу далі ў Кашарах—разъбіраць, пераносіць і складваць пад павець паходную вузка-калейку. Члены саюзу працавалі ўвесь час без адпачынку, стараючыся абагнаць адзін другога ў пасьпешнасці працы. Цяжкія рэльсавыя рамы, якія цягнулі па 4 дарослых, нясьлі 2 комсамольцы. Назад усе ўдзельнікі суботніку разыходзіліся паасобку, а комсамол пайшоў стройнымі радамі з радаснымі песьнямі і зорганізаваў сваім прыкладам рэшту.

Прышлі ў клуб, памылі руکі, паселі і наладзілі гутарку аб значэнні суботніку. Разышліся позна вечарам.

Членаў КСМ прымала ўдзел больш 60 чалавек.

Да іх прылучылася некалькі чалавек беспартыйнай моладзі. Настрой быў самы бадзёры і съядома-рэволюцыйны.

Асабліва ўрачыстыя суботнікі наладжваліся ў святы. У міжнародныя юнацкія дні ў многіх організацыях праводзяліся асобныя суботнікі моладзі.

У Барысаве на такім МЮД аўскім суботніку 5-га верасеня 1920 г. прымала ўдзел 500 чалавек, якія працавалі над адбудаваннем разбуранага палікамі мосту. У Менску прымала ўдзел 400 чалавек, якія працавалі на чыгуначы па разгрузцы дроў, выгрузцы лёкомобіляў, ачыстцы шляхаў і г. д. Пасля суботніку сабраліся ў разбураным палікамі дэпо пры асвяленыні факелаў, прапелі Інтэрнацыянал і організавалі дэмонстрацыю па гораду“.

Мы аб гэтым слайным мінулым—аб „суботніках“ успаміналі недарма.

Надыходзячае Каstryчнікаве свята мы адзначаем ня хвалій слоў, але хвалій конкретных, карысных спраў.

Асобныя прадпрыемствы рыхтуюць адчыненіне новых майстэрняў, лепшае абсталіваніе ўжо існуючых, паляпшэніне вытворчасці працы і г. д.

У вёсцы—рамантующа дарогі, папсанавыя масты, адчыніоўца новыя хаты-чытальні. Усё гэта асобныя, яскравыя крупінкі таго вялізарнага падарунку, які рыхтуеца працоўным жыхарствам Савецкага Саюзу да 10-годзьдзя Каstryчніка.

Працоўная моладэь у гэтым усесаюзным „падарунку“ прымае ўдзел шляхам правядзенія ўсебеларускага суботніку.

„Суботнік“—які зьяўляеца да лёхам мінулых гісторычных дзён—праходзіць пад лёзунгам „Павышэння ролі і ўдзелу рабоча-сялянскай моладзі ў соцыяльным будаўніцтве“.

Практычны лёзунгі суботніку—барацьба з бяспрытульнасцю ў гарадох і конкретныя грамадзка-карысныя пачынаньні ў вёсцы (пабудова лазніяў, капаньне студняў, праца ў бядняцкіх гаспадарках, рамонт школ, работа ў саўхозах і г. д.).

На старонках газэты „Чырвоная Зьмена“ вось амаль як месяц ідзе вялікі „мітынг чытачоў газэты“.

Выказалася звыш 70 прамоўцаў—рабочых, сялян, служачых і прадстаўнікоў розных устаноў. Удзельнікі „мітынгу“ шчыра падтрымалі думку аб „суботніку“.

Рэха „мітынговых“ прамоў, зьяўляюцца весткі аб практичнай падрыхтоўцы да „суботніку“, аб тэхнічным „узброені“ ячэек у гэтых адносінах.

„Суботнік“ пачынаецца праводзіцца па ўсіх акругах і раёнах Савецкай Беларусі.

Што будзе рабіцца ў час гэтых „суботнікаў“.

Для суботніка ў Вільшчынскай школе сялянскай моладзі вызначылі 3 дні.

На першы дзень частка комсамольцаў асушыла балота аднаму бедняку.

У другі дзень—паправяць папсанавую дарогу і дапамогуць працаць некалькім беднякам і аднаму пагарэльцу.

Трэці дзень—нядзелю—усе комсамольцы і значная частка беспартыйнай моладзі будуць капаць бульбу. Заробленыя гроши пойдуть у карысць бяспрытульных.

Ячэйка пры Цімашоўскім саўхозе Магілеўскай акругі адпрацавала выхадны дзень—граблі канюшыну—за што атрымала 12 рублёў.

Профшкольская ячэйка бярэ заказ на 35 руб.

Раднянская ячэйка за капаньне бульбы атрымала 7 руб.

За дзень абмалаціла 40 пудоў аўса Белічанская ячэйка. 1.000 рублёў у выніку „суботніка“ будзе сабрана ў Барысаве. Мы вышэй прывялі толькі асобныя весткі, асобныя лічбы.

Агульная дапамога бяспрытульным па ўсёй Беларусі будзе вялізарная, і гэта зьявіцца лепшым падарункам да Кастрычніка і лепшым ушанаваньнем памяці яго правадыра—Уладзімера Ільліча Леніна.

* * *

Праглядаеш архівы юнацкіх газэт.

Радкі за радкамі, хвалямі допісаў, праубягаюць радасці і няўзгоды, дасягненныі і недахопы штодзеннага жыцьця-быцьця.

Яны сёньня, да 10-гадавіны Кастрычніка, твар вясновага комсамолу.

Прудкоўская ячэйка (Чавускі раён). Думку аб пабудове новай школы комсамольцы прапанавалі на культкамісіі сельсавету, а пасля і на пленуме савету. Школа адбудавана, прычым да яе пабудовы, перавозкі матэрыялаў была прыцягнена беспартыйная моладзь.

Барсукоўская ячэйка (Кармянскага раёну). Культасьветная камісія сельсавету пад кіраўніцтвам і пры дапамозе комсамольцаў разгарнула працу па падпісы на газэты сярод насельніцтва—у выніку на 4 двары выпісваецца адна газэта.

Куракаўшчынскі сельсавет (Кармянскі раён). Культасьветкамісія сельсавету (старшыня яе—комсамолец) адчыніла пры сельсавеце куток „сяброў газэты“, у якім налічваецца 23 чалавекі, сабрала бібліотэку, праводзіць чыткі газэт і гутаркі.

Каліская ячэйка (Хоцімскага раёну). Ячэйка праз культкамісію організавала тыднёвую сельска-гаспадарчыя курсы.

Латыгальскі сельсавет (Халопеніцкі раён). Комсамольцы паднялі пытаньне ў сельсавеце аб адчыненныі хаты-чытальні—зараз хата-чытальня працуе.

Вось факты. Прыклад таго, як трэба вырашаць агульную задачу культурынага будаўніцтва.

На Бяленіцкім раёне, дзякуючы энэргічнай працы комсамольцаў завербавана 100 новых падпішчыкаў.

150 падпішчыкаў завербавала Куракаўская кооперацыйная камісія, у працы якой прымала ўдзел ячэйка комсамолу..

У Забелішанскім сельсавеце праз гаспадарчую камісію ячэйка сумесна з сельсаветам прыцягнула сялянства да организацыі мэліорацыйнага таварыства.

Самулкаўская ячэйка ў часе пасяўной кампаніі вытрабавала радавую сейлку—увесь пасёлак засяваў поле машынаю.

Мы тут, вышэй, прагледзілі „сводку“—весткі ў трох радкі.

А зараз будзе цікава ўзяць першую папаўшуюся вёску, пабачыць, якую рэволюцыю ў ёй зрабіў Кастрычнік.

„Заказінец“. Вёска Смалявіцкага раёну, Меншчына.

...— Дзіўныя рэчы робяцца ў нашай вёсцы,—кажа ў сваім лісьце вясковы хлапец Мікола Пятроўскі.

Калі аглянуцца назад, дык убачыш, быццам нешта вялізарнае.

Да Каstryчнікавай рэвалюцыі наша вёска была амаль што самай цёмнай і забітай ва ўсім раёне.

Усе старыкі і людзі сярэдняга ўзросту зусім няпісменныя.

Моладзь толькі тое і рабіла, што выпівала і гуляла ў карты.

Гаспадарылі зусім пастарому. Канюшыну ніхто ня сеяў, пра сэрадэлю і кораныплоды ніхто і ня чую нават. Папар заўсёды аралі вельмі позна, а таму жыта не радзіла.

Бульбы сеялі зусім мала. Кароў кармілі толькі саломаю, чаму і малака ня мелі.

Ніхто ніколі і ня думаў аб палепшанай пародзе сывіней і наогул жывёлы. Ніхто не карыстаўся сельска-гаспадарчымі машынамі. Малатарань было ўсяго 2.

Куплялі ўсё патрэбнае ў крамніка, які драў па сем скур. Ніколі ня бачылі агронома.

Калі-ж узяць нашу вёску цяпер, дык яна адна з лепшых і перадавых у раёне. Існуе організаваны моладзъдзю сельска-гаспадарчы гуртак, які вучыць сялян, як падымаць гаспадарку. Кожны гаспадар засявае канюшынай амаль не чацвертую частку ўсёй зямлі, папар арэцца ў маі—чэрвені месяцы, сееща выка, сэрадэля, кораныплоды ў кожнага гаспадара.

Сеюць сартаваным насеньнем, пратручуноць формалінам. Некаторыя сеюць радавымі сеялкамі, якія бяруць з пракатнага пункту.

Дэльве гаспадаркі перайшли на шматпольле. На ўгнаеніне скарыстоўваецца торф. Ёсьць шэсьць гаспадароў-дасъледчыкаў, якія вывучаюць сельскую гаспадарку. Сяляне-дасъледчыкі сеюць азімую выку, вядуць рахунковыя запісы ў сваіх гаспадарках. Хлявы для жывёлы палепшылі—з вокнамі, уцяпленыя, высокія.

У многіх паробленах дацкія кармушки, і корм даецца жывёле па норме. Заводзяць іоркшырскай пароды сывіней, а таксама і паляпшаюцца каровы.

Організдана мэліорацыянае і тарфяное таварыства. Ёсьць думка ў сялян організацца ў комуну, набыць трактар і г. д.

Школа зусім блізка, усе дзеци вучачца. Амаль ня ўсе гаспадары зъяўляюцца пайшчыкамі спажывецкага і крэдитнага таварыства. Амаль ня кожны гаспадар чытае газету. Організаваны чырвоны куток, дзе кожны чытае кніжкі, атрымоўвае розныя парады і піша заяву.

Сельска-гаспадарчы гуртак мае дыплём, і на акруговым конкурсе атрымаў прэмію 50 рублёў, за якія куплена сячкарня „для сяброў сельска-гаспадарчага гуртка“.

...За што пабілі комсамольца Басалая?—пытаецца ў допісу юнкор з вёскі Цяўлава, Койданаўскага раёну, тав. Акса, і сам сабе адказвае.

— Пабілі за малако.

Але, але—за малако.

У лістападзе 1926 г. ў вёсцы Цяўлава па ініцыятыве комсамольца Басалая Максіма організавалася малочная арцель „Прогрэс“.

Цяпер Цяўлаўская арцель расьце і ўзмацняецца з кожным днём.

Арцель у сучасны момант налічвае каля 40 пайшчыкаў і мае налічны капитал—103 р. з лішнім. За працу арцель узялася толькі з 25-га сакавіка 1927 г. Вырабляе яна сыры і масла.

Пачатая справа ледзь прыкметна пасоўвалася наперад, бо ня было ніякіх машын. Цяпер арцель мае сваіх прылад на 101 руб. з лішнім.

Малако ў арцель дастаўляюць 80 гаспадарак, але гэты лік з кожным днём расьце.

З 25-га сакавіка па гэты час арцель перапрацавала каля 51 тысячи літраў малака. На кожную гаспадарку прыпадае каля 50 руб.

Наш селянін зараз мае гроши на падатак ці на якія-небудзь іншыя выдаткі.

Апрача розных выдаткаў, прадстаўнік Белсельсаюзу пасяля рэвізіі ў арцелі знайшоў прыбыток у суме 156 руб. Усяго сродкаў у арцелі 1.112 р. 23 кап.

На сваім сходзе пайшчыкі пастанавілі яшчэ лепш разгарнуць працу ў арцелі, уцягнуць больш пайшчыкаў, уступіць

сябрам у Белсельсаюз, дзеля паляпшэнія корму скаціны купіць два вагоны вотрубей і вагон макухі. Сяляне вельмі рады сваёй арцелі і дзякуюць Басалю, які організаваў арцель.

Яшчэ больш цікавы малюнак комсамольскай упартасці прыводзіцца ў адным з нарысаў, надрукаваных у газэце „Чырвоная Зымена“.

...У вёсцы Скураты раз некалькі мясцовых комсамольцаў прачытаць ў мінулым годзе ў аднэй з часопісей апавяданьне аб tym, як комсамольцы комуну організавалі ды трактар набылі.

Прачытаў комсамолец Воўк гэта прыгожа-напісаная апавяданьне, і цвіком у галаве замацавалася думка:—організаць-бы комсамольскую арцель. Ад мар узяліся за справу. Воўк пазнаёміў з сваімі плянамі Пятруся Чыкану. Справа пайшла на лад.

Але калі ўжо была знайдзена зямля і атрыман дазвол Райвыканкому, дык астатнія комсамольцы началі чухаць патыліцу і адмовіліся ісці ў арцель. Іх адгаварылі бацькі.

Чыкун і Воўк не апусцілі рук і самі ўзяліся за пабудову першых кроکаў іх „арцелі“.

Зямлі ім было дадзена ў вёсцы Пацічова. У вёсцы іх сустрэлі кепска. Гаспадарка, за якую павінны былі яны ўзяцца, знаходзілася ў кепскім становішчы.

Да Воўка і Чыкуна прылучыўся комсамолец—батрак Зымітрок Фядотаў.

Працавалі, ня гледзячы на гадзіны. Нечакана прышла дапамога. Праз ЦК Комсамолу дабіліся крэдыту 1.000 рублёў. Купілі малатарню, варху, саломарэзку, каня, карову, пару дробных сувіньняў, насеньне і г. д.

Зямлю скарысталі ўсю. Асушилі балоцістую сенажаць, пачынілі грамадзкі калодзеж, пабудавалі земляны склеп і г. д.

Адносіны сялян да арцелі, якая носіць прыгожую назыву „Комсамольская Воля“, рэзка зъмяніліся. Замест рогату і насымяханья сяляне часта зварочваюцца да „арцельшчыкаў“ за даведкамі па розных пытаньнях.

* * *

Ня менш дасягненіяў і ў горадзе, у рабочых хлапцоў. Па прапановах комсамольцаў, у мясцкім шляху і матэрыяль-най (Менск) зрабілі шмат добра га ў галіне рацыяналізацыі.

У Віцебску ячэйка акулярнай фабрыкі дабілася зьнішчэнныя браку, па прапанове комсамольцаў была наладжана лепшая апрацоўка аправы для акуляраў.

Прыкметлі комсамольцы швэйнай фабрыкі „Профінтэрн“ (Віцебск), што псууюцца машыны ад масла (якім абліваюць машыны) — далажылі адміністрацыі недахоп быў зьнішчаны. Яны таксама дабіліся скарачэння штатаў, узнялі пытаньне аб тым, як лепш накаліць уцюгі і аб лепшай устаноўцы машын.

Комсамольцы „Мэдпрому“ № 3 унесылі прапанову аб увядзені тачак, што дало магчымасць хутчэйшага прывозу поўфабрыкату і зьнізіла процант прастою рабочых.

Комсамольцы фабрыкі „Самаход“ унесылі прапанову аб організацыі групавой працы, што дало павялічэнне вытворчасці і якасці выпрацоўваемага абутку.

У Рэчыцкай комсамольскай організацыі некаторыя ячэйкі ніколі не праходзяць паміж недысцыплінавасцю і дрэнных адносін да працы, актыўна ўдзельнічаюць у вытворчым жыцці.

Так, на цвіка-вінтавым заводзе „Інтэрнацыянал“ комсамолец Іцкаў Рыгор унёс прапанову аб замене нафты салам, пры эмазцы дроту ў гвазьдзільным цэху. Ён дадумаўся, што гэта дасць меншую амортызацыю і палепшаньне якасці продукцыі. Яго прапановы быў прынятый.

На прапанове комсамольца Гарэліка („Інтэрнацыянал“) уведзена навізна ў абточцы шнэкал на фрызарным станку, дзякуючы чаму замест ранейшых 12 гадзін, на вытачку аднай шнэкалы ідзе 2 гадзіны.

* * *

...Замежны комсамолец раскідае проклямацыі, змагаецца з фашистымі, організоўвае забастоўкі. Мы падымаем продукцыйнасць працы, вучымся экономіць і быць добрымі гаспадарамі. Усё гэта — адна справа, адны зьвееньні сусветнай пролетарскай рэвалюцыі.

— Гэтак пішацца ў адных з лёзунгаў, гэтак малое нам дзесяцігадовыя дасягненыні сёнешні час.

Проф. П. Бузук

Українська література пасьля Каstryчніка

Бурним морам шугнула українська література пасьля Каstryчніка. Дзесяць гадоў для рэволюцыйных часоў, калі месяц трэба лічыць за год, бяспрэчна вялікі пэрыод, і ня так лёгка было-б ужо скласці гісторыю літаратуры гэтага часу. Ня толькі паасобныя пісьменнікі, але цэлыя нават літаратурныя ўгрупаваньні перажылі шэраг зъменаў. Давесці агляд українскай каstryчнікавай літаратуры да сённяшняга дня мы не маглі ставіць мэтай у нашым кароткім нарысе. Я хацеў-бы толькі сказаць некалькі слоў аб тых шляхах, на якія накіраваў Каstryчнік українських пісьменнікаў.

Каstryчнік прывёў з сабою ў українскую літаратуру шмат сваіх, новых пісьменнікаў, абвясціўшы прызыў сярод рэволюцыйнай моладзі, сярод студэнтаў ВУЗ'яў, але нямала далучылася да Каstryчніка з ранейшых пісьменнікаў, якія да 1917 г. выступілі на літаратурнай ніве. Зразумела, ня прызналі Каstryчніка эмігранты. Гуртуючыся каля „Літературно-Науковага Вістніка“ і іншых замежных органаў, яны накіравалі свае стрэлы супроты савецкай улады, але ў выніку адварванасці яе ад роднай глебы, эмігранцкая літаратура вельмі хутка пачала кананіць.

Адна маленькая ўвага. Гаворачы аб эмігрантах, ня трэба бываць політычных эмігрантаў з Савецкай Украіны з тымі українцамі з Галіччыны, з Буковіны, якіх цяжкія ўмовы жыцьця прымушалі шукаць трохі большага кавалка зямлі ў Амерыцы. Праз акіян даляцелі да гэтых украінцаў святыя слова прауды, у той час як пісьменнікі-українцы ў Вене, Львове і Празе заставаліся глухімі да гэтых слоў.

Гаворачы аб песьнярах Каstryчніка ў українскай літаратуре, трэба перш за ёсё ўспомніць тых, хто не дажыў да свята канчатковай перамогі Савецкай Украіны,—свята, якое дало магчымасць зъмяніць „меч на орало“, дало магчымасць шырокім размахам пачаць літаратур-

ную працу. Маю на ўвазе двух прыяцеляў, закатаваных у 1919 г. дзянікінцамі,—Гната Міхайлічэнка, аўтара шэрагу новэль, і вельмі здольнага Васіля Чумака, вершы якога станоўляць по большасці рэволюцыйныя гімны: „Э ранковых настроів“, „Гартована поезія“, „Заклик“, „Червоний заспів“. Вось пачатак апошняга з іх:

Рімо — рімо — рімо
Землю, неначе кроти;
З кутів плаzuemo зміямі,
Сімо — сімо — сімо
Буйні червоні цвіти...

Бурями сійтеся, бурями,
Маки — чэрвоні вогні:
Там по-за гратами-мурами
Тінями сірими, муриими
Ранки конають ясні.

Чумака расстрялялі на 19-м годзе яго жыцця, шмат вершаў яго загінула ў контр-разьведцы,—таму зразумела, што пакінутая ім спадчына ня вельмі вялікая: разам з Міхайлічэнкам ён прынёс ахвяру Кастрычнікавай рэволюцыі ня столькі сваімі творамі, сколькі ўласнай крывёю і жыццём.

Прайшлі цяжкія гады рэволюцыйной барацьбы на фронце, калі, як кажа украінскі пісьменнік Йогансэн у вершы, прысьвечаным Чырвонай арміі, „хворі, голодні і голі руками брали окопи, пазурамі выдерали волю“; замаўчалі гарматы, і тады загаварылі зноў музы,—пачалося адраджэнне украінскай пролетарска-сялянскай поэзіі. Гэта новая украінская літаратура маешмат сваіх харектэрных асаблівасцяў.

Першай важнай адзнакай яе зьяўляецца колектывізм, аўяднаныне ў гурткі. Пачалася, як кажа украінскі крытык Коряк, „трестування літературных сил“ (Черв. шл., 1923, № 8). Утвараюцца ў 1922-1923 г. г. дэльце літаратурных суполкі—сялянскіх пісьменнікаў (Плуг) і пролетарскіх (Гарт). Робяць яны вялізарную працу ня толькі літаратурную, але, наогул, культурна-грамадскую. У адным з сваіх вершаў („У фабрицы“) заакіянскі поэт М. Тарновскій піша:

Минули часы професійных співців,
Що грались душою бідноты:
Поетів—виключно поетів нема!—
Сказав мій товариш—
І знову при станку
Залізо став обробляти.

Гэтыя слова можна дапасаваць амаль да ўсіх пролетарска-сялянскіх украінскіх пісьменнікаў. Поэты-сяляне і поэты-працаўнікі, якія часам (як, напр., Хвілёвы) ня кідалі працы на станку, не маглі не съпяваць аб сваім жыцці, не маглі не ад-

біваць у творчасьці сваіх інтарэсаў, не маглі не барацца з нэпам паслья яго зъяўлення. Нарэшце, літаратурныя ўгруппаваныні ставяць перад сабой мэту шляхам узаемнай дапамогі ўдасканаліць свае творы і з боку знадворнага,—ставіцца тэктім чынам пытанье аб суадносінах паміж формай і зъместам. У полеміцы, у якой узялі ўдзел Коряк, Межэнко і інш., выказываюцца правільныя думкі адносна цеснай сувязі паміж формай і зъместам: парожнія формы ня можа быць. У падмацаваныне апошняга погляду дазволю тут успомніць вядомы прыклад, які я прывёў у сваіх „Асноўных пытаннях мовазнаўства“: статуй і адрозніваецца ад звычайнай бясформенай камлыгі мармуру якраз тым, што ён мае пэўны зъмест, пэўнае значэнне¹⁾.

Цяпер па некалькі слоў аб галоўных прадстаўніках кожнага з зазначаных гурткоў.

„Гарт“ (аб новай літаратурнай організацыі, утворанай быўшымі гартаўцамі, мы ня будзем гаварыць у гэтым нарысе) адыграў у гісторыі украінскай літаратуры вялізную ролю, дзякуючы як сваёй прграме, так і буйным здольнасцям пасобных сваіх сяброў. Першыя месцы сярод гартаўцаў належаць Тычыне і Хвілёваму.

Тычына Паўло, які аддаў даніну рэвалюцыі шэрагам вядомых вершаў („На майдані“, „Псалом залізу“), па зъместу сваёй поэзіі вельмі рознастайны пісьменнік. У вершах яго, заўсёды вытрыманых па форме, адбіваюцца і горад, і вёска, і розныя моманты жыцця прыроды. Але галоўная іх вартасць—свежасць і яскравасць вобразаў.

Вось два ўрыўкі з яго „Соняшних кларнетів“.

Ідзе пташки в дзвінках, піснях блакітний день купаютъ,
Ше половіе злотом хвиль на сонці жита риза
(Вітри лежать, вітри на арфу грають);—
А в небі сваріться вже хтось. Завіса чорносиза
Пів-неба мовчки зап'яла. Земля вдягае тінь...
Мов звір, ховаецца людина...
І враз—роздерлася пополам завіса!—Тиша. Мертвa...
Метнуўся огонь: розцвісь, розпавсь—аж води закипілі!
І полилася пісня, принеслася жертва.
Куряць шляхи, біжатъ, біжатъ... Рвуть вихори, як жили,
Рідке коріння верб старых, що моляться в слузах.

¹⁾ Асабліва клапацяцца аб форме нэоклясыкі—Рильский і Зеров, якому належыць, м. інш., шэраг цікавых крытычных артыкулаў.

А трави—й плакати не сміють.
 Ідуть потужні сили! Морок, жах...
 ... І дзвонята десь в селі,
 І вже тремтить, вже спокій сіють
 Сріблясті голуби у небесах.

А вось яшчэ адзін урывак:

Хтось гладив ниви, все гладив ниви,
 Ходив у гніві і сіяв співи:
 О, дайте грому, о дайте зливи!—
 Нехай не сохнуть золисті гриви;
 Хтось гладив ниви, так ніжно гладив...
 Плили хмарини, немов перліни...
 Іх вид рожевий—уста дитини!
 Набіглі тіні—і... ждуть долини.
 Пробігли тіні—сумні хвилини:
 Плили хмарини чужі, далекі...
 Сліпучі тони—і дика воля!
 Ой, хтось заплакав посеред поля.
 Зловісна доля, жорстока доля.
 Здаля сміялася струнка тополя.
 Сліпучі тони—і смутні волошки.

Бязумоўна, вершы Тычыны даюць багаты і цікавы матар'ял для формальна-естетычнага аналізу (пар., напр., артык. Майфета ў Чэрвон. шл. за 1925-26 г. г.).

Пераходзім цяпер да Міколы Хвілёвага. Мы не бярэмся судзіць аб Хвілёвым апошніх часоў. Скажам толькі аб першай фазе пройдзенай ім эволюцыі—ад лірыка да новэлістага.

Вершы яго—гэта шчырая лірыка працаўніка, поэтызацый „метальообробочої індустріі“. З якой вясёлай бадзёрасцю апівае ён працу ў кузьні (у вершы „Молоткі“):

Вітанцьовують, сміються
 Дзвінко, дзвінко молотки
 Про весілля революцій—
 Цоки-цоки-цокоткі!

Міх задыхався, не встигне.
 Важко міх віткав...
 Грюкотіли десь машини.
 Я з товаришем кував.

Іскри брызгами повсюди
 І нема.
 Кузня іх в горі закрутэ
 Проковтне пітъма.

А у горні шаруділо
 Листя золоте:
 Дух міхів підняв на вили,
 Віником мете.

Ну, і день! Сорочка в піні.
 Визерунки на спині,
 А в очах перстні є синьо,
 Як у червеньові дні!

Толькі це згадав, як танки.
 Знову танки молоткі:
 І виспівують про ранки:
 Цоки-цоки-цокоткі!

Закаханы ў сваю сінюю блузу, якая пахне вугалем, ён кажа, што гэтага паходу не прамяняе на погляд сваёй каханкі. І цалкам зразумела, што паслья гэтага для яго дарагім зрабіўся: „синій листопад“, і „синій вечір“, і „синій пароплав“, з тэй-же прычыны ён назваў сінімі і свае эцюды—першы зборнік яго бэлетрыстычных твораў. Лепшае з апавяданьняў гэтага зборніка „Кіт у чуботях“, у якім апісваецца маладая комуністка, якая пайшла ваяваць з белымі паслья того, як казак павесіў на ліхтары яе дзяцінё. Калі скончыліся фронты, яна—сакратар ячэйкі. Вых, як яна ня любіць гэтых дыскусій. „У печінках вона сидіць (це звичайна, не в голос)“. Організуе жанчын, гаворыць ім аб праве кухаркі (Ленін сказаў); а калі запыталі, ці можна двох любіць, шчыра адказала: „Це залежыць від того, як вы знаете історычны матеріялізм. Я його погано знаю, а тому й воздержуюсь. Ня дрэнныя ў зазначаным зборніку і іншыя апавяданьні—Солонський яр, гострая сатыра „Свиня“. Аднэй з формальных асаблівасцяў новэль Хвілевага зьяўляецца „зъмяншэнне сюжэту“, як зазначыў проф. Бялецкі (Шляхи мистецтва, № 5, 1923). Гэтую асаблівасць сваіх твораў падкрэсліў і сам аўтар у ўспамянённым вышэй апавяданьні: „А зав'язки-розвязкі так від мене і не дочекаётесь. Бо зав'язка—жовтень, а розвязка—соняшній вік, і до ньего йдемо“.

Яшчэ больш вырас талент Міколы Хвілевага ў зборніку „Осінь“. Не пабаяўшыся абвінавачваньняў, украінскі бэлетрысты прысьвяціў гэты зборнік апісанью інтэлігенцыі. Такія дакоры (называецца пролетарскі письменнік, а пише про інтэлігенцыю) крытык Хвілевага П. Христюк (Червон. шл., 1924, № 4-5) лічыць „абывацельскім“ меркаваньнямі.

Ужо самы выбар гэтай групы суспольства, як прадмету для свайго апісаньня, абавязаў аўтара быць псыхолёгам. Глыбокі псыхолёгічны аналіз барацьбы паміж съядомасцю абавязку, лёгічнай неабходнасцю, з аднаго боку, і асабістым пачуцьдём любві да мацеры дае Хвілевы ў эцюдзе „Я“. Герой яго, „главковерх Чорнага Трибуналу“, павінен расстраліць сваю мацеру, прыведзеную на двор Чэка ў ліку іншых жанчын, якія агітавалі супроты комуны. У іншых эцюдах аўтар змалёўвае жанчын, разьбітых і моральна, і фізычна. Паслья шчырага захаплення рэвалюцыяй, паслья працы ў Чэка надлом сіл, апатыя,—

апатыя ў такої меры, што ня плаціць „членскіх“ тры месяцы, за што яе выключаюць з партыі („Заулок“).

Вырашыўшы пакончыць з жыцьцём, гэрояня, „щоб не було повороту“, аддаецца сывілітыку. Але ў апошні момант у Мар'яны не хапіла волі нават на тое, каб пакончыць з сабой.

Побач з інтэлігентам заявіў аб сваіх правах на месца ў творах Хвілевага і мешчанін. Канцелярскі ўрадовец, пасля таго як заплацілі яму пэнсію, прымірыўся з комунай і зьбіраецца нават паступіць у партыю. А яго жонка паўстаўляла ў рамкі замест царскіх портрэтаў Леніна і Троцкага, вельмі шануючы комуністашаў за тое, што яны не закрылі ўстановы, дзе служыць яе муж. І ўсе гэтыя мяшчане не глядзяць на комуністашаў, як на „іх“, яны з ахвотай усюды кажаць „мы“, „наша“.

Канчаючы агляд прозы Хвілевага, мы ня можам не пагадзіцца з адным з крытыкаў данага пісьменіка, а іменна, з Юринцем, які (у Черв. шл. за 1927 г.) даводзіць, што самы вялікі ўплыў на творчасць Хвілевага зрабіла сучасная рэфлексолёгія.

Буйныя здольнасці з іншых гартаўцаў выявіў і Ўладзім. Сосюра, аўтар поэм „Червона зима“ і „1871 рік“, якога „дэлегаваў“ у літаратуру украінскую Донбас. Вось чаму ў яго поэзіях замест традыцыйнага Дняпра зьяўляецца Данец (гл. Доленго, Черв. шл., 1923, 6—7).

Вельмі рознакалёрнай была дзейнасць Вас. Еллана (Блакітнага), на вялікі жаль рана „адышоўшага“. Вядомы партыйны працаўнік, рэдактар „Вістей“ ВУЦВК, Еллан піша рэволюцыйныя вершы-гімны, ўтворае цікавую радзіо-поэму „Електра“, вядзе барацьбу з ворагамі рэвалюцыі (з непаўскім мяшчанствам). І прадчуваючы, можа, блізкасьць апошняга ворага—съмерці, у глыбокай па сэнсу поэме „Останніго“ робіць яму выклік:

Останніго ворога

— Мерця

Спихнути з шляхів полуум'яных.

У вобразе съмерці для Еллана няма ніводнай мітычнай рысы. Ён правільна зразумеў, што „останній тиран тоє толькі наша нікчемність, через яку треба революційно переступіти, останній ворог—то ты сам!“

Валеріян Полішчук, таксама быўшы гартаўец, які цяпер сябе (разам з Гео Колядай) адносі да „колекцівістично-конструктивно-індустрыяльноі групы“, даў шмат удалых твораў,

хоць нямала знайдзем у іх і недахопаў. Ён напісаў вядомую поэму „Ленін“—аб тым, як у працаўніка Усова, якому Цэка партыі с.-р даручыла забіць Леніна, не паднялася рука на правадыра рэволюцыі, калі Усов пачуў яго прамову. У дусе народных песніяў складае Полішчук „Думу про Бармашыху“; старая жанчына памсьцілася за съмерць мужа, закатаванага ў турмах. Зразумела, што ў іншых вершах гартаўца Полішчука (гл., напр., яго „Громохкій слід“) першае месца займае горад з яго індустрыяй, электрычнасцю, „эстэтыкай машын“. Ён пяе гімны мэталям (Мідь, Алюміній), дратом і машынам (Дінамо).

Але аўтар у той самы час зьяўляецца сынам цудоўнай вясковай прыроды Валыні, якая так-жэ знаходзіць адбіцьцё ў яго поэзіі. Вось хоць-бы адзін з яго „Осінніх бліків“.

Воском закапали клени.
Вогкі червінці упали,—
Хилітесь смуток до мене
Запахом в'ялим отави.

На горшым выходзіць у Полішчука і апісаныне чужой яму прыроды. Асабліва ён любіць маляваць бурнае мора, пэўна таму, што яно бліжэй стыхіям яго ўласнай бунтарскай натуры—руху, дынамічнасці, якія ён імкнецца заўсёды перадаць у сваёй творчасці.

У сувязі з гэтай асаблівасцю сваёй натуры Полішчук шукае і адпаведную дынамічную форму, у пагоні за якой даходзіць не толькі да вэрлібра з нячыстымі рыфмамі, але да звычайнай прозы.

Скончышы аб Полішчуку, мы лічым сваім абавязкам зазначыць, што „новатарства“ Полішчука (і некаторых іншых сучасных украінскіх поэтай), як у зъмесце, так і ў форме, крытыкі (проф. Белецкі, Музичка, гл. Шляхи мистецтва за 1922 г., № 2, Чырвон. шл. за 1927 г., № 2) звязваюць з уплывам розных папярэдніх пісьменнікаў.

Нямала здольных сяброў і сярод плужан, нямала (37) сярод іх з вышэйшай асьветай, але гэтыя індыўдуальнасці моцна трymаюцца колектыву, задач сваёй літаратурнай партыі. Гэтыя задачы съцісла формулюваны ў наступным вершыку:

Ми йдемо від плуга до машин,
Од села в майбутнє місто.
Йди до нас, поете-селянине,
Підемо вперед із робітніцтвом!

Ужо хутка пасъля свайго заснаваньня „Плуг“ разгарнуў шырокую масавую працу. Кожны тыдзень адбываліся плужанская вячоркі, у далёкай провінцыі—„у Кобеляках та Золотонашах“ моладэй нецярпіва чакала вестак аб гэтых вячорках, з гэтых куткоў вязылі да Харкава свае літаратурныя спробы. Кожнаму „Плуг“ знаходзіў пэйную працу. Уважна сочыць „Плуг“ за ўсімі хібамі вёскі—ваюе з новым кулаком, асьмейвае розныя вясковыя забабоны (напр., Швець і Тэмчэнка ў „Плужанин“ за гэты год).

Сумленна імкненца выканань пункт програмы „Плуза“ аб агітацыі за індустрыялізацыю вёскі Андрій Панів. Прашчаючыся „В тихий вечір“ з роднымі палямі, ён кажа ім:

І прийдуть до вас нові боги—
Мовчазні, могутні, грізні—
Переорють стежкі, дорогі,
У обійми візьмуть залізні...

Увігнутыся рідні груды
Під колесами велетнів дужих...
А на них будуть теж люди,
До казок ваших тихих байдужі...

Розмовлятиме жито з залізом,
Жници вже шепотіти не буде,
І не буде ўй лоскотати
Колосками засмаглі груди...

Ён шчыра цешыцца, бачачы, як закавалі Дняпро, над парогамі якога хутка паплыве „трансатлантичны пароплав“ („Дніпрельстан“). І дагаварваецца нават да того, што „синій рух швидких трамваів, гомін цих нерідных—рідных вулиць“ (а іменна вуліц замежнага горада) ён не згаджаецца аддаць „з пахошті трав'яні і житів моїх спокійний шум“.

Рэволюцыйную сатыру даў старшыня „Плуза“—С. Піліпэнка. У яго „Байківниці“, галоўным чынам, дастаецца буржуазіі („Пиво“, „Свинота“). У байцы „Чудова скрипка“ сучасны украінскі байкар выступае ў абарону фэдэратыўнага ладу. Таму самому Піліпэнку належыць вельмі карысны для справы антырэлігійнай барацьбы пераклад з эсперанцлага „Евангелля часу“.

Каб скончыцца з пытаньнем аб каstryчнікавай укр. літаратуры, скажам некалькі слоў аб поэце працы—Міколе Тэрэшчэнку. У яго знайдзеным удалыя малюнкі розных момантаў працы (напр., у цыклі „Цукроварня“). І зразумела, для чала-

века, жадаючага і любячага працу, ня можа быць большай трагедіі, як бесправоуе. „Безробітний“—„весь у дужих м'язах“, у якога „голова на в'язах“, для якога праца „найвище щастя для мозку й рук“, хоча выйсьці на вуліцу і крикнуць на ўесь съвет: „Я—безробітний—беріть!“ О, як ненавідзіць у той час „пикатих, ситих,—у хутрах, і в свитах“.

Буйны рост українскай літаратуры за апошняе дзесяцігодзьдзе стаіць у сувязі з росквітом выдавецкай і журнальной справы. Для пісьменьнікаў адкрыты былі старонкі шэрагу часопісій (Шляхи мистецтва, Червоний шлях, Плужанин) і альманахаў. Апошняе ў хронолёгічным парадку зъява—„Ваплітэ“.

Можна было-б сказаць аб заслугах Кастрычніка перад українскім тэатрам, але гэта складанае пытаньне, якое магло-б зрабіцца тэмай паасобнага артыкулу.

Вынікам росквіту українскай поэзіі і бэлетрыстыкі трэба лічыць адпаведнае разьвіцьцё крытычных і гысторыка-літаратурн. дасьледзін. Мы бачым зъяўленыне шэрагу прац (Коряка, Плевако, А. Музичкі, аўтара дэзвюю каштоўных прац аб Франку і Лесі Украінцы, і інш.), у якіх дапасоўваюцца да крытыкі і гісторыі літаратуры прынцыпы марксизму. Перад гэтай крытыкай стаяць, бязумоўна, важныя задачы. Яшчэ ў 1922 г. (у Шляхах мистецтва) проф. Белецкі з добрадушнай іроніяй, як здаецца нам, пісаў: „Дуже зворушливо з прыводу постів, шо надрукували одну-дві тоненкі книжечкі задирикуватых віршів, де в порошок стирають мерзенага буржуа всіх краін та народів, зустрічати докладні статті, переповнені уповань і закликів озирнутись на пройдений шлях (не біда, шо цей шлях віміряеться покі що дзесятком—двома кроків...)“. Гэта было пяць гадоў назад. Але цяпер, бяспрэчна, зъявілася і магчымасць, і нават неабходнасць, паставіць перад крытыкай абавязак зрабіць выбар—адкінуць зусім няздольных, здольным-жа паказаць на іх недахопы.

Яшчэ больш важныя задачы стаяць перад самай українскай літаратурай. Аб гэтых задачах і піша т. Затонський у № 1-м Черв. шл. за 1927 г. Вось галоўныя з іх—барацьба з „упадництвом“, з „нідінням молодых старців“, і самае важнае—павялічэныне сапраўднай пролетарска-сілянскай літаратуры, ня тэй, якую так будуць называць аўтары, а якую захоча прыняць сам пролетарыят і сілянства.

Ал. Шлюбскі

Беларуская політычна карыкатура¹⁾

Пры вывучэньні рэволюцыйнага руху і тых шляхоў, якія прац дзьве рэволюцыі прывялі да пераможнага Каstryчніка, адно з выдатных месцаў павінна заніць такая моцная зброя гэтага руху, як політычная карыкатура. Гісторыя політычнай карыкатуры да Каstryчнікавай рэволюцыі—гэта гісторыя многіх дробных, забытых цяпер, але характэрных у той час рысак складу грамады і грамадзкіх рухаў.

Гісторыя беларускага рэволюцыйнага руху пакуль што наогул распрацавана вельмі мала, а гісторыя беларускай політычнай карыкатуры нават нікім і не закранута. Мажліва, што апошніяе здарылася з прычыны таго, што ня было беларускіх спэціяльна політычна-сатырычных выданьняў²⁾, і беларускія рэволюцыянэры прымушаны былі часткова сваю працу аддаваць агульна-рускім політычным выданьням, пры чым іх удзел у гэтих выданьнях амаль што зусім ня высьветлен.

А што беларусы прымалі ўдзел у расійскай політычнай карыкатуры, аб гэтым съведчыць, напрыклад, даволі значная колькасць чиста беларускіх слоў, якія мы сустракаем раскіданымі сярод рускай мовы ў шэрагу гумарыстычных рэволюцыйных выданьняў 1905-1906 г.г. Як выпадковыя прыклады прывяду наступныя слова: 1) „угомонить“ (беларускае „угаманіць“—рускае „ успокоітъ“) у часопісу „Митингъ“ Спб., 1905, № 1, на стар. 1; 2) „коли“ (беларускае „калі“—рускае „когда“)

¹⁾ Лічу сваім абавязкам прынесць падзяку за дапамогу пры зборы матар'ялу для гэтага нарысу: загадчыку Смаленскім музэмі А. Ф. Пала-шанкаву, Даценту Смаленскага Унівэрсытэту А. М. Ляўданскаму, Загадчыку Смаленскага Ценішчаўскага музею І. Ф. Барышэўскаму, Дырэктару Беларускіх музеяў В. Ластоўскаму, Загадчыцы Беларускага Аддзелу Дзяржаўнай бібліятэкі Ю. В. Быбіла і Беларускаму Музэю Рэвалюцыі ў асобе дз. дз. Агурекага і Чарняка.

²⁾ Як-бы выключэннем зъяўляецца „Крапіва“, але гэтае выданье належыць 1912 г., пры чым выходзіла яно ўпаўне легальна.

у часопісу „Волшебный Фонарь“, Спб., 1905, № 2, на стар. 3; 3) „хата“ (беларускае „хата“—рускае „изба“, „дом“) у часопісу „Пули“, Спб., 1905, № 1, на стар. 8; 4) „зараз“ (беларускае „зараз“—рускае „одновременно“) у часопісу „Пулеметъ“, Спб., 1905, № 6; 5) „Сѣкира“ (беларускае „сякера“—рускае „топор“) такую назову мае „Журналъ литературно сатирический, обоюдоострый и правдивый“, Спб., 1905, № 1. І такіх прыкладаў, яўных беларусізмаў у рускай мове сатырычных выданняў першай рэвалюцыі можна прывесці значную колькасць. Бяспрэчна, што факты гэтыя шмат гаворачыя

У гэтым нарысе закранаецца дзеяніасць у галіне беларускае політычнае карыкатуры двух асоб: беларускага пісьменніка Кastrавіцкага—Каганца і смаленскага беларуса—Ружанцова.

Кastravіцкаму, асоба якога досыць вядома ў беларускай літаратуре¹⁾, належыць два сюжэты політычнай карыкатуры²⁾, якія нідзе ня былі надрукованы. Адна карыкатура (№ 1) захоўваецца ў Дзяржаўным музею ў Менску, куды яна папала непасрэдна з сям'і Кastravіцкага, а другая (№ 2) захоўваецца ў Беларускім Аддзеле Дзяржаўнай Бібліятэ-
кі ў Менску, куды яна была перадана дэ. Я. Лёсікам разам з іншымі паперамі нябожчыка.

Карыкатура № 1 мае зьверху надпіс: „Поздорўляю з Новым Роком“. Новы 1907 г. у вобразе беларускага селяніна

¹⁾ Жыццярыс яго гл. ў беларускай мове ў „Гісторыі беларускай літаратуры“ М. Гарэцкага, у расійскай мове ў „Бѣлорусахъ“, т. III, в. 3. акад. Е. Карскага.

²⁾ У Дзяржаўнай бібліятэцы ёсьць незакончаны і трэці сюжэт карыкатуры Кastravіцкага: беларус трymае яблыка, а тры грацыі (з мужчынскімі тварамі) спрачаюцца, каму з іх узяць гэтае яблыка. Трэба думасць, што пад грацыямі аўтар разумеў: царскую Расію, Польшчу і Літву, якія прэтэндавалі на Беларусь.



Карыкат. № 1.

з факелам і касой у руках праганяе 1906 г., які прадстаўляеца ў былым царом Міколаем II, апошні, уцякаючы, згубіў знакі свайго царскага званьня.

Карыкатура № 2 складаеца з чатырох частак, якія зьяўляюцца паступовай распрацоўкай пахаваньня царскім ражымам Вольнасці. На першым малюнку поп „адпывае“ задушаную ў труне Вольнасць; на другім—Вольнасць робіць



Карыкат. № 2.

спробу вылезыці з труны; на трэцім—Вольнасць выходзіць на съвет, паліція трymае яе за руکі, поп лезе ад страху пад стол; на чацвертым—канчатковая пабеда Вольнасці.

Намаляваньне карыкатуры адносіцца да 1907-1908 гадоў, калі аўтар сядзеў у Менскім вастрозе.

Наступныя 24 карыкатуры (№№ 3—36) належаць Ружанцову; орыгіналы іх захоўваюцца ў Смаленскім Гістарычным музэі. Матар'ялаў да жыцця ярысу аўтара карыкатур адшукаць не ўдалося; вядома толькі, што Ружанцоў паходзіць з распашонкі сюджана на Смаленшчыне беларускага пакаленія Ружанцовых, з якога паходзіць, паміж іншым, вядомы беларускі зарубежны дзеяч А. Ружанцоў, аўтар шэрагу артыкулаў у часопісу „Крывіч“. За намаляваньне шэрагу політычных карыкатур эпохі 1907 г. аўтар іх быў пасаджан у смаленскі

вастрог; паводле другой вэрсіі, паданыя ніжэй карыкатуры намаляваны Ружанцовым у часе, калі ён сядзеў у вастрозе. Як-бы там ні было, але застаецца фактам, што Ружанцоў за нейкія політычныя справы сядзеў у смаленскім вастрозе, а карыкатуры яго ў часе рэвалюцыі паступілі ў музэй з разгромленага архіву Смаленскага Губэрскага Жандарскага Кіраўніцтва.

На карыкатурах №№ 6—8, 11, 12, 19, 21 і 26 паставулены ініцыялы аўтара „А. Р.“, якія даюцца простай монограмай  ; на карыкатурах №№ 3, 5—10, 12, 13, 15, 16, 19 і 21 паставулена дата: „1907“ год (на некаторых прости: „07“). Ня глядзячы на тое, што падпіс зъмешчан не на ўсіх карыкатурах, мэтад іх выканання, і ў прыватнасці затушоўка, сьведчаць, што выкананыне ўсіх карыкатур належыць адной асобе. Расійскія надпісы паказваюць на тое, што карыкатуры празначаліся для нейкага расійскага політычнага нелегальнага выданыня, бо дзякуючы іх вострасці, а таксама, дзякуючы закрананью цара, зъмісьці іх у легальным выданыні нельга было.

Параўнаныне карыкатур Ружанцова з карыкатурамі рэвалюцыйных выданыняў 1905-1906 гадоў прыводзіць да пераканаўніня, што Ружанцоў тварыў свае карыкатуры з боку сюжету ў падаўляючай большасці самастойна (аб гэтым кажа і распрацоўка некаторых тэм, гл., напр., №№ 7-8, 14 і 18-19, 23-24), але дзякуючы таму, што ён добра быў знаём з памянёнымі выданынямі, Ружанцоў, папершае,—іншы раз часткова запазычай некаторыя сюжэты, пераносячы іх зусім на іншых асоб, у другія абставіны, апранаючы іх у іншую вопратку, а, падругое, ён сваім карыкатурам прыдаў у мастацкіх формах дух і харектар карыкатур 1905-1906 г., не капіруючы іх цалкам, а запазычуючы некаторыя харектэрныя дэталі. Выключэннем будзе зъяўляцца карыкатура на сюжэт „Каваля“ (№ 10), вельмі падобная да якой знаходзіцца ў „Пчеле“, Спб., 1906, № 1, дзе на стар. 4 рабочы і селянін малаткамі б'юць галаву Віттэ. У часопісу „Зрітель“, 1905, № 21, на стар. 1 зъмешчана карыкатура „Чернигово-Саратово-Тамбовские петрушки“, па якой генэрал б'е палкай рабочага, і наадварот. Але трэба адзначыць, што сюжэт „Каваля“ мае міжнародны харектар (гл., напр., кнігу „Ігрушка, ея історія и значеніе“, ред. Н. Бартрамъ, Москва. 1912, стр. 24), так што аўтар сюжэт гэты мог распрацаўваць і самастойна.

Карыкатуры Ружанцова распадающца на пять асноўных груп, каля якіх группуюцца паасобныя сюжэты:

- I. Карыкатура на б. цара Міколу II (№№ 3—10).
- II. Карыкатуры на старшыню рады міністраў Сталыпіна (№№ 11—15).
- III. Карыкатуры на обер-пракурора сінода, галавы тагачаснага монархізму—Пабеданосцева (№№ 16—17).
- IV. Карыкатуры на кн. Ігнацьея (№№ 18—19).
- V. Карыкатуры на дзяржаўны строй часу рэакцыі пасля першай рэвалюцыі (№№ 20—25).

Цыклъ сатырычных карыкатур на б. цара Міколу II пачынаецца помнікам (№ 3). На кучы чалавечых чарапоў сядзіць Мікола II, які ў правай руцэ трymае бізун, а левай паказвае хвігу. Чарапы з трох бакоў падпіраюць тры слупы монархізму: Віттэ, Сталыпін і Дурнаво. Віттэ сядзіць съпераду, трymаючи

паміж ног вялізную бутэльку з гарэлкай; з аднаго боку стаіць Сталыпін, трymаючы ў руцэ шыбеніцу, а з другога боку—Дурнаво (міністар нутраных спраў) з сякерай ката ў руцэ, збоку ў Дурнаво вісіць торба з надпісам: „овесь“. На п'едэстале, які ўбран чалавечымі чарапамі, скача паліцыя, якая шашкамі сячэ людзей; на дошцы надпіс: „Ніколаю кроваваму и послѣднему съ сподвижниками, благодарное потомство“. Пад карыкатурай зъмешчан наступны надпіс: „От-



Карыкат. № 3.

крыта подпіска на памятнікъ Ніколаю Послѣднему. Этотъ проектъ одобрены на всемірномъ конкурсѣ. Мѣсто постановки еще не выбрано“.

Упаўне орыгінальная па замыслу карыкатура мае нешта напамінаючае ў рэволюцыйных выданьнях. Так, у часопісе „Стрѣла“, 1906 г., № 9, на стар. 11 знаходзім Апофеоз 17-го кастрычніка, піраміда чалавечых чарапоў у духе вядомай карціны Верашчагіна „Апофеоз войны“. У часопісе „Пулеметъ“, 1905 г., № 1, на стар. 9 знаходзім піраміду чалавечых чарапоў, якая ляжыць паміж стралляющих пушак.

Побач з гэтым у карыкатуры знаходзім шэраг дэталяй, якія ў большай або меншай меры зьяўляюцца аднаўленынем дэталяй рэволюцыйных карыкатур 1905-1906 гадоў.

Возьмем фігуру Міколы II; яго правая рука трymае „бізун“; апошні зьяўлецца аліцэтварэннем таго монархічна-рэакцыйнага парадку, які панаваў у дарэволюцыйнай „Россійской Имперіи“, яна асабліва характэрна ў руках цара. Гэты бізун, як аліцэтварэнне рэакцыі, бачым у некаторых наступных карыкатурах Ружанцова, а таксама і на вялікай колькасці друкаваных карыкатур, як, напр., гл. часопісы: „Ювеналь“, 1906, № 1, с. 1; „Красный Смехъ“, 1906, № 3, с. 1; „Зеркало“, 1906, № 1, с. 17; „Буреломъ“, 1905, № 2, с. 4; „Забіяка“, 1905, № 1, с. 4; „Сигналъ“, 1905, № 1, с. 5 і шэраг іншых. Левая рука Міколы II, пакаэвае хвігу, якая, бязумоўна, адрасавалася рабочым і рэволюцыянэрам. Такога роду ізабражэнні ў карыкатурах першае рэволюцыйні сустрэкаюцца радзей. Яго бачым у сувязі з імем Віттэ ў часопісах „Волшебный фонарь“, 1906, № 4, на с. 10 і „Забіяка“, 1906, № 1, на стар. 8. Фігуруе яно адно ў часопісах „Оводъ“, 1906, № 1, стар. 7 і „Вампиръ“, 1906, № 3, на стар. 6. Часопіс „Гудокъ“ 1906, № 1, на стар. 1 дае карыкатуру „Двуглавый... шишъ“, дзе дзівые хвігі выстаўлены, выплываючаму з-за небасхілу, сонцу.

Віттэ з бутэлькай гарэлкі ўпаўне адказвае агульнаму характару карыкатур, якія звязаны з праведзенай ім рэформай віннай манаполіі. У часопісе „Знамя“, 1906, № 1, на стар. 6 на карыкатуры „Із типовъ Максіма Горкага“—Віттэ сядзіць каля вялізной бутэлькі з гарэлкай, якую ён абнімае. „Сигналъ“, 1905, № 3, на стар. 8 дае карыкатуру „Портной“, на якой Віттэ, седзячы, шые, перад ім стаіць вялізная бутэлька з гарэлкай. „Спрутъ“, 1905, № 1, на стар. 5 малюе Віттэ, які затыкае пробкай вялізную бутэльку у якую заціснута „Свобода“. „Буреломъ“, 1905, № 2, на стар. 8 паставіў Віттэ на комін

вінаполькі, адкуль ён глядзіць на п'яны народ; падпісана карыкатура перафразіроўкай Пушкіна:

„Ходь памятник себѣ возвигъ я рукоблудный,

„Но все жъ не зарастѣтъ к нему народная трапа

„Пулеметъ“ паказвае Віттэ ў пекле; чорт на ваге ўзвешвае бутэльку гарэлкі, „монополію“ і консьцітуцыю (1905, № 2, стар. 6—7). Сустракаецца Віттэ звязаны з бутэлькай і ў іншых выданьнях „Пулеметъ“, 1905, № 2, на стар. 8; „Нагаечка“, 1905, № 2, на стар. 11; „Буреломъ“, 1905, № 1, на стар. 1.


Сталыпін трymае шыбеніцу—знак того, што за сваё праўленье ён шмат перавешаў людзей; самая шыбеніца тут і ў шэрагу наступных карыкатур дужа падобна да шыбеніц, якія маляваліся ў рэволюцыйных выданьнях (гл., напр., часопіс „Адская почта“, 1906, № 1, стар. 2; „Скорпіонъ“, 1906, № 1, стар. 5; „Спрутъ“, 1906, № 7, стар. 5; „Гудокъ“, 1906, № 5 стар. 8).

Дурнаво таксама мае рыскі, уласцівыя карыкатурам першае рэволюцыі; падабенства ў твары (параўн., напр., з часопісамі: „Клювъ“, 1905, № 1, стар. 3; „Нагаечка“, 1905, № 1, стар. 4; „Забіяка“, 1905, № 1, стар. 10. Экстраны выпуск „Зрителя“ ад 24 лістапада 1905 г. Дурнаво харектарызуе так: „Дурново—блоха, питавшаяся тѣлами Сипягіныхъ, Плеве, Мирскихъ, Булыгіныхъ, Траповых и іныхъ, имя же имъ—легіонъ и черная сотня“. І запраўды, твар, галава Дуонаво на карыкатурах Ружанцева нагадвае нешто паразытычнае, блохападобнае.

Тлумачэнныі, чаму ў Дурнаво з боку торба з аўсом (што будзе сустракацца і далей,) даюць сатырычныя часопісы першае рэволюцыі. Часопіс „Элой духъ“, 1906, № 1, на стар. 2, пішучы аб конфіскацыях і арыштах сатырычных рэволюцыйных выданьняў і іх супрацоўнікаў, якія рабіў міністар Дурнаво, піша: „Поставщикъ въ казну овса—работаетъ во всю“; у часопісу „Молотъ“, 1906, № 2, на стар. 8, фігура, якая з твару дужа падобна на Дурнава, трymае торбу, на якой пячатка: „МВД“ (Міністэрство Внутренних Дел), надпіс: „Продажа овса не дурного качества в экономіі Дурново. Заказы исполняются немедленно“; у „Волшебномъ Фонарѣ“, 1905, № 2, на стар. 3 вялікая карыкатура „Міністерскій овесъ“; з подпісу відаць, што за авёс бралася значна даражэй, чым ён каштаваў. Гэта ўсё ўлічае Дурнаво ў нейкіх недабрасовесных му-

ніцыпаляцьях з аўсом, у якіх ён выкарыстаў сваё міністэрскае становішча. Авёс Дурнаво фігуруе шмат разоў, як, напр., у часопісах: „Забіяка“, 1906, № 2, на стар. 1; „Заноза“, 1906, № 4, на стар. 1; „Волшебны Фонарь“, 1906, № 2, на стар. 7; „Вампіръ“, 1906, № 2, на стар. 1.

На карыкатуры № 4 „Св. новоявленная ікона Ніколая Петергофскага чудотворца“ дан партрэт Міколы II у стылю абразоў праваслаўнае царквы. У правай руцэ Міколы II крэпасная вежа, куды садзілі рэволюцыянераў, у левай— нагайка з ланцугамі, якімі акоўвалі асуджаных; з аднаго боку „святый отче Столыпине“ з сякерай ката, з другога боку „святый отче Победоносцевъ“ з шыбеніцай. Э́ті верху і ўнізе галовы паліцэйскіх з крылышкамі на падобіе анёлаў. Усе гэтыя дэталі агулам узятыя вельмі харектэрны для кругабегу цараванья Міколы II.



Карыкат. № 5.

На карыкатуры № 5 хішнічаскі тып Міколы II, які ў царскіх рэгаліях з нагайкой і шыбенідай сядзіць на бомбе, апошняя ў хуткім часе разарвешца. Карыкатура паказвае, што монархічны лад, на якім ся-

даіць Мікола II, вось-вось узарвешца. Нешта падобнае па сю-
6. „Маладняк“ № 10.



Карыкат. № 4.



Карыкат. № 6.



Карыкат. № 7.

жэту знаходзім у часопісу „Буреломъ“, 1905, № 1, дзе на стар. 1 Віттэ сядзіць на кучы бомбаў.



Карыкат. № 8.

чыны большай мастацкай удасканаленасці і закончанаасці-

На карыкатуры № 6 б. цар Мікола II хоча адсеч язык галавы, якая ляжыць на акрываўленай калодзе. Нешта напамінаюча знаходзім у часопісу „Девятый Валь“ 1906, № 2, дзе на стар. 4 стаіць акрываўленая калодка, каля яе сякера, ззаду крыж, на якім начэплены чалавечыя чарапы.

Карыкатуры № 7—8 зъяўляюща разъвіцьцем аднаго сюжэту; пры чым № 8, як відаць, зъяўлецца апошній рэдакцыяй з пры-

На першай карыкатуры (як напісана зьверху) „Іздыхаетъ проклятое“—Мікола II, на грудзёх у яго знакі юродства—крыжык і абразок, твар, з хішнічаскімі клыкамі ў роце, перакошан вялізным страхам. Акаляючыя абставіны і запраўды страшныя: на шыбеніцах вісіць шмат людзей, наўкола валяеца шмат трупаў, казынёных Міколай II у барацьбе за скіпетр і дзяржаву, якія ён трymае акрываўленымі рукамі. № 8 лепш выкананы з мастацкага боку, ён дае дэгенэрациўны тып Міколы II, які, трymаючы знакі свайго царскага зван'ня—скіпетр і дзяржаву, ідзе па акрываўленаму шляху сплош усеенаму трупамі і ўстаўленаму з абодвух бакоў шыбеніцамі з павешанымі на іх людзьмі.

Карыкатура № 9 „Мы спимъ спокойно... не запугаютъ!..“ звязаная в вядомымі словамі Сталыпіна, якія былі сказаны ў адносінах да рэволюцыянераў,—дае ложак Міколы II, бы-




Карыкат. № 9.

лой царыцы і іх сына Аляксея. Царскую сям'ю абараняюць ад рэволюцыянераў дрот, пулямёты, узброеная паліцыя; сам цар съпіць закуты ў броню з пісталетам і кінжалам у руках.

Карыкатура вельмі востра высьмейвае б. цара, які нават спаць ня мог супакойна.

Адносна карыкатуры № 10 гаварылася раней.



Карыкат. № 10.

Сталыпіну, кіраўніку рэакцыі 1907 г. асабіста прысьвеченая пяць карыкатур.

На карыкатуры № 11 на штыках ружэй салдатаў сядзіць Сталыпін з аркушам паперы ў руке, на аркушу напісана: „б марта. Не запугае! 1907 г.“, слова, якія Сталыпіным былі скананы ў Дзяржаўнай Думе ў адносінах да рэвалюцыянероў. Але той грунт—салдаты, на якім трывае Сталыпін, ня надта моцны, бо салдаты чытаюць адозвы: „С.-Д“ (соцыял-дэмократы) і „С.-Р“ (соцыял-рэволюцыянёры). Напамінаючае гэты сюжэт знаходзім у часопісу „Пули“, 1906, № 2, дзе на стар. 7—помнік Віттэ; ён трывае аркуш, на якім напісана,



Карыкат. № 11.

„указъ 17 окт. 1905 г.“ Упаўне адпавядаюць духу карыкатур

1905-1906 гадоў і ўбраныні з чалавечых чарапоў, якія знаходзім на гэтай карыкатуры. У карыкатурах першае рэволюцыйны чэррап, як частка малюнку, як убраныне малюнку, фігуруе дужа частка, гл., напр., часопісы: „Фонарь“, 1905, № 2, стар. 24; „Красный смѣхъ“, 1906, № 2, стар. 2, 3; „Маски“, 1906, № 3, стар. 2, 6; „Дикарь“, 1906, № 1, стар. 5; „Пламя“, 1906, № 4, стар. 7; „Оводъ“, 1906, № 1, стар. 4; „Лѣшій“, 1906, № 4, стар. 8; „Страна мечты“, 1905, № 1, стар. 8; „Зарево“, 1906, № 3, стар. 1, 7; „Волшебный Фонарь“, 1906, № 2, стар. 9; „Девятый валъ“, 1906, № 2, стар. 1, 2, 4, 5, 8; „Дѣятель“, 1905, № 1, стар. 1; „Свобода“, 1905, № 2; „Буря“, 1906, № 4, стар. 4, № 5, стар. 7 і шэраг іншых.

На карыкатуры № 12 Сталыпін сядзіць на падобіе індыйскага мага з шасцю рукамі, у якіх трymае розныя арудзія барацьбы з рэволюцыяй; мейсца, на якім ён сядзіць, убрана чалавечымі чарапамі, частка якіх расьсечана шашкамі, а частка прабіта кулямі. Надпіс: „Съ индийского на русский“.

У рэволюцыйных сатырычных выданьнях была традыцыя выкарыстоўваць для карыкатур усходнія мотывы, як, напрыклад, часопіс „Журналъ (Зритель)“, 1906, № 2 на стар. 5. У свой час індыйскім магам прадстаўлялі Віттэ, гл., „Зритель“, 1905, № 20, стар. 3, а ў часопісу „Волшебный фонарь“, 1906, № 2, на стар. 12, на карыкатуры „Московскій вампиръ“ на даху дамоў сядзіць адмірал Дубасаў з некалькімі акрываўленымі рукамі, якія вядомы падаўленнем паўстанья ў Маскве.



Карыкат. № 12.

Карыкатура № 13 мае надпіс: „Святое изображеніе Столыпина бѣдоносца—лѣта 1907“. Сталаўші з карыкатурнымі дэталямі намалёван на падобіе абраза Георгія Пабеданосца; ззаду за яго тримаецца маленькая, ніштожная, дзіцячая, страшная перапужаная фігура б. царя Міколы II. Акалічнасьць паказвае, што ў часе рэакцыі пасля першае рэвалюцыі цар трymаўся толькі дзякуючы рэпрэсіям Сталаўшіна. Яго галава ў



Карыкат. № 13.



Карыкат. № 14.

кругу святога, на якім надпіс: „Отче Сталаўшіне чудотворецъ“. Сюжэт Георгія Пабеданосца ў політычнай карыкатуры выкарыстоўваўся раней „Волшебнымъ Фонаремъ“, 1906, № 4, дзе на стар. 12 чырвоная „Свобода“ паражает дракона. Надпіс „Бѣданосцевъ“ (падобны да „бѣданосецъ“) раней сустракаўся ў адносінах да Пабеданосцева (гл. час. „Нагаечка“, 1905, № 3, стар. 3).

На карыкатуры № 14 на зямле спужаная фігура Сталаўшіна; зверху браунінг, унізе надпіс: „Камо пойду отъ духа твоего? Отъ лица твоего камо бѣжу? аще взыду на небо—ты тамо еси, аще снизыду подъ землю—ты тамо еси“... У цеснай сувязі з гэтай карыкатурай знаходзяцца № № 18, 19. Як відаць,

усе тры нумары зъяўляюща распрацоўкай аднаго сюжэту. Нешта напамінаючае гэты сюжэт знаходзім у часопісу „Пламя“, 1905, № 3, дзе на стар. 3—галава міністра Дурнаво, а на яе накірован браунінг; у часопісу „Буреваль“, 1906, № 1, на стар. 7 — чортападобная ляжачая фігура ў паліцэйскай шапкі, над галавой шашка, а ўнізе надпіс: „Камо пойду оть духа твоего и отъ лица твоего камо бѣжу“.



Карыкат. № 15.

На карыкатуры № 15 салдат і селянін братующа; за сал-

дата ззаду тримаецца Сталыпін, а за апошняга б. цар Мікола II з дзіцячымі цацкамі. А будвы, хаваючыся за съпіну жаўнера, паказваюць селяніну хвігі.

На Пабеданосцева асабіста знаходзім толькі дэльве карыкатуры ў сувязі з яго съмерцю.



Карыкат. № 16.

На карыкатуры № 16, якая падпісаны: „Св. успеніе Б-цы (багародзіцы) семипальныя лѣта 1907“—съмерць „Пабѣданос-

цева—Преподобнога", душа Пабеданосца вылятае са рта, якую на небе сустракае цар Аляксандар III. Наўкола ложка паміраючага плачуць: „Дурново безсрэбреннікъ", „Столыпінъ пещерникъ", „Фришъ юродивый", „Вітте чудотворецъ", „Антоній Петербургскій чудотворецъ" і „Ніка послѣдній". Ці-кава адзначыць, што душа Пабеданосца дужа нагадвае ржавыя цвікі, якія набіты на шляху да вольнасці (сярод іх ёсьць і Пабеданосцаў), гл. часопіс „Свобода", 1905, № 2, стар. 6.

На карыкатуры № 17 жандармы, пасадзіўшы Пабеданосца на пушку, жывым вязуць яго на неба. У агульной ідэі, нешта напамінаючы гэты сюжэт знаходзім у часопісу „Пламя", 1905, № 1, дзе на стар. 9 карыкатура „Вознесеніе самодержавія".



Карыкат. № 17

На мыльным пузыре нейкая маленькая фігура ляціць на неба; на зямлі народ і спужаная паліцыя. Асобы „живыми на небо взятые“ таксама іншы раз фігуруюць у карыкатуры. (Гл., напр., „Пулеметъ", 1905, № 2, стар. 6-7). Твар Пабеданосца выгалены, маршчыністы з харктэрнымі вялізнымі вушамі і ў акулярах дужа нагадвае такі самы твар Пабеданосца ў шэрагу рэвалюцыйных выданняў, гл., напр.: „Клювъ", 1905, № 2, на стар. 8 карыкатура „Лампадное масло"; „Паяцы", 1906, № 1, на стар. 1; „Стрѣлы", 1905, № 1, на стар. 1 карыкатура: „Элой геній Россіи", № 2 на стар. 3 карыкатура: „Похороны старого режима"; „Пули", 1905 № 1, на стар. 12; „Сигналъ" 1905, № 1, на стар. 3, 5; „Политическая елка", аднаднёўка 17-XII—1905; „Дѣятель", 1905, № 1, на стар. 1; „Фонарь", 1905, № 2, на стар. 1.

На агульной ідэі, нешта напамінаючы гэты сюжэт знаходзім у часопісу „Пламя", 1905, № 1, дзе на стар. 9 карыкатура „Вознесеніе самодержавія". На мыльным пузыре нейкая маленькая фігура ляціць на неба; на зямлі народ і спужаная паліцыя. Асобы „живыми на небо взятые“ таксама іншы раз фігуруюць у карыкатуры. (Гл., напр., „Пулеметъ", 1905, № 2, стар. 6-7). Твар Пабеданосца выгалены, маршчыністы з харктэрнымі вялізнымі вушамі і ў акулярах дужа нагадвае такі самы твар Пабеданосца ў шэрагу рэвалюцыйных выданняў, гл., напр.: „Клювъ", 1905, № 2, на стар. 8 карыкатура „Лампадное масло"; „Паяцы", 1906, № 1, на стар. 1; „Стрѣлы", 1905, № 1, на стар. 1 карыкатура: „Элой геній Россіи", № 2 на стар. 3 карыкатура: „Похороны старого режима"; „Пули", 1905 № 1, на стар. 12; „Сигналъ" 1905, № 1, на стар. 3, 5; „Политическая елка", аднаднёўка 17-XII—1905; „Дѣятель", 1905, № 1, на стар. 1; „Фонарь", 1905, № 2, на стар. 1.

Карыкатуры №№ 18-19 разъвіваюць адну ідэю: Ігнацьцеў, а перад ім браўнінг (гл. № 14); на № 19 зверху Пабеданосцаў.



Карыкат. № 18.



Карыкат. № 19.

На агульны царскі строй Ружанцоў пакінуў сем карыкатур.
На карыкатуры № 20 „Русская статуя свободы“—пры-



Карыкат. № 20.

гожая жанчына, аліцэтвараючая Расію, трymae павешаных Міколу II, Сталыпіна, Дурнаво, які з торбай аўсу, Віттэ, які з бутэлькай гарэлкі, Фрыш, мітрапаліт Антоні і іншыя міністры:

На карыкатуры надпіс:

...так сбирайтесь же братъя дружнѣ

и у всѣхъ нась будетъ земля...

и на горькой осинѣ повѣсимъ

всѣхъ поповъ, всѣхъ дворянъ и царя...

Карыкатура № 21 мае надпіс: „Правительственное лѣсо-



Карыкат. № 21.

водство“. Сталыпін, Віттэ, Дурнаво, Фрыш і іншыя міністры садзяць каля турмы шыбеніцы; Сталыпін іх палівае „полевыми судами“, „военно-округ. судами“.

У часопісу „Фонарь“, 1905, № 3, на стар. 32 знаходзім намёк на падобны сюжэт; садоўнік садзяць кветкі, на якіх напісана: „военное положеніе“, „[чрезвычайн]ая [о]храна“, „Генерал - губернаторство“, „смертная казнь“ і г. д.; а часопіс „Буреломъ“, 1905, № 1, на стар. 1 дае портрэт Віттэ, за съпіной якога налеплены плякаты: „военно-полевой суд“, „обязательное постановление“ ...

У дэталях гэтая карыкатура, як і ранейшая, упаўне

адпавядзе духу сатырычных карыкатур першае рэволюцыі. Так, напр., на галаве Віттэ зъмешчана каронка, знак яго графскай годнасьці, атрыманай паслья заключэння міру з Японіяй. З гэтай каронкай Віттэ фігуруе сярод вялікай колькасці тагачасных карыкатур; як прыклады, адзначу наступныя часопісы: „Скорпіонъ“, 1906, № 1, стар. 5; „Фіскал“, 1906, № 2, стар. 1; „Паяцъ“, 1906, № 2, стар. 5; „Забіяка“, 1906, № 1, стар. 1, 6, 8; „Красный Смехъ“, 1906, № 1, стар. 2; „Лешій“, 1906, № 3, стар. 3; „Фонарь“, 1905, № 1, стар. 6—7; „Зрітель“, 1905, № 18, стар. 5; „Буря“, 1906, № 4, стар. 8; „Стрэлы“, 1906, № 8, стар. 1; „Спрутъ“, 1906, № 15, стар. 4; „Волшебный фонарь“, 1906, № 4, стар. 12.

Карыкатура № 22 падпісана: „За богом—молітва, за царем—служба не пропадаёт!“ Цар раздае ўзнагароды паліцыі за падаўленне паўстаньня проці яго, тут-жэ Пабеданосцаў задаволены запісвае імёны герояў рэакцыі... каля ног яго



Карыкат. № 22.

валецца шмат адсечаных галоў. Збоку Сталыпін раздае гроши басякам за пагромы, на шапках якіх напісана „союз русскага народа“. Пабеданосцаў гэтае карыкатуры нагадвае Пабеданосцева часопісу „Свобода“, 1905, № 1, дзе на стар. 5 ён з паперай у руках стаіць каля павешаных. Гарадавия з забітымі дзеяцьмі сустракаюцца таксама ў рэволюцыйнай карыкатуры, гл., напр., „Сигналъ“, 1905, № 1, стар. 5.

Карыкатуры №№ 23—24 зьяўляюцца распрацоўкай сюжету гібнучага монархізму; плот з галаўнейшымі прадстаўнікамі царызму, які знаходзіцца пад кіраўніцтвам Сталыпіна,



Карыкат. № 23.

тоне сярод хвал бушуючага мора—рэволюцыі. Першай па часу распрацоўкі зьяўляецца карыкатура № 23, апошняй—№ 24, з прычыны таго, што на першай вялікае награмаджэнне фігур,



Карыкат. № 24.

другая больш апрадзялённа, больш яскрава і ў дадатак на ёй прысутнічае Мікола II, які адсутнічае на першай карыкатуры. На гэтых харектэрных і маастацка выкананых карыкатурах

бачым усіх тагачасных слупоў царызму і рэакцыі: Пабеданосцава, Віттэ, Дурнава, Трэпава, Фрыша, Сталыпіна, мітр. Антонія, Ігнацьеўа, цара, як заўсёды страшэнна перапужанага, і іншых; частка з іх тоне ў вадзе, частку хапаюць акулы, частка пад кіраўніцтвам Сталыпіна думае спасыціся. Гэтая дужа харэктэрная карыкатура ўпаўне орыгінальна. Можна думашь, што аўтару яе, які добра быў вядом наогул з рускай політычнай карыкатурай, падказаў гэты сюжэт першы нумар часопісу „Девятый валъ“, за 1906 г., пад загалоўкам якога зъмешчан малюнак бушуючага мора. З новых дэталяў, сходных з карыкатурамі выданьняў 1905—1906 гадоў адзначым маланку (параўн. „Стрэлы“, 1905, № 1, стар. 1; „Забіяка“, 1906, № 2, стар. 4—5). Твар тонучага генэрала Трэпава нагадвае Трэпава, якога знаходзім у часопісу „Адская почта (Олимпъ)“, 1906, № 3, стар. 6; „Сигналъ“, 1905, № 1, стар. 3, 5; „Свобода“, 1905, № 1, стар. 5.

На карыкатуры № 25 шкілеты падступаюць пад царскі дварэц. Сталыпін штурхает салдата на абарону цара, якога ён



Карыкат. № 25.

трымае за руку і які ў параўнаньні са Сталыпіным прадстаўляецца жалкім, нікчэмным хлапчуком; ззаду прыдворныя забаўляюцца з дзяўчатамі. Надпіс з'вернут да салдата:


Опомнись товаришъ
Опомнись солдатъ
Скорѣй брось винтовку на землю...

Натоўп шкілетаў у політычнай карыкатуры сустракаеца ў адзін раз, гл. часопіс „Спрутъ“, 1906, № 15, стар. 8.

Карыкатура № 26 зьяўляеца дошкай для насыценнага каляндаря.

На грунце ўсяго вылажанага адносна карыкатур Ружанцова можна зрабіць наступныя выводы:

Папершае, карыкатуры Ружанцова па свайму выкананью зьяўляюцца высокамастацкімі, а па замыслу — у падаўляючай большасці орыгінальнымі; прычым аўтар шырока і вельмі



Карыкат. № 26.

ўдала выкарыстаў традыцыі рэволюцыйнай рускай карыкатуры 1905—1906 гадоў, на зыніжаючыся да літаральнага капіравання.

Падругое, карыкатуры прызначаліся для расійскага рэволюцыйнага выдання, аб чым съведчаць расійскія надпісы і адсутнасць у тыя часы падобнага беларускага выдання (хаця яно, як відаць, проэктувалася; гл. беларускі надпіс на карык. № 1).

Патрэцце, карыкатуры не маглі быті быць намалёваннымі ў вастрозе, бо яны съведчаць аб блізкай знаёмасці аўтара з рэволюцыйнымі выданнямі 1905—1906 гадоў, чаго Ружанцоў ня мог бы мець, седзячы ў вастрозе.

А на грунце ўсяго матар'ялу гэтага нарысу можна зрабіць вывод, што Кастравіцкі—Каганец і Ружанцоў зьяўляюцца першымі аўтарамі беларускай політычнай карыкатуры, узынікнавенне якой адносіцца да 1907 году.

Тодар Глыбодкі

Шляхам Каstryчніка

(Заметкі аб разьвіцьці беларускай літаратуры за 10 год)

I

Першыя стрэлы імпэрыялістычнай вайны азначылі канец нашаніўскага пэрыоду беларускай літаратуры. Шалёны шквал боек, пажараў, рэквізыцый нахлынуў на Беларусь. Загарэлася тое полымя, у якім загартоўваліся сілы беларускага народу да іншых боек, з якімі давялося яму спаткацца пазъней. Ад мора да мора вырасълі драцяныя съцены, ад мора да мора па раскідала доля той невялічкі гуртк работнікаў, пра якіх гаворым.

— Бѣлоруссы? Да их всѣх можно на одной кушеткѣ помѣстить...

Калі схлынула першая хвала мітусыні, па раскідаўшай нашаніўцаў, пачалі яны зьбірацца то там, то сям, уваходзячы ў рознастайныя організацыі—першыя ластаўкі грамадзкіх рухаў на Беларусі. К сярэдзіне 1917 году Менск займае месца Вільні ў справе беларускага культурна-нацыянальнага руху; адчыненьне „Вольнай Беларусі“ ў Менску, накапленыне грамадзкіх організацый мела вялікае гістарычнае значэнніе. Меў асаблівы сэнс той факт, што менавіта ў Менску, упоперак віленскім традыцыям, пачалі разгортвацца ў далейшым рашучыя падзеі ў жыцьці Беларусі і ў жыцьці беларускай мастацкай літаратуры.

„У той час,—піша проф. Ігнатоўскі,—як пецярбурскія і некаторыя іншыя грамадзкія організацыі (Бел. Соц. Грамада) звязаліся з рабочымі беларускімі коламі і становіліся паступова за выразны рэволюцыйна-клясавы грунт, менская організацыя, каторая для Беларусі мела ў той час самае важнае значэнніе, ня мела гэтай апоры і павінна была ўвайсьці ў зносіны з дробна-буржуазнымі нацыянальнымі беларускімі коламі і прыняць права—соціялістычную ахварбоўку. Гэты факт меў вялізнае значэнніе ў ходзе рэволюцыі на Беларусі“. („Гісторыя Беларусі ў XIX і ў пачатку XX стагоддзя“).

Дзеля таго, што Грамада была найбольш уплывоваю плынню ў тагачасным нацыянальным руху, гэтыя слова можна аднесці і да ўсяго руху. Адсюль пайшлі і гульня ў дэмократыю пакеранскі, і няўдалая перамаўленыі з часовым урадам, і недарэчныя пастановы ўсебеларускага конгресу („часове“ прызнаныне савецкай улады), і гісторыя опэрэтачных урадаў БНР і г. д. Беларускі нацыянальны рух за малым выключэннем адразу не папаў у адну калінку з рэвалюцыяй, і адгэтуль пайшлі ўсе яго далейшыя беды. Органічна звязаныя з ім беларускія пісьменьнікі і поэты не маглі, зразумела, адразу адараўца ад яго. Адгэтуль тая многазначная маўклівасць, якою спаткалі яны Каstryчнік, адгэтуль тыя іерэміяды, якімі адгукнуліся некаторыя з іх на распуск конгресу. Адгэтуль, наўшце, вынікае і тое хістаныне, якое цягнулася ў беларускіх пісьменьнікаў вельмі доўгі час. Надзвычайна добра адбіта позыцыя беларускай інтэлігенцыі ў адносінах да рэвалюцыі і контр-рэвалюцыі ў аповесьці „Дзіве душы“, напісаныне якой адносіцца да гэтага часу і якая зьяўляецца найбольш буйным і характэрным творам тae пары. Для нас гэта аповесьць мае яшчэ і гістарычнае значэнне: тут адбіты тыя самыя гістарычна-псыхолёгічныя процэсы, якія толькі праз некалькі гадоў выявіў польскі пісьменьнік Жэромскі ў сваіх творах „Przed-wieśnie“. Твор Жэромскага адразу стаў вядомым у сусветным маштабе: за Жэромскага была яго рэпутацыя, якая давала яму поўнае права спазыніцца на пяць гадоў. Твор Гарэцкага, напісаны пад сувежым уражанынем, напісаны сувежымі фарбамі, застаўся малавядомым нават і на Беларусі. Гэты факт мае таксама свае глыбокія гістарычныя карэніні і апраўданы ўсёю папярэднім гісторыям Беларусі і яе культуры. Ён зьяўляеца вынікам тae ўпартага працы, якая праводзілася на нашых абшарах сотні гадоў, маючы на мэце зрабіць Беларусь бястварнаю провінцыяй крэсаў усходніх Рэчы Паспалітай, альбо „губерніями Северо-Западнага края“. Ня дзіва, што беларуская інтэлігенцыя таго часу, звязаная, галоўным чынам, з дробна-буржуазнымі элемэнтамі гораду і з замежным сялянствам, не адразу здолела зъяніць свае позыцыі.

Ігнат Абдзіраловіч, гэрой аповесьці „Дзіве душы“, робіцца съведкаю Каstryчнікавай рэвалюцыі. Падзеі кідаюць яго ад бальшавіка Гаршка да белагвардзеца Гарэшкі. Ігнат ня

можа ніяк вызначыць свайго месца паміж двумя дзейнымі сіламі, ня можа і далучыцца да тэй ці іншай.

„Я ня ведаю, хто мне свой і хто чужы. Я дзяржуся дзікога нэутралітэту і ашуківаю тых і гэтых і самога сябе. Ня ўжо панская кроў, каторая цячэць у маіх жылах, маець тут нейкае значэнне? Ату, што за дурныя думкі,—гэтага ня можа быць.

І адна палова яго, каторая разумела белых, маўчала, зънямела.

І другая палова яго, каторая разумела чырвоных, вымагала, каб ён знайшоў князя і забіў яго і каб ён дагнаў Гарэшку і даў яму высьпятка пад грудзі, як той даў ляжачаму Гаршку”.

Вось у гэтым адрывачку вобраз становішча беларускае інтэлігенцыі, а разам і беларускага пісьменства таго часу. У тэй-же аповесці мы маем цэлы шэраг другіх тыпаў, характэрных для эпохі. Цікавы Мікола з яго тэорыяй „нацыянальга бальшавізму“. Ён інтынктыўна адчувае сілу бальшавікоў, адчувае, што праўда на іх старане. Але ён ня можа выйсці з рамак нацыянальнае замкнутасці і нерашучасці—чыста інтэлігенцкая рыска,—і гэта прыводзіць яго да недарэчнай тэорыі. Гэткае хістаньне і раздваеніе часамі прыводзіла да самай трагічнай развязкі. Гэтая двайчастасць загубіла аднаго з выдатнейшых беларускіх песьніроў Алеся Гаруна. Сталяр, сын чорнарабочага, рэволюцыянэр, перажыўшы 9 год царскай ссылкі—Алеесь Гарун піша:

Гэй, хто ёсьць тут? Люд галодны,
Люд пакутны! Да мяне!
Станьма, брацьца, ў шых паходны,—
Наша гора праміне

... Ўстануць, рушаць. Прэч з дарогі!
Хто нам хоча заступіць!
Мы пайшлі, мы—люд убогі,
Үсё ўзяць, ці ўсё згубіць.

А другая істота Алеся Гаруна кідае яго ў стан зълейших ворагаў гэтага ўбогага люду, паставіла на другі бок барыкадаў і прывяла поэту на далёкі кракаўскі могільнік.

Гэта раздвоенасць адбілася і на ўсёй беларускай мастацкай літаратуры гэтага пэрыоду, які можна абмежаваць часам з 1917 да 1923 году. Гэта пара бурлівых падзеяў, якая пера-

шкаджала нашаніўцам собраца зноў і ўсьвядоміць сваё месца ў рэволюцыі. І ў той час, як адны (Ц. Гартны, А. Гурло) адразу сталі на грунт Каstryчнікавай рэволюцыі,—другія, як Купала, Колас, Гарун ды іншыя, праста ўстрымліваліся ад ацэнкі становішка і не праводзілі мяжы каля сябе ні з таго, ні з другога боку. У Купалы ў гэты час зывініца ноткі расчараўаньня, ноткі жалю па няспраўджаных надзеях (зборнік „Спадчына“), якія прадстаўляюць сабою лёгічныя працяг нашаніўскіх заклікаў. У Коласа („Водгульле“) аналёгічныя мотывы. У абодвух пачынаюць зъяўляцца некаторыя пацыфісцкія настроі, як у вершы Коласа „Ворагам“; гэтыя настроі бязумоўна стаяць у непасрэднай сувязі з падзеямі на Беларусі, а пасыўнасць іх выцякае з тae самаe падвойнасці, якая характарызуе позыцыю інтэлігенцыі.

Такім чынам, у літаратуры гэтага пэрыоду мы можам вызначыць дзве асноўныя плыні. Першая—гэта галоўнае ядро нашаніўцаў, якое апнулася на вялікім раздарожжы і нерашуча пераміналася з нагі на нагу, ня ведаючы, куды падацца.

То яны пішуць:

Кавалі другія,
А ланцуг той самы,
Песьні ўсё старыя—
Не адкытай гамы.

То ў іх зъяўляюцца мотывы, падобныя да вышэйпрыведзеных радкоў А. Гаруна. Наогул-жа ў гэтай плыні пераважаюць мотывы нівыразныя. Па колькасці новых твораў—гэта адзін з бяднейшых пэрыодаў у беларускай літаратуры.

Першая плынь мае сваё завяршэнне ў зборніку „Адраджэннне“, які быў выпушчаны ў 1922 годзе. Пасля гэтага зборніку пачынаецца паварот беларускай літаратуры на новыя рэйкі. У гэты-ж час пачынае ўставаць на ногі і разгортаўвацца другая плынь, якая пасьля ўвабрала ў сябе першую і якой сúджана было стаць беларускай літаратурай пасълякастрычнікавай пары. У 1918 годзе ў Маскве быў выдадзены альманах „Зажынкі“—„першы збор твораў беларускіх песьніроў і пісьменнікаў, вышаўшых з сям'і працоўнага народу“. У гэты зборнік, цалкам прасякнуты духам клясавай барацьбы, увайшлі творы як нашаніўцаў (Ц. Гартнага, Ф. Чарнушэвіча, А. Гаруна і др.), так і многіх новых пісьменнікаў (Міхалка

Галка, Ф. Шантыр). Гэты зборнік важны для нас ня столькі сваімі маствацкімі вартасціямі, колькі сваім гістарычным значэннем. Гэты зборнік з'яўляецца першою ступеню таго вялізарнага ідэёвага росту, які перажыла беларуская літаратура за 10 год Кастрычнікавай рэвалюцыі. Па свайму ідэёваму зъместу маствацкія творы гэтага зборніка нагадуюць нам „Маніхвэст“ першага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі. Гэта ма-жорны тон пераможнай рэвалюцыі, гэта жыцьцё беларускіх нізоў у зусім новым асьвятленыні. Група беларускай інтэліген-цыі, згуртаванай вакол „Зажынак“, „Дзяньніцы“ і Беларускага нацыянальнага камісарыту—гэта ўжо новая інтэлігенцыя, ня звязаная з дробна-буржуазнымі групаваннямі. Гэта прад-стаўнікі бяднейшага беларускага сялянства, рамесніцтва. Гэта піонеры тae группы беларускага культурніцтва актыву, якім ходам падзеі суджана стаць на чале беларускай інтэлігенцыі і павесьці яе шляхам Кастрычнікавай рэвалюцыі.

У 1921—22 годзе гэта другая плынь высоўвае группу зу-сім новых пісьменьнікаў і робіць пераможную вылазку, якая замацоўвае за ёю ідэёвыя позыцыі ў беларускай літаратуре. Поэма „Босьня на вогнішчы“ М. Чарота канчаткова вырашыла ідэёвы напрамак беларускай літаратуры і паставіла на чале яе новыя сілы. З гэтага часу пачынаецца групаваныне сіл, пачынаецца пераацэнка каштоўнасцяў у поэтаў-нашаніццаў, пачынае ажываць і само літаратурнае жыцьцё Беларусі. Ад-чыніеца першы тоўсты беларускі часопіс „Полымя“, які сцягвае вакол сябе і маладых і старых пісьменьнікаў. Адбы-ваюцца вечары „Полымя“, якія, з аднаго боку, прыцягваюць да вырастаючай літаратуры ўвагу грамадзянства, а з другога—павялічваюць імкненыне пісьменьнікаў да большага зблі-жэнья. Цікаласці да беларускай літаратуры спрыяе адchy-нену ў Менску Беларускага пэдтэхнікуму і універсytetu, дзе распачынаецца вывучэнне беларускага літаратуры. Вядомы спробы організацыі літаратурна-маствацкіх часопісаў пры БДУ і пры „Беларускай хатцы“ („Маладзік“). Гэтыя організацый-ныя імкненіні, спачатку нясталыя (як організацыя сэкцыі пісьменьнікаў пры Доме Асьветы), выліваюцца нарэшце ў ор-ганізацыю „Маладняка“. Усе шэсць організатарав „Малад-няка“—Чарот, Вольны, Александровіч, Дудар, Пушча і Баба-рэка—былі ў беларускай літаратуре навічкамі, ня мелі

яшчэ належнай практикі ў гэтым напрамку. Але яны цалкам, да мазга касцей былі пранізаны ідэямі Кастрычнікавай рэволюцыі; творы іх насілі на сабе ўсе адзнакі новых, нязвыклых для беларускай літаратуры павеваў. Гэта пераможна ўступала ў літаратуру бяднота вёскі, гарадзкі пролетарыят працягваў рукі да беларускай літаратуры. Адначасна і старэйшыя пісьменнікі рапушча павярнулі на новыя рэйкі і сталі, нарэшце, савецкімі людзьмі. Толькі некалькі старых пісьменнікаў не далучыліся да новае лініі і канчаткова заняпалі, як Паўловіч, Буйла, ды інш. Эборнік Янкі Купалы „Безназоўнае“ найлепей выражае той пераварот, які здарыўся ў беларускай літаратуры. Кастрычнік шляхам захаванай ідэолёгічнай барацьбы заваяваў для беларускай літаратуры старых пісьменнікаў, і беларуская літаратура стала, такім чынам, безагаворочна на новы шлях. Зъяўляюцца ўсё новыя і новыя літаратурныя сілы. Вакол „Маладняка“ гуртуюцца ня толькі пісьменнікі, але і ўся бадай беларуская маладая інтэлігенцыя, съветагляд якой выкоўваецца ўжо ў кузьні Кастрычніка.

Але ідэёвы рост беларускай літаратуры ня можа і ня мог ісці „без задоринкі“, як ня можа і не магло ісці бяз хістаныя гаспадарчае разьвіцьцё краіны. Паступовае адбудаванье зруйнаванай краіны, нэп, гаспадарчае назапашыванье і соцыяльнае распластаванье вёскі,—павінны былі выкліакць супяречнасці ўнутры беларускай літаратуры, прадстаўнікі якой па сутнасці прадстаўлялі інтарэсы самых рознастайных груп сялянства: адсюль і рознастайныя адцененні ў ідэолёгіі тых, хто, нібыта, складаў нешта суцэльнае. Адначасна конкретызацый форма нацыянальнай політыкі партыі, асабліва пасля XII з'езду, не магла ня выкліакць розных ілюзій у шовіністычна настроенных груп насельніцтва, што таксама павінна было ў некаторай меры адбіцца ў літаратуры. Усё гэта падрыхтоўвала глебу да самых рознастайных супяречнасцяў, якія і пачалі вынікаць у першую чаргу ў „Маладняку“, як у адзінай організацыйнай адзінцы.

Пачалося з траўлі старых пісьменнікаў. „Радыкальныя“ элемэнты „Маладняка“, вуснамі Дубоўкі, Бабарэкі і некаторых других, накінуліся на Купалу, на Коласа, на Журбу, лічачы іх творчасць устарэлаю, непатрэбнаю, прымітыванаю. Адным словам, узвяялі на старэйшых пісьменнікаў усе съяротныя

грахі. На сходах, у прамовах, у артыкулах падкрэсівалася, што старыя пісьменьнікі ўжо адыгралі сваю ролю і не заслугоўваюць болей нікай увагі. Спатыкаліся выпады і памфлетнага характару.

Аднак, гэта была толькі прэлюдія да новых спрэчак, на гэты раз ужо значна глыбейшых і ўжо ўнутры „Маладняка“. Спрэчкі паглыбляліся спачатку па лініі проблемы формы і зъместу. Адна група, не адкідаючы вялікага значэння формальнай стараны твораў, вымагала ад іх яшчэ і выразнага клясавага зъместу. Бяз усякай падставы прыпісалі гэтай групе яшчэ і вымаганыне ад кожнага твору абавязковай „радасці“. Гэта зъяўляецца, бязумоўна, чысьцейшым паклёнам, таму што група гэта заўсёды прытрымлівалася ў сваіх поглядах на разьвіцьцё літаратуры шляхой, вызначаных марксызмом вучэннем, і заўсёды лічыла, што літаратура павінна адбіваць жыцьцё ва ўсіх яго праявах так, як і яно ёсьць.

Другая група аддавала відавочную перавагу распрацоўцы формальных элемэнтаў твору, не адмаўляючы на словах значэння зъместу. Шляхам філёзофскіх па выгляду меркаваньняў, прадстаўнікі гэтай групы, знаходзячыся пад уплывам галоўным чынам імажынізму, а часткова і акмэізму—расійскіх формальна-мастацкіх школ—скомпанавалі тэорию „маладнякізму“. „Маладнякізм“—гэта сінтэз формы і зъместу, і прадстаўляе сабою асобную школу. Усякая новая школа вымagaе супроцьстаўленыя нечаму іншаму. Адсюль „маладнякістыя“ на ўсю дакастрычнікавую беларускую літаратуру наклейваюць ярлычок „адраджанізму“. Аднаўляць тут тэорэтычныя абаснаваныні „маладнякістаў“ не прадстаўляеца патрэбным, але саме гэта супроцьстаўленыне ўскрывае сутнасць „маладнякізму“. Справа ў тым, што вельмі цяжка аб'яднаць нашаніўцаў па адзнацы зъместу. Нельга паставіць за адну дужку Купалу—песьняра малазямельнага сялянства, і Цішку Гартнага—выяўніка рамесніцтва і работніцтва. Ні з тым, ні з другім нельга параўнаніць Максіма Багдановіча, а Алеся Гарун стаіць толькі блізка ад Купалы. Аднак ёсьць нешта агульнае, што выразна звязвае іх паміж сабою. Гэта форма, якою карысталіся яны для выяўлення сваіх пачуццяў. Гэта пераважна песеннная лірыка, а Максім Багдановіч зъяўляецца і першым стылізатаром беларускага вершу. Адсюль становіцца зразумелым і лёгічным ня-

доўгае супроцьстаўленыне „маладнікізму“ „адраджанізму“. „Адраджанізм“—гэта школа песьеннай лірыкі, „маладнякізм“—гэта школа стылізацыі верша згодна навейшых вымаганьняў поэтычнага мастацтва, школа вобразавочасці, адным словам—школа па сутнасці сваёй формальнасці. Нездарма „маладнякістыя“ найбольш цікавіліся поэтамі-формалістамі, як Хозэ-Марыя дэ Эрэдыша, Вэрлэн і г. д. Тэорыя „маладнякізму“ засталася няжыцьцёваю і самы тэрмін гэты ніколі ня меў шырокага ўжываньня, таму што нельга было аб'яднаць нават двух чалавек у нас па формальных адзнаках у які-небудзъ напрамак. Аднак гэта тэорыя паслужыла шчылінкай, якая дала магчымасць утворчасці формалістых пранікнуць элементам дробна-ўласціцкай ідэолёгіі, гэта і паставіла многіх поэтаў у сувязь з дробна-буржуазнымі групаваньнямі насельніцтва і выклікала ў творчасці гэтых поэтаў цэлы шэраг адмоўных з пункту погляду будаваньня пролетарскай літаратуры момантаў. Група ўпадае ў вялікі індывідуалізм, псыхолёгізм, у творах яе зьяўляюцца надтэрэснутыя ноткі нездаровага пэсымізму. Асабліва гэта выявілася ў творчасці Язэпа Пушчы і Кузьмы Чорнага. У першага ў звязку з гэтым заняпала і форма, што з кожным разам выяўляеца ўсё болей і болей. Бязумоўна, такое становішча павінна было прыніць нейкае організацыі аформленыне. У выніку гэтага і ўтварылася згуртаваныне „Узвышша“, куды ўвайшлі вышыўшыя з „Маладняка“ Дубоўка, К. Чорны, Бабарэка, Дарожны і некалькі маладзейшых поэтаў і пісьменнікаў.

„Маладняк“ пасля выходу гэтых сяброў звярнуў вялікую ўвагу на аздараўленыне сваіх шэрагаў і ўдасканаленіне форм работы. Было выключана шмат лішніх сяброў, якія мелі толькі адноснае дачыненіне да літаратуры¹⁾; былі выключаны і некалькі маладых поэтаў з „узвышаўскай“ афарбоўкай, якія ўтварылі группу „Пробліск“.

Такім чынам, у сучасны момант мы маём даволі выразнае разьмежаваныне на ідэёвым фронце беларускай літаратуры. „Маладняк“—група сялянскіх пісьменнікаў з няўхільнай тэндэнцыяй да аформленыня элемэнтаў пролетарскай ідэолёгіі ў

¹⁾ Частка гэтых выключаных утварыла цяпер новую організацыю пад назваю „Літаратурна-мастакай комуны“.

сваёй творчасці. Гэта тэндэнцыя абгрунтавана ў дэкларацыі „Маладняка“¹⁾ і выразна выступае ў творчасці сяброў гэтай організацыі. „Узвышша“—група інтэлігенцкіх пісьменнікаў з некаторымі мяшчанскімі і сялянскімі ўхіламі, якая сваю творчасць імкненца выявіць ў найбольш удасканаленай форме, а заганы зъместу прыкрывае ўтварэннем туманных і поўных „левымі фразамі“ пляцформ. Нарэшце, асабняком стаіць група старэйшых пісьменнікаў, якія займаюць як-бы прамежнае становішча паміж абедзьвома групамі.

II

Высыветліўшы, паколькі было магчыма, ідэёвы рост беларускай літаратуры за 10 год Кастрычнікае рэволюцыі, мы пярэйдзем да якасных і колькасных дасягненняў, якія мела наша літаратура за гэты пэрыод.

Агулам мы адзначылі-б гэты пэрыод пэрыодам разгортвання шырокіх палотнаў. Калі творчасць нашаніццаў складалася пераважна з нязначных па размеру твораў—вершаў і апавяданняў, дык пасълякастычнікаўскі пэрыод мае сталую тэндэнцыю да монументальных твораў, як поэма, аповесьць і нарэшце роман. Пэршым творам такога гатунку з'яўлялася аповесьць Гарэцкага „Дзьве душы“, пра якую мы ўжо гаварылі вышэй. Пазней з'яўляюцца поэмы Чарота, Бядулі, Купалы і многіх другіх. Заканчываюцца монументальнейшыя творы беларускай літаратуры—поэмы Коласа „Новая зямля“ і „Сымон Музыка“, а таксама і яго аповесьць „У палескай глухы“. Але гэтага яшчэ мала. Калісьці беларускай літаратуры трэба было змагацца за заваяванье беларускага рынку. Цяпер рынак гэтых здабыты і трэба здаволіць яго мастацтву літаратураю, якая магла-б канчаткова замацаваць сымпатыі чытача. І вось пачынаецца распрацоўка сатыры (Крапіва), з'яўляеца газэтны фэльетон (Алёша, Свэн) і, нарэшце, з'яўляеца беларускі роман (Цішка Гартны, Зарэцкі, Кузьма Чорны). Узбагачваюцца і вершаваныя жанры. Асабліва шырока пачалі ўжывашца сонэты і трыолеты: гэта прыняло форму мастацкіх практыкаванняў і іх сталі разглядаць толькі, як пэўную комбінацыю радкоў, за-

¹⁾ „Маладняк“ 1926 г. № 9.

бываючыся, што гэтыя формы вымагаюць адпаведнага зъместу і асабліва гармонічнага разъмеркаваньня сваіх складаных частак.

Праводзіцца вялічэзная праца над ачышчэннем і ўдаска-наленнем літаратурнай мовы. Дасягаецца гэта як словатвор-часцю, так і дасьледваньнем ды систэматызацыяй жывой народнай мовы. У многіх поэтаў і пісьменнікаў слоўнікі жывой мовы робяцца настольнымі кніжкамі.

Поруч з гэтым вырастает цікавасць да беларускага фольклёру. Студэнты БДУ, распрацоўваючыя пытаньні і матэрыялы беларускага фольклёру пад кіраўніцтвам проф. Піотуховіча, пачынаюць высока цаніць тыя песні і казкі, сярод якіх яны расьлі і выхоўваліся. Самы харектар ранейшай беларускай літаратуры, вырасташай з народнай песні, наводзіць многіх поэтаў на шлях далейшай распрацоўкі і стылізацыі песеннага матэрыялу і беларускай казкі. У гэтым напрамку вядзеца напружана праца.

У звязку з пашырэннем кругагляду поэтаў, з павышэннем іх агульна-адукацыйнага ўзроўню, а таксама праз узмацненне сувязі з другімі краінамі, дзе многім давялося пабываць за часы вайны, распачынаецца праца па ўзбагачанью ўсіх элемэнтаў формы: зьяўляеца чуць не ўпяршыню складаная рыфма, рыфмоўка сумежная і апавітая; побач з звычайнаю чатырохрадковую строфою ўсё болей і болей зьяўляюцца 2, 3 і 5-радковыя. Зьяўляюцца пачаткі vers libre'a (вольнага верша) у Бядулі і Чарота. Нарэшце, значна пашыраецца тэматыка, ахопліваючы цяпер самыя рознастайныя моманты жыцця ня толькі Беларусі, але і далёкіх ад яе краін.

Усё гэта выводзіць беларускую літаратуру з нацыянальных рамак і кладзе пачатак яе сувязям з іншымі літаратурамі. Зьяўляюцца пераклады паасобных твораў беларускіх пісьменнікаў, з аднаго боку, на расійскую і украінскую мовы, з другога—на німецкую, італьянскую, яўрэйскую і г. д. Адначасна ў беларускай літаратуры зьяўляюцца пераклады твораў чужаземных пісьменнікаў.

Адным з харектэрнейшых момантаў у пасълякастырчнікавай літаратуры зьяўляеца вялікі ўзрост мастацкай прозы. Гэта тлумачыцца, бязумоўна, ўзростам кадру, чытачоў. Чытач вымагае больш сталага і грунтоўнага матэрыялу. І вось зьяўляеца цэлы шэраг новых прозаікаў, многія з якіх адразу занялі

выдатнае месца ў мастацкай літаратуры, як Міхась Зарэцкі. Апрача выключна прозаікаў, як Чорны, Галавач, Нёманскі, многія поэты пачынаюць пераходзіць з вершаў на прозу, як Ц. Гартны, Бядуля, Чарот. Зъяўляеца спроба авантурна-
аповесьці, як „Два“ і „Антось Савіцкі“ Анатоля Вольнага,
і спроба колектывнага роману Александровіча, Вольнага і Дудара „Ваўчаняты“.

Трэба адзначыць і посьпехі ў галіне нацыянальнай драматургіі. Галубок пасъля рэволюцыі ўзяўся апрацуваць мэлёдраму. Міровіч даў п'есы, якія паслужылі для аформлення нацыянальнага тэатру, як „Кастусь Каліноўскі“ і „Машэка“. Вялікае значэнне мае п'еса Кудзелькі „На купальле“. У звязку з якасным і колькасным узростам беларускай літаратуры знаходзіцца пашырэнне беларускага кніжнага рынку. Апрача трох тоўстых часопісаў—„Полымя“, „Маладняк“ і нядавна адчыненае „Узвышша“—выдаюцца альманахі і часопісы па акруговых гарадох—у Полацку, Віцебску, Воршы, Бабруйску і г. д. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва і „Маладняк“ выпускаюць на рынках шмат мастацкай літаратуры, у тым ліку шмат грунтоўных выданняў.

Нарэшце трэба адзначыць рост колькасці пісьменнікаў. Калі ад нашаніўскай пары нам засталіся імёны Купалы, Коласа, Ц. Гартнага, Гарэцкага, Бядулі, Аляхновіча, Галубка, Гурло, Журбы, дык у новы час выявіліся ці падаюць вялікія надзеі Чарот, Зарэцкі, Вольны, Александровіч, Дубоўка, Дудар, Пушча, К. Чорны, Крапіва, Нёманскі, Трус, Н. Чарнушэвіч, Жылка, Галавач, Маракоў, Лынкоў, Хадыка, Барашка ды шмат іншых. Такі ўзрост літаратурных кадраў навочна падкрэслівае тыя шырачэзныя магчымасці, якія адкрыў Кастрычнік для беларускіх рабочых і сялян.

III

Мы дазволім сабе спыніцца яшчэ на некаторых паасобных пісьменніках пасъля кастрычнікавай пары. У першую чаргу мы павінны спыніцца на найбольшай фігуры нашай літаратуры. Гэта народны поэта Рэспублікі Янка Купала.

Уступіўши на шлях Кастрычніка сваім вядомым вершам „Арлянятам“, поэта ўжо з гэтага шляху ня зыходзіць. У сваім зборніку „Безназоўнае“, на які ў свой час так заядла абурыўся няўдачлівы кандыдат на годнасць „беларускага Белін-

скага“ Бабарэка, Янка Купала даў нязвычайна яскравыя вобразы новай маладой Беларусі.

Пакінем спадчыну мы для патомкаў
 Інакшую ад тэй,
 Што ўзялі мы ад продкаў на абломках
 Гісторыі сваей.
 З інакшай думкай пойдзе ў съвет і людзі
 Патомак гэны наш:
 Эгібацца ўжо ня будзе і ня будзе
 Піць з недапітых чаш.
 Дастані съцежкі, ад якіх прапасыці
 Маглі мы ў бяспуцьці,
 А кінем бітвія шляхі да шчасця,
 Абы умесьці.
 На продкаў плечах паўзрасталі вежы,
 Даэ торг вядлі за нас,
 А мы патомкам нашым кінем межы
 Без ашуканскіх крас.
 Яшчэ пакінулі нам асьляплен'не,
 Паshanу да пакут,
 А мы пакінем песыню вызвален'ня
 І вольны бацькаў кут.

Вось вобраз новай Беларусі, тае Беларусі, што—

... на күде
 Ў хаце сваёй села,—
 Чарка мёду у рудэ,
 Пазірае съмелая.

Янка Купала не аддаецца сълепавокаму оптымізму. У яго і цяпер ёсьць пэсымістычныя сумныя ноткі. Але гэта сум грамадзяніна, а ня сълёзы ханжы.

Яшчэ ня ўся работа зроблена,
 Ня ўсё жыво у нас пажата,—
 Яшчэ краіны стан пагорблены,
 Як быў, застаўся ён гарбатым.
 Яшчэ дзесь здрадна ласка панская
 На беларускім едзе карку
 І круціць з подласыцю паганскаю
 На свой лад нашу гаспадарку...

Сваё сучаснае становішча і свой далейшы шлях сам Янка Купала вызначыў у вершы „Шляхам гадоў“:

Што думаў селянін, што парабак-работнік думаў,
 Паслухай іх і ў песыню шчыра перавіў,
 А ўжо яны, пад гоман вольных шумаў,
 Мне свой прыхільны водклік падалі.

Дык-жа шумі, красуй у волі, родны край!
 Зывні ў свой звон, сялянска-пролетарскі звон!
 Съпявай ты, Беларусь, у радасьці съпявай!
 Твайго Народу сέньня права і закон.

Так заканчывае Купала адзін з сваіх найважнейшых вершаў апошняга часу.

Другі народны поэта Якуб Колас у свой час таксама быў атакаваны Уладзімерам Дубоўкам, ад якога атрымаў годнасьць „поэты, протэндуючага на нейкае нязвычайнэ значэнне, напісаўшага тысячы радкоў з прымітыўнымі дзеяслоўнымі рыфмамі“. Рэспубліка працу Коласа ўшацавала іначай, надаўшы яму годнасьць народнага поэты. Колас першы ў беларускай літаратуры перайшоў да шырокіх палотнаў. Яго творы „Новая зямля“, „Сымон Музыка“—гэта яскравае ўласабленыне галоўнейших псыхолёгічных адзнак беларускага селяніна. Некаторы налёт містычнасці ў другой поэме не перашкаджае нам бачыць матэрыяльную істоту псыхолёгічных процэсаў, што становяць адну з адзнакаў нацыянальнасці. Поэмы Коласа даюць малюнак беларускай нацыі так, як вызначае гэты тэрмін Сталін:

„Нацыя—гэта гістарычна-складзеная, сталая супольнасць мовы, тэрыторыі, экономічнага жыцця, псыхічнага складу, які выяўляецца ў супольнасці культуры. Самыя рознастайныя соціяльныя і псыхолёгічныя катэгорыі знайшлі афарбоўку ў поэмах Я. Коласа. Асабліва яскрава абмалёўваецца жыццё безъзямельнага сялянства—гэтай стыхіі Якуба Коласа і наймацнейшай групы беларускага народа. У гэтых поэмах, якія зьяўляюцца клясычнымі па спосабу свайго напісаньня і па распрацоўцы тэмы, Колас выступае сапраўды, як нацыянальны беларускі поэта і як поэта нацыянальнай думкі.

Ня лішне зьвярнуць увагу і на прозу Я. Коласа. Тут першае месца займае яшчэ не надрукаваная цалкам аповесць „У палескай глушы“, у якой Я. Колас малюе жыцьцё вясковай інтэлігенцыі і сувязь яе з народнымі масамі—жыцьцё такое знаёмае самому Я. Коласу. Яго апавяданьні, выдадзеныя ў некалькіх зборніках, цікавы, паміж іншым, тым, што адбіваюць ідэёвы шлях поэты за ўсё дзесяцёхгодзьдзе. „Першыя крокі“, „У ціхай вадзе“, „Казкі жыцця“, „На рубяжы“ і „На прасторах жыцця“—гэта хронолёгічны парадак выхаду зборнікаў і адначасна вехі ідэёвага падарожжа поэты ад нашаніўскага народніцтва да акопаў Кастрычніка.

Калі Купала і Колас прышлі ў пасълякастрычнікавую літаратуру з пэўным багажом і павінны былі яшчэ праходзіць доўгі і складаны шлях да сваіх сучасных позыцый, дык Цішка Гартны, і ў нашаніўскую пару стаяўши асабняком, адразу ўспрыняў і Кастрычнік і зьяўляецца першавесьнікам новых ідэй у беларускай літаратуре. Яго зборнікі „Песьні працы і змаганьня“, „Урачыстасць“ найяскравей паказваюць яго ідэёвы шлях. Раман „Сокі цаліны“ паказвае нам у гісторычным разрэзе групаваныне сіл да рэволюцыі, яго апавяданыні „Грэскі на хвалях“ і „Прысады“ даюць абразы будзённага жыцця новай Беларусі, ахапляючы самыя рознастайныя зъявы. З формальнага боку творы Цішкі Гартнага цікавыя асабліва накапленнем провінцыялізмаў у літаратурнай мове. Хаця робіцца гэта не заўсёды систэматычна, але вельмі часта нават тыя, што нападалі за гэта на Цішку Гартнага, канчалі тым, што заўсівалі яго слова.

Калі гэтыя тры пісьменнікі прышлі да рэволюцыі, кожны сваім асобным шляхам, дык пра Міхася Чарота можна сказаць, што ён прышоў з рэволюцыі. Яго поэма „Босыя на вогнішчы“— гэта твор удзельніка гэтай рэволюцыі і удзельніка радавога. Таму і ўдалося, мабыць, Чароту так тонка ўлавіць рытм і зъмест рэволюцыйных падзеяў на Беларусі і перадаць іх у „Босых на вогнішчы“. Чарот адразу знайшоў сваю стыхію і вызначыў сваё месца ў літаратуры.

Мы—дзеці краіны,
Дзе бура бушуе...
Мы на прадвечных руінах
Працы палац пабудуем.
Ня любяць нас—босых,
Хто век быў абуты...

Адэйн з сваіх вершаў у „Завірусе“ Чарот заканчывае так:

Ведай съвет, я вясковы мужычы сынок,
Я пяю, што пяе селянін,
А ты чуеш? Іграе заводаў гудок,
У кузьні гучна зывініць каваль малаток.—
Пра адно мы пяём, як адзін.

Чарот—сялянскі поэт, Чарот усімі сваімі карэньнямі расце з беднай безъзямельнай вёскі, якая хутчэй усіх адгукнулася на прызыў пролетарыяту. Гэта відаць і з яго далейшых поэм— „Беларусь лапцюжная“, „Марына“, „Ленін“, „Карчма“, з якіх

найбольш выдатнымі як з мастацкага, так і з соцыяльнага боку зьяўляюща дэ́зве апошнія поэмы. Творы Чарота перакладзены на многія іншыя мовы. Адна з аповесцяў Чарота „Сьвінапас“ лягла ў аснову кінофільму.

Поруч з Чаротам стаіць група пісьменнікаў, якая разам з ім з самага пачатку працавала ў „Маладняку“ і працуе цяпер. Гэта — Зарэцкі, Александровіч, Вольны, Дудар ды іншыя. Зарэцкі — мастак широкіх палотнаў. У яго апавяданьнях (вершаў ён ніколі ня пісаў) выступаюць людзі новага часу — энэргічныя, съмелыя, нязломныя. Такім чынам, спатканье людзей гэтага харектару дае сцэны поўныя патосу і трагізму. Творы Зарэцкага, яскравыя і колёрытныя, выпукляюць на паверхню найбольш яскравыя рысы нашай эпохі, такай багатай моцнымі здаровымі натурамі.

Поўнай процілежнасцю Зарэцкаму зьяўляецца творчасць К. Чорнага, які, галоўным чынам, займаецца падрабязным псыхолёгічным аналізам хваравітых людзей. Тут фігуруюць, галоўным чынам, людзі, адкінутыя эпохой. Самы харектар такой творчасці вымagaе вялікай удумчывасці і ўменія разабрацца ў сутнасці рэчаў. Апошняга часта і бракуе ў творах К. Чорнага, што робіць іх няцікаўнымі для масавага чытана.

Александровіч першы ўнёс у беларускую літаратуру мотывы беларускага гарадзкога і местачковага жыцця. Асабліва цікавымі зьяўляюцца яго апошнія тры кніжкі — „Па беларускім бруку“, „Прозалаць“, і „Угрунь“, дзе найбольш выступаюць асноўныя стыхіі творчасці Александровіча. Па напрамку поэзіі блізка да Александровіча стаіць Дудар.

Уладзімер Дубоўка і Язэп Пушча, рознастайныя па формальнаму харектару сваёй творчасці, значна збліжаюцца ў тых крыніцах, адкуль бяруць яны тон і напрамак сваіх твораў. Гэта пераважна дробна-ўласцінкія групаваныні гораду і вёскі, інэртныя і косныя па сваёй сутнасці, рэволюцыйныя на словах і маючыя вялікі нахіл да псыхолёгізму і індывідуалізму. У гэтым напрамку і Дубоўка і, асабліва, Пушча вельмі блізка падыходзяць да К. Чорнага.

Заканчываючы свой агляд асноўных момантаў у жыцці беларускай літаратуры за апошнія 10 гадоў, мы павінны яшчэ раз падкрэсліць, што толькі пасля Кастрычніка, вызваліў-

шага беларускіх рабочых і сялян з-пад нацыянальнага і соцыяльнага прыгнёту, стала магчымым сапраўднае разьвіцьцё беларускай мастацкай літаратуры, як такой. Той непараўнаны ўздым беларускага прыгожага пісьменства, які адбіўся за 10 год Каstryчніка, ня спыняеца і цяпер. Беларуская літаратура стала роўнапраўным сябрам у сям'і літаратур іншых народаў і з кожным днём усё болей і болей замацоўваеца на позицыйах, здабытых за 10 гадоў Каstryчнікавай рэвалюцыі.

М. Касцяровіч

Беларуская навука да Кастрычніка і пасьля яго

Несвядомае вывучэнне акаляючага жыцьця для задавалення яго патрэб і часцей за ўсё ў часе самой працы па задаваленню гэтых патрэб пачалося разам з пачаткам той ці іншай дзейнасьці чалавека на тэрыторыі Беларусі. Робячы сабе канцаўкі стрэлаў, тапары, малаткі і іншыя каменные прылады, першы бытны чалавек пазнаваў, што для гэтага могуць згадзіцца больш цвёрдая гатункі каменю, і выбіраў іх для апрацоўкі; абрабляючы зямлю, ён увесе час паляпшаў сваё сельска-гаспадарчае начынне; пераганяючы сваё быдла з месца на месца, ён знаходзіў сабе лепшыя пасьбішчы; дастаўляючы свае тавары для абмену, ён выбіраў найвыгаднейшыя гандлёвыя пункты, дзе вырасталі гарады, і г. д. Такое несвядомае вывучэнне жыцьця і прыроды існуе бяспрэчна і зараз. Селянін, дзяякуючы сваёй і сваіх бацькоў практыцы, добра ведае, на якім кавалку поля ў яго лепш родзіць лён, на якім ня вымакне бульба, як організаваць талаку для выканання непасільной яму аднаму працы і г. д. Гэтыя веды ён атрымлівае ў часе сваёй штодзеннай працы і скарыстаныя вынікаў яе. Свядома задач вывучэння і дасьледвання акаляючай яго прыроды, умоў яго працы і жыцьця яго грамады селянін амаль што да самых апошніх год шырокага разгортвання краязнаўчага руху сабе ня ставіў. Таксама зусім нядаўна селянін зрабіў першыя спробы вывучэння об'екту свае працы—землі шляхам утварэння так званых дасьледных палёў.

Даўно-ж, у першы кругабег гісторыі Беларусі, пачалося і ведамсцьвеннае дасьледаванье краіны. Яно ажыццяўлялася тымі або іншымі тагочаснымі дзяржаўкімі інстытуцыямі і таксама ў часе штодзеннай дзейнасьці іх. Выявілася гэта дась-

ледчая праца ў падліку насельнасьці, розных інвэнтарных апісаньнях, мытных кнігах і інш., а пазыней—у апісаньнях гарадоў, замкаў, пушчаў, рыбных багацьцяў і нават побыту. Служыла яно цалкам інтарэсам сваіх ведамстваў, і таксама съядома сабе ня ставіла задач вывучэння свайго краю.

Ня менш паказальныя прыклады можна знайсці ў нашай старой гісторыі і ў галіне аматарскага навуковага асьветнага і грамадзка-практычнага дасьледаваньня і вывучэння краіны.

Больш вядома нашым шырокім колам навукова-дасьледчая праца XIX сталецца, асабліва другой яго паловы, і зразумела затым, што гэты час пакінуў нам больш сваіх помнікаў. Фактычна яна зьяўлялася не пазнаваньнем і вывучэннем паасобных краін Беларусі, а ўсёй яе, г. зн. зьяўлялася не краязнаўствам, а беларусазнаўствам. Таксама, як і ранейшае вывучэнне паасобных частак краіны, беларусазнаўства гэтага часу насіла практичныя характеристары. Найбольш важнымі і практичнымі задачамі яго была патрэба давесці, што Беларусь спрадвеку рускі край, з аднаго боку, і польская провінцыя—з другога. Гэта ўласцівасць тагочаснага беларусазнаўства выцякала з того, што беларускіх навукова-падрыхтаваных сіл ня было, рускі ўрад і рускае грамадзтва імкнуліся абаснаваць і ўґрунтаваць сваё панаванье ў здабытай ім колёніі. Польскае-ж буржуазнае грамадзтва хацела вярнуць сабе самастойнасць Польшчы і Беларусі, бо і польская буржуазная дзяржаўнасць імкнулася мець свае колёніі, і без анексаваньня Беларусі існаваць не магла. Вось яно і даводзіла, што Беларусь—польская провінцыя, а для гэтага трэба было дасьледаваць і вывучаць Беларусь. Беларусь на пэўны час сталася толькі об'ектам вывучэння, і вывучалі яе рускія і палякі, якія мелі на гэта падрыхтаваныя сілы, сродкі і іншыя ўмовы. Шэраг ведамстваў рабілі дос্লеды, і часамі, калі вынікі не адпавядалі іх жаданням, выпраўлялі, напр., лічбы беларусаў у статыстычных даных, тэрмінолёгія ў справе называньня беларусаў рускімі, з аднаго боку, і каталікоў—палякамі, а праваслаўных—рускімі—з другога і д. т. п. Такім чынам, да вынікаў ведамсцьвеннага беларусазнаўства, як і да навукова-дасьледчай працы Віленскага ўніверситету трэба адносіцца асабліва асыцярожна. Але ня менш тэндэнцыйнымі былі і іншыя віды беларусазнаўства. Так, аматарскае—зьбірала пераважна тое, што магло давесці адну

з памянёных вышэй ідэй¹⁾), навуковае, якое выявілася нават у камандыраваньні цэлых экспедыцый, што складаліся з вучоных з сталіц, прыступала да досьледаў толькі з пункту гледжаньня гэтых ідэй²⁾; асьветнае—праводзіла толькі гэтая ідэя, і грамадзка практичнае засноўвалася толькі на падставе гэтых ідэй. Напрыклад, заснаваўцы „Северо-Западнага Отдела Императорскага Русскага Географическага Общества“, першы сход якога адбыўся ў 1867 г.³⁾, да таго аб гэтым клапаціліся, што зредагавалі § 4 „Положения о Северо-Западном Отделе Императорского Русского Географического Общества“ так: „Паўночна-Заходні Аддзел абірае ў свае члены асоб з рускіх людзей“ (курсыў мой. М. К.)... і толькі карэннае разыходжаньне гэтай рэдакцыі параграфу з статутам таварыства перашкодзіла зацверджанью яе⁴⁾.

К канцу XIX стагоддзя асабліва шырокое разъвіццё на Беларусі атрымала аматарскае беларусазнаўства, г. зн. вывучэнне Беларусі аматарамі з нахілам да тых або іншых галін ведаў. Сярод беларусазнаўцаў-аматараў сталі часьцей і часьцей з'яўляцца беларусы, якія больш за іншых цікавіліся старанью і грунтоўна пачыналі выяўляць усе асаблівасці Беларусі⁵⁾. Усё гэта падрыхтавала глебу да пашырэння грамадзкага беларусазнаўства, выяўленага ў пэўных організаціях. З другога боку, папярэдняя праца давяла, што для таго, каб пазнаць Беларусь—трэба пазнаць паасобныя краіны, часткі яе. Разам з тым, значыць, і была падрыхтавана глеба для большага

¹⁾ Пар. Віцебшчына, пад рэд. М. Касцяровіча. I. 1925, стар. 190. В. К. Стукalіч. Н. Я. Нікофоровскій. „Записки Северо-Западнага Отдела Императ. Русскага Географическага Общества“, кн. I, 1910, ст. 132, 133.

²⁾ Пар. Д. Васілеўскі. „Сталецьце краязнаўчай працы на Беларусі“. Час. „Наш Край“ № 2—3 за 1926 г., стар. 8; М. Касцяровіч. „Беларускае мастацтва і яго дасьледчыкі“, газ. „Сав. Беларусь“ № 197, 198 за 1924 г. і інш.

³⁾ Пар. Д. И. Довгялло. К истории Северо-Западнаго Отдела. „Записки Северо-Западнаго Отдела Императорского Русского Географического Общества“. Кн. I, 1910, стар. 25 і інш.

⁴⁾ Пар. там-жа, стар. 15.

⁵⁾ Пар. В. К. Стукalіч. Н. Я. Нікофоровскій. „Записки Северо-Западнага Отдела“. Кн. I, 1910, стар. 134—135; А. П. Сапунов. „Віцебская губерния в географическом, этнографическом, историческом и экономическом отношениях... „Бюллетень Віцебскага Губону“. № 4, 5—6 і 7 за 1924 г.

разъвіцьця другога віду навукова-дасьледчай працы на Беларусі, а ўласна краязнаўства, г. зн. дасьледаваньня і выву-чэньня паасобных краёў Беларусі.

У пачатку ХХ стагоддзя ведамсцьценнем краязнаўства яскравей за ўсё выявілася ў працы земстваў па дасьледаваньні сенажацій, організаціі дасьледчых надзелаў і інш., цалкам захоўваючы свой буржуазна-панскі характар і абслугоўваючы панская маёнткі. Аматарскае краязнаўства ў асобе ўжо цэлай пляяды вядомых аматараў-краязнаўцаў працягвала назапашваньне музэйных, фольклёрных, слоўніковых і іншых матар'ялаў, пашыраючы разам і дзеянасць папярэднікаў па організацыі тых або іншых краязнаўчых аб'яднаньняў. Апошніе ўжо азначала, што організаванае грамадзкае краязнаўства пачало расыці і за кошт аматарскага, убіраючы ў сябе аматарскія краязнаўчыя сілы.

Дзеякоючы адчыненію Віцебскага аддзялення Маскоўскага Археолёгічнага Інстытуту ў 1911 г., можна было чакаць далейшага росту навуковага краязнаўства, ажыццяўляемага навуковымі сіламі з гэтай адзінай вышэйшай школы на Беларусі.

Аднак, гэтага ня здарылася, бо амаль што ўвесь навуковы персанал аддзялення быў прыезджы, ня мог урасыці ў мясцовасце жыцьцё, шчыра зацікавіца ім і пачаць досьледы краю ў шырокіх разъмерах. Да таго, аддзяленне было сапраўды рускім. Пачынаючы тэлеграмаю з вернападданніцкімі пачуццямі цару пры адчыненіі і канчаючы зачыненінем аддзялення ў 1922 годзе, г. зн. на ўсім працягу свайго існаваньня, Віцебскае Аддзяленне Маскоўскага Археолёгічнага Інстытуту ніколі ня імкнулася вырасыці ў мясцовую вышэйшую школу. Але ўсё-ж аддзяленне прынесла значную карысць навуковому краязнаўству на Беларусі, выгадаваўшы шэраг працаўнікоў, якія аддалі сябе працы ў галіне беларускай гісторыі, этнографіі, мастацтва і д. т. п., даўшы ўжо шэраг добрых прац. Да іх шчырага замілаваньня мясцовым краем і пэўнай галінаю веды аддзяленне Інстытуту дадало адукцыю, і ў гэтым толькі яго заслуга.

Асьветнае краязнаўства ў ХХ стагоддзі працягвала сваё разъвіцьцё ў адмоўным кірунку, г. зн. даючы і стараючыся дасць адмоўныя ў краязнаўчым стасунку вынікі. У дарэ-

волюцыйнай школе краязнаўства зусім ня было, з беларуса-
знаўства былі пакінуты толькі два-тры артыкулікі ў чытанцы
ды гісторыі, якія давалі вучню тэндэнцыйныя весткі аб Бела-
русі, як аб нейкай далёкай старане. Усе прадметы ў школе,
уся яе адукацыя былі разылічаны на тое, каб падрыхтаваць
пісьменнага раба, выканануцу, што ня ўмеў-бы орыентавацца
ў акаляючым жыцьці і ня змог-бы жадаць зъмен яго на сваю
карэсць. Кожны крок настаўніка быў прадугледжаны началь-
ствам і дасканала выконваў сваю антыкраязнаўчу працу.
Німа патрэбы даводзіць, што гэта шкодная ўпартая праца не
дасягнула свае мэты. Асьветнае краязнаўства было замаро-
жана царскай школай, але не магло быць задушана.

Грамадзка-практычнае краязнаўства, якое павінна больш
за ўсё нас цікавіць, у XX стагоддзі значна разгарнулася
ў відзе краязнаўчых організацый самага рознага тыпу, засно-
ванных амаль што ва ўсіх буйных гарадох Беларусі. Для ўяў-
лення галоўных уласцівасцяў гэтых організацый прыдзецца
ўспомніць некаторыя з іх. У гэты час на Беларусі былі наву-
ковыя грамадзкія організацыі, якія імкнуліся да вывучэння
і дасьледавання ўсіх тэрыторій Беларусі, але большасць
організацый мела мэтаю дасьледаванне і вывучэнне частак яе.
Да першага віду можна аднесці Паўночна-Захадні Аддзел
Імпэраторскага Рускага Географічнага Таварыства, Віленскае
таварыства аматараў прыродазнаўства і інш., да другога: тава-
рыства вывучэння Магілеўскай губэрні, Менскае таварыства
аматараў прыродазнаўства, этнографіі і археолёгіі, Віцебскую
вучоную архіўную камісію, Менскі царкоўна-археолёгічны ка-
мітэт і інш. Зусім асобнае месца займае Беларускі Навукова-
Літаратурны гурток студэнтаў С.-Пецярбурскага Університету.

Паўночна-Захадні Аддзел Імпэраторскага Рускага Гео-
графічнага Таварыства, як я ўжо раз казаў, заснаваны ў
1867 годзе, але дзейнасць яго прыпынілася праз дзесяць год
і была адноўлена ў 1910 годзе. Політычная яго афарбоўка
амаль што зусім не зъмянілася, калі ня лічыць персанальная
працы ў ім некаторых выдатных беларусазнаўцаў. Гэта вы-
явілася ў полеміцы друку, распечатай палякамі з прычыны ад-
наўлення дзейнасці аддзелу. Апошняя лічылі, што аддзел
мае выразную русіфікаторскую антыпольскую тэндэнцыю і мае
політычныя характар. Таварыства ў адказе, зробленым у сваім

органе „Записках“, паміж іншым, з прычыны гэтага пісала наступнае: „Калі ўжо самы факт існаваньня тутака рускіх людзей разглядаецца як зъява політычная, дык натуральна, што і ўсе праявы гэтага існаваньня ня могуць разглядацца інакш, як праявы ўсё тых-же політычных або русіфікацыйных тэндэнций. Натуральна, што пры такім поглядзе на рэчы і ўсякія досьледы, як: географічныя, гістарычныя, этнографічныя, экономічныя, лінгвістычныя і інш. і інш. будуць мець для палякаў політычнае значэнне затым, што падобныя досьледы будуць яскравей за ўсё і выразней за ўсё падкрэсліваць *непрадзівасць* польскага *погляду на гэты край, як на край польскі або, па меншай меры, на рускі*¹⁾ (курсы ў мой. М. К.).

Такім чынам, адмаўляемае аддзелам політычнае значэнне яго дзейнасці было даведзена ім-жа. Пры tym, авбяргаючы польскія погляды на Беларусь у парадку полемікі, аддзел авансам падкрэсліў, што яго дзейнасць мае даводзіць і аб tym, што гэты край таксама і небеларускі.

Задачы аддзелу і харкатар яго дзейнасці азначаны ў „Положении“ аб ім і зусім не патрабуюць якіх-небудзь дадатковых тлумачэнняў, а ўласна:

„§ 1. Для найпасыпховай дапамогі мэтам Імпэраторскага Географічнага Таварыства засноўваецца ў Вільні асобны аддзел Таварыства, пад назваю Паўночна-Заходняга.

§ 2. Паўночна-Заходні Аддзел Імпэраторскага Рускага Географічнага Таварыства пад бліжэйшым кірауніцтвам галоўнага начальніка краю займаецца пераважна вывучэннем гэтага краю ва ўсіх адносінах, якія складаюць прадмет заняткаў таварыства, і асабліва досьледамі па археографії, архэолёгії, гісторыі, статыстыцы і этнографії.

§ 3. З гэтаю мэтаю Паўночна-Заходні Аддзел Імпэраторскага Рускага Географічнага Таварыства: 1) адшуквае і апавяшчае сабраныя ўжо і захоўваюмыя ў мясцовых архівах і ў прыватных асоб весткі аб краі, разглядае іх і вырашае, які ўжытак можа быць зроблены з іх для навукі; 2) зьбірае належачыя да краю этнографічныя і гістарычныя матар'ялы пры дапамозе мясцовых жыхароў і наладжвае вучоныя экспедыцыі

¹⁾) „Записки Северо-Западного Отдела Императорского Русского Географического Общества“, кн. I. 1910. стар. 7.

для мэт, паказаных у § 2 гэтага палажэння; 3) робіць дапамогу прыватным асобам, якія адведваюць Паўночна-Захадні край з навуковаю мэтаю, і стараецца прыцягнуць да дасьледавання гэтага краю асоб, што могуць быць для гэтага карыснымі; 4) клапоціца зьбіраннем і хаваннем навуковых падсобнікаў, належачых да колаў сваіх заняткаў, як, напр., кніг друкаваных і рукапісных, актаў, карт і этнографічных рэчаў¹⁾.

Сябрам аддзелу мог быць абраны карысны для яго навуковых прац кандыдат. Членская складка для сапраўднага члену аддзелу была вызначана ў памеры 6 руб. у год або 100 руб. аднаразова²⁾. У значнай меры гэтым, адначасова з іншымі прычынамі, вызначаўся і склад аддзелу ў першы год яго існавання пасълі аднаўлення працы³⁾:

ПРОФЭСІЯ	Што жывуць		Усіх
	у Вільні	у краі	
Асоб, якія служылі па Міннарасьветы . . .	54	133	187
Духоўных . . .	3	17	20
Вольных . . .	4	3	7
Вайсковых . . .	5	—	5
РАЗАМ . . .	66	153	219

Дзейнасць аддзелу была даволі жвавай і спынілася ў часе імпэрыялістычнай вайны.

Другое таварыства агульна-беларускага маштабу, а ўласна Віленскае таварыства аматараў прыродазнаўства мела мэтаю „нітаваньні ўсіх дзеячоў прыродазнаўства П.-З. краю ў аб'яднаную корпорацыю, што шчыра працавала на ніве вывучэння прыроды нашага мала дасьледаванага П.-З. краю⁴⁾“. У гэтым таварыстве таксама старшынёю і ініцыятарам заснавання быў

¹⁾ „Записки Северо-Западного Отдела Имп. Рус. Геогр. О-ва“, кн. I, 1910, З стар. вокладкі.

²⁾ Там-жа, стар. 274.

³⁾ Там-жа, кн. 2, 1911, стар. 5.

⁴⁾ Там-жа, кн. 1, 1910, ст. 259.

папячыцель Віленскага вучэбнага вокругу, і ўжо нават згодна статуту. Зразумела, што і політычны твар быў такі самы, толькі тутака было менш прычын для выяўлення яго. Заснована таварыства было ў 1909 г., і ў першы год сваёй дзейнасці складалася з 73 членаў, а ўласна¹⁾:

ПРОФЭСІЯ	Што жывуць		Усіх
	у Вільні	у краі	
Акруговых інспэктароў Вілескага вуч. вокр.	1	—	1
Дырэктароў і інспэктароў казённых сярэдніх школ	4	5	9
Заснаваўцаў прыватных сярэдніх школ	3	—	3
Выкладчыкаў прыродазнаўства і хэміі	17	2	19
" фізыкі і матэматыкі	15	4	19
" географіі, гісторыі і інш.	6	3	9
Урачоў, фармацэўтаў, ляборантаў	6	—	6
Іншых	7	—	7
РАЗАМ	59	14	73

Працы свае таварыства друкавала разам з Паўночна-Заднім Аддзелам Імпэраторскага Рускага Географічнага Таварыства ў „Записках“ апошняга.

Амаль што нічым, апрача раёну дзейнасці і предмету заняткаў, не адрознівалася ад Віленскага таварыства аматараў прыродазнаўства, заснаванае ў 1912 г. Менскае таварыства аматараў прыродазнаўства, этнографіі і археалёгіі. Апрача вывучэння Менскай губэрні ў прыродазнаўчым стасунку яно ўнесла ў свае задачы вывучэнне яе і ў этнографічным і археологічным кірунку, бо тутака ня было такой організацыі, як памянёны аддзел у Вільні, што займаўся гэтым. У самы росквіт дзейнасці таварыства, перад імпэрыялістычнаю вайною, у складзе таварыства быў толькі адзін дзелавод, а ўсе іншыя —

¹⁾ „Зап. С.-Зап. Отд. Имп. Рус. Геогр. О-ва“, кн. 1, стар. 256.

гэта вышэйшыя чыноўнікі, памешчыкі, выкладчыкі сярэдніх школ і г. д., якіх налічвалася каля паўтары сотні¹⁾. Таварыства зачынілася ў пачатку імперыялістычнай вайны. Яно пачало організацыю краёвага музэю і выдала адну кніжку сваіх „Ізвестый“²⁾.

Таварыства вывучэння Магілеўскай губэрні, заснаванае ў 1913 годзе, яшчэ больш адыходзіла ад Віленскага таварыства аматараў прыродазнаўства ў бок усебаковасці сваіх задач па вывучэнні Магілеўшчыны і краязнаўча-асьветных, а ўласна, яно мела мэтаю: „1) сачыць за разъвіццём прыродазнаўчых і гістарычных навук і дапамагаць пашырэнню прыродазнаўчых і гістарычных ведаў сярод насялення Магілеўшчыны; 2) адшукваць помнікі старасців, вывучаць іх, апісваць і прымаць меры да падтрымання і аховы іх; 3) вывучаць прыродныя асаблівасці Магілеўшчыны, яе флюру, фауну, выкапні, глебы, мэтэоролёгічныя зьявы, яе мінулае ў гістарычным, археолёгічным, архэографічным, нумізматычным і генеалёгічным стасунках, а таксама дасьледаваць антрополёгічныя і этнографічныя ўласцівасці яе насялення³⁾. Склад-жа яго амаль што нічым не адрозніваўся ад папярэдніх. Присутнесьць сярод членаў яго Сапунова, Раманава і іншых краязнаўцаў-аматараў, быць можа, надавала яму больш краёвасці, але бяспрэчна не мяняла яго політычнага твару, падобнага на іншыя таварысты.

Такі-ж самы, толькі больш выразна выяўлены, політычны твар і другіх тыпаў грамадзкіх краязнаўчых організацый на Беларусі. Апошняя выявіліся ў больш ведамсьцівенных царкоўных гістарычна-археолёгічных камітэтах і больш грамадзкіх вучоных архіўных камісіях. Для ўзору азнаёмімся з задачамі дэзвюю гэтакіх організацый.

Менскі царкоўны гістарычна-археолёгічны камітэт, заснаваны ў 1908 годзе, меў мэтаю: „гістарычнае вывучэнне на дворнага і ўнутранога разьвіцця мясцовага царкоўна-рэлігійнага і грамадзкага жыцця; дасьледванне і вывучэнне рэчоўных

¹⁾ Гл. Цэнтраархіў „Дело Минского Губернского по делам об обществах присутствия, об исключении из состава частных обществ неприятельских подданных“.

²⁾ Менск, 1914.

³⁾ Гл. „Устав общества изучения Могилевской губернии“, стар. 1.

помнікаў жывой старасьветчыны ў відзе мясцовых народных звычаяў, паданняў і песень; адшуканье і апісанье ўсякага рода помнікаў старасьветчыны і архіваў цэрквяў, кляштораў, епархіяльных і інш. устаноў; нагляд над захаваньнем крамаў і іншых царкоўных будоваў, могілак, надмагільных і іншых як рэчоўных, так і пісаных помнікаў, зборанье і захаванье ў сваім музэі царкоўна-рэлігійных і іншых помнікаў старасьветчыны і, урэшце, распаўсюджанье ў грамадзе царкоўна-гісторычных і археалёгічных ведаў¹⁾). Неабходнасьць такой працы тлумачылася, галоўным чынам, „яшчэ і tym авостраным станам рэчаў, які ўтвараюць палякі, асабліва ксяндзы, перакручваючы гістарычную праіду і стараючыся ўсім давесці, што наш край польскі, а ня рускі“²⁾... Барацьба за Беларусь асабліва шчыра праводзілася гэтым і іншымі камітэтамі, і адсюль зусім зразумела, што камітэт не адмаўляў практычнага значэння сваёй дзеянасці, якая мела паказаць мясцоваму насяленню, „чым было яно ў асобе сваіх продкаў у мінулыя часы, якія гістарычныя і рэлігійныя фазы перажывала яно на працягу свае шматвяковасці і адсюль—чым яно павінна быць у цяперашні час“³⁾... (курсыў мой. М.К.). У першы год існаванья камітэту, у ім было 84 члены, пераважна духоўных і выкладчыкаў духоўных школ. Камітэт выдаваў свае працы пад называю „Минская Старина“ і організаваў царкоўна-археолёгічны музэй.

Віцебская вучоная архіўная камісія была організавана ў 1909 годзе і мела мэтаю вывучэнне гісторыі і старажытнасцей Віцебскае губэрні. Сваю політычную пляцформу камісія выявіла ў тэлеграме дару, пасланай першым сходам камісіі: „Ливадия, Министру Імператорскага двора. Вітебская ученая архивная комиссия, учрежденная 31 мая с. г., открывая свои занятия, просит ваше высокопревосходительство повернуть к стопам его императорского величества верноподданические чувства беспредельной любви и преданности ее членов. Члены Комиссии, одушевленные желанием верно служить своему государю и отечеству, твердо надеются, что в изучении местной истории витебляне будут почерпать горячие чувства

1) „Минская старина“, вып. I, 1909 г., стар. 3 і 4.

2) Там-жа, стар. 7.

3) Там-жа, стар. 149.

патриотической беспредельной любви к своему венценосному монарху"¹⁾... У гэтым камісія выказала ня толькі сваё політычнае крэдо, але разам і свае практычныя задачы ў справе русіфікацыі краю. На першым годзе дзейнасьці камісіі ў складзе яе было 99 ганаровых, 325 сапраўдных і 15 членаў-супрацоўнікаў, а ўсіх—439; сярод ганаровых былі члены царскай фаміліі. Членская складка была вызначана ў памеры 3 руб. у год. Камісія выдавала свае працы, мела бібліотэку, архіў і г.д. Такі самы харктар, як памянёныя організацыі, мелі і царкоўна-археалёгічныя і іншыя музэі ў Віцебску, Менску, Магілеве, Горадні, Вільні і інш. гарадох, заснаваныя таксама пераважна ў ХХ сталецьці. Адны з іх мелі мэтаю давесцьці, што Беларусь—рускі край, другія, як, напрыклад, Фэдаровіча, Аніхойскіх і інш., што Беларусь—польская правінцыя. Апрача музэяў, у ХХ сталецьці на Беларусі ўжо існавалі ўсе дапаможныя віды краязнаўчай працы: бібліотэкі, укладаныне бібліографії, эксперсіі, зъмяшчэныне краязнаўчых матар'ялаў у мясцовых газетах, прыцягненыне нізовых адміністрацыйных устаноў—валасцей, прыходаў і інш. да краязнаўчай дзейнасьці і да т. п. Усе яны, вядома, залежалі ад дзейнасьці памянёных відаў краязнаўчых організацый.

Спыняцца на выяўленыні харктару дарэволюцыйнай науки і яе організацый на Беларусі прыходзілася затым, што ён нідае яшчэ не высьветляўся і зусім невядомы, а быў для краю даволі шкодны, калі ня лічыць карысці сабранага дарэволюцыйным краязнаўствам фактычнага матар'ялу. Як ужо вядома з вышэйших прыкладаў, грамадзкае, а таксама і іншае краязнаўства ХХ сталецьця мела мэтаю вывучэныне Беларусі і яе паасобных частак з тэндэнцыяй мэтаю зрабіць адпаведныя вывады аб замацаваныні Беларусі за tym або другім суседам яе. Адсюль—больш рэзкі, чым у іншых краінах політычны і практычны харктар гэтага краязнаўства. Дзяякуючы росту актыўнасці перад надыходзячу вайною, яно здолела ўвабраць у сябе шырокія, пераважна ўрадовыя і панскія колы, не зъяўляючыся габінэтным, але і не дапушчаючы ў свае шэрагі прадстаўнікоў прыгнечанае клясы, калі-б яны і змаглі або захацелі пайсьці туды. Усё гэта, зразумела, прычынілася таму,

¹⁾ „Полоцко-Вітебская старина”, кн. I, 1911 г., прыл. стар. 7.

што ў часы Каstryчнікаве рэволюцыі ўсё ранейшае краязнаўства вымелася, як бруднае съмяццё.

Апошняю зачыніла сама сябе Віцебская вучоная архіўная камісія ў 1922 годзе. Нават самі тагачасныя краязнаўцы ўстановы ўбачылі немагчымасць і бяссэнснасць свайго існаванья. Ні іх мэты, ні іх сілы (апрача вельмі рэдкіх выключэнняў), часамі нават іх фактычны матар'ял (як, напрыклад, звычайні стол, на якім ляжаў, памёршы ад халеры, Канстантын, або хустачка з крою Сталыпіна ў Віцебскай вучонай архіўнай камісіі і інш.), ня толькі не патрэбны былі новай грамадзкой клясе, якая здабыла права будаваць сваё жыццё, але нават шкодны. І яны зьніклі, зьніклі так, што часамі будаўнікі сучаснага краязнаўства запэўняюць, што да рэволюцыі краязнаўства ў нас ня было, а калі і было, дык з малым лікам членоў, без практичных мэт і г. д. Ня ведаць-жа і ня лічыцца з ім нельга, бо, ня ведаючы ўчарайшага, не пабудуеш сёненняга, як казалі не аднойчы Троцкі, Прэабражэнскі і інш.

Зразумела, пераход ад старога да сучаснага краязнаўства не зьяўвіўся непасрэдным. Былі, так кажучы, пераходнага тыпу організацыі. Да такіх належалі і беларускі навукова-літаратурны гуртак студэнтаў С.-Пецярбургскага університету, заснаваны ў 1912 годзе. Гуртак меў мэтаю „навуковае азнямленыне з духовым (мова, літаратура, народная творчасць) і грамадзкім (этнографія, статыстыка, народная гаспадарка) жыццём беларускага народу“¹⁾. Скарэстоўваючы дапамогу профэсароў і аматараў-краязнаўцаў, гуртак дакладна вызначыў агульную програму сваёй дзейнасці²⁾, якая можа быць з посьпехам узята любым нашым сучасным гуртком, программы працы ў спэцыяльных галінах, як, напрыклад, па мове³⁾, а таксама зъмест і мэтады радзімазнаўчай⁴⁾ і практичнай⁵⁾ працы гуртка. Адчыненьне гуртка вітала ўся беларуская тагачасная грамадзкасць. Гуртак выдаваў свае справаздачы з дадаткам дакладаў, але ён меў больш выхаваўчае значэнне,

¹⁾ „Белорусский научно-литературный кружок студентов С.-Петербургского университета“, 1913, стар. 9.

²⁾ Там-жа, стар. 13.

³⁾ Там-жа, стар. 11; 1914 г., стар. 3.

⁴⁾ Там-жа, 1914 г., стар. 4.

⁵⁾ Там-жа, стар. 17.

чым навуковае. З яго вышаў шэраг працаўнікоў, якія ўжо пасъля сканчэння університету шырока разгарнулі сваю навуковую і грамадзкую дзеянасьць. Гурткі быў даступны амаль што ўсім студэнтам, бо членскія складкі на другім годзе існаваньня яго былі зусім адменены. Паміж іншым, нельга ня ўспомніць яшчэ аб аднай уласцівасці гуртка. Ён быў пабудаваны не па клясаваму, а па нацыянальному прынцыпу, і, дзякуючы гэтаму, з яго шэрагаў вышлі ня толькі выдатнейшыя навуковыя і грамадзкія працаўнікі, што працуяць па гэтым бок мяжы, але і такія, што пашлі на той бок яе або зусім сталіся гандлярамі беларускім працоўным народам. Ужо адно гэта адкінула патрэбу ў аднаўленыні дзеянасьці гуртка, які ў свой час зачыніўся быў.

У часе і пасъля Кастрычнікавай рэвалюцыі асабліва шырока практивалася ведамсцьвеннае краязнаўства ў відзе розных падлікаў, перапісаў і да т. п., а пазней — у відзе дасыльных палёў, станцый і г. д. Добра вядома, з іншых матар'ялаў, як шырока практикуецца зараз вывучэнне адпаведнае галіны, побач з звычайнай штодзеннай чыннасцю, Народным Камісарыятам Земляробства і ўсімі іншымі ведамствамі. Пад ведамам першага, апрача таго, працуе шэраг спэцыяльных навукова-краязнаўчых устаноў: пяць раённых і пять спэцыяльных станцый і інш.

Краязнаўцы-аматары і пераважна тыя, якія ў дарэвонічным краязнаўстве ня прымалі нікага ўдзелу, распачалі сваю шырокую працу па зьбіранню матар'ялаў і апублікаванню іх у мясцовых пэрыядычных выданьнях, як „Вольны Край“, „Ізвестия Игуменского Уисполкома“ і інш. Але ўжо ў самым пачатку яны імкнуліся да аўяднаньня ў гурткі або падобныя організацыі, бо адчувалі сваю моц толькі ў колектыве, ня маючи за сваёю сэпіною нікіх моцных індывідуалістычных і інтэлігентных традыцый. Таму хутка новае аматарскае краязнаўства было ўвабрана ў свае шэрагі грамадзкім, дзе ўсё робіцца пэўнай організацыяй і мае пэўнае месца ў агульным краязнаўчым руху. Перад тым, як перайсці да апошняга, пазнаёмімся з агульным станам навуковага і асьветнага краязнаўства.

Развіццё навуковага краязнаўства пасъля Кастрычніка ў значнай меры залежала ад дзеянасьці вырасшых у Беларусі

вышэйших школ: Менскага настаўніцкага, а потым інстытуту народнае асьветы; Менскага політэхнічнага, а потым інстытуту сельскае гаспадаркі; Горы-Горацкага Інстытуту сельскай гаспадаркі, а потым сельска-гаспадарчай акадэміі і дзяржаўнага ўніверсytetu, дзяржаўнага вэтэрынарнага інстытуту і камуністычнага ўніверсytetu, а таксама Магілеўскага інстытуту народнай асьветы, Віцебскага інстытуту народнай асьветы, Віцебскага мастацка-практычнага інстытуту і г. д. Прагавітасць да вышэйшай асьветы была такая вялікая, што заміж аднаго аддзялення вышэйшай школы, а ўласна—Віцебскага аддзялення Маскоўскага археолёгічнага інстытуту да рэвалюцыі, на Беларусі працавала каля 10 вышэйших школ. Будуючы сваю культуру, беларуская савецкая ўлада ўвесь час паляпшала, рэорганізавала іх і г. д., і зараз мы маєм чатыры вышэйшыя школы: дзяржаўны ўніверсytet, сельска-гаспадарчую акадэмію, вэтэрынарны інстытут і камуністычны ўніверсytet. Як існуючыя цяперака, так і ўсе памянёныя вышэй гэтыя школы концэнтравалі навакол сябе значныя навуковыя сілы, якія, побач з разьвіццём навукі наогул, распачыналі навуковую краязнаўчую дзейнасць, вынікі якой зъмяшчаліся часамі ў працах, выдаваных школамі. Гэта быў магутны пачатак, які зараз вырас у нормальную дзейнасць, але і ён забясьпечваў ужо навуковае падтрыманье грамадзкага краязнаўчага руху. Пэўная галіна апошняга ў відзе навукова-краязнаўчых таварыстваў рэспубліканскага маштабу якраз і вырастала ў гэтых школах, як, напрыклад, навуковае таварыства па вывучэнні прыроды сельскай гаспадаркі і лесаводства пры Менскім інстытуце сельскай гаспадаркі, таварыства гісторыі і старасьветчыны пры Менскім інстытуце народнай асьветы, навуковыя конфэрэнцыі пры Віцебскім вэтэрынарным інстытуце, навуковае таварыства па вывучэнні Беларусі пры Горацкай сельска-гаспадарчай акадэміі і інш. Побач з імі ў гэтых-жа школах выраслі і студэнцкія краязнаўчыя організацыі, якія мелі больш выхаваўчае значэнне: гурткі па вывучэнні Гомельшчыны пры дзяржаўным ўніверсytete, краязнаўчы гурткі студэнтаў Менскага інстытуту сельскай гаспадаркі, студэнцкія краязнаўчы гурткі пры Менскім беларускім педагогічным тэхнікуме, таварысты краязнаўства пры ўніверсytete і г. д. Гэта галіна краязнаўства заваявала ня толькі вышэйшую, але і нашу

сярэднюю школу. Урэшце, у 1920 г. быў заснаваны Інстытут Беларускае Культуры, а ў 1920 годзе навукова дасьледчы інстытут сельскае і лясное гаспадаркі—цалкам акадэмічныя ўстановы па сваіх задачах.

Аб дзейнасці шмат якіх з гэтых організацый абодвух тыпу пры школах, а таксама аб краязнаўчай дзейнасці ведамстваў і Інбелкульту ўжо слухаліся даклады на першай Усебеларускай краязнаўчай конфэрэнцыі і першай Менскай агульна-гарадзкой краязнаўчай конфэрэнцыі ў 1924 годзе¹⁾. Тутака выявілася ня толькі колькасная, але і якасная перавага ведамсцьцявеннага навуковага і іншага краязнаўства перад дарэволюцыйным, бо ўсебеларуская конфэрэнцыя аднагалосна палічыла: „краязнаўчу працу неабходнай прадпасылкай соцывілістичнай гаспадаркі, якая вымагае самага шырокага і съядомага з боку кожнага працаўніка выкарыстаньня вытворчых сіл краю, і асновай культурнага будаўніцтва“²⁾, і прызнала, што „толькі ў цеснай сувязі з кірауніком вялікае соцывілістичнае перабудовы жыцця Беларусі, з яе Комуністычнай партыяй, пры дапамозе і ўдзеле профэсіянальных работнікаў, пры шырокім удзеле нашай кіпучай энэргіі—комсамольскай моладзі, пры матар'яльнай дапамозе нашага ўраду,—магчыма будзе паставіць на належныя рэйкі шырокую краязнаўчую працу і організацыі, што яе робяць“³⁾. Такім чынам, краязнаўства прызнала свой клясавы, політычны і практычны характар, але толькі не на карысьць імперыі і кучкі эксплётатараў, а мясцовага краю і шырокіх гушчаў працоўных. Яно павінна было пачынаць і пачынала спачатку.

Той-жа характар, як і іншыя віды, запрымела і асьветнае краязнаўства. Калі Каstryчнікавая рэвалюцыя прарвала шлюзы, якія ня пушчалі краязнаўства ў школу, — яно магутным вадаспадам хлынула туды яшчэ да ўвядзеньня праграм, выпрацаваных дзяржаўным вучоным саветам. Інакш быць не магло, бо гэта вымагалася новым жыццём. Школа павінна была падрыхтоўваць не выкананіцаў, не рабоў імперыі, а будаўнікоў новага жыцця.

¹⁾ „Савецкая Беларусь“ № 277, 278 і 279 і архіў ЦБК, справа № 6 „1-я Усебеларуская краязнаўчая канфэрэнцыя і Менская гарадзкая канфэрэнцыя“, стар. 14, 49 і інш.

²⁾ „Сав. Беларусь“ № 280 за 1924 год.

³⁾ Там-жа.

і, зразумела, яна не магда выкананць гэтае задачы інакш, як шляхам удзелу ў акаляючым жыцьці і вывучэнні яго. Пазашкольныя асьветныя ўстановы таксама не маглі абыйсьціся без краязнаўства. Асьветнае краязнаўства гэтага часу наогул такое шырокое і такое цікавае, што патрабуе асобнага агляду яго. Паміж іншым, у пазашкольным краязнаўстве заміж трох царкоўных монархічных музэяў і двух дваранскіх, якія былі на тэрыторыі сучаснай Беларусі да рэвалюцыі, цяперака ёсьць чатыры культурна-гістарычных, тры сельска-гаспадарчых, адзін вэтерынарна-зоалёгічны, адзін энтомолёгічны, адзін прыродазнаўчы і 18 агульных мясцовых таварыстваў краязнаўства. Лік экспонатаў толькі ў апошніх 18 перавышае 15.000, а лік асоб, адведываючых музэі, за год значна большы за 600.000 чалавек.

Шырокое развіцьцё грамадзкага краязнаўства пачынаецца з 1920 году, пасля звалънення ад акупацыі. Раней усе лепшыя грамадзкія сілы прымалі актыўны ўдзел у барацьбе за соцывільнае, нацыянальнае і політычнае вызваленне, ды і шырокая клясава-пролетарская краязнаўчая праца была немагчыма пад уздзикам паноў. Але зараз-жа па вызваленіі, увесень 1920 году, ужо пачалі арганізавацца гурткі краязнаўства, як Хутарскі пад назваю „Бура“, а з 1922 году больш шырокія краязнаўчыя організацыі, як Слуцкая павятовая камісія беларусазнаўства і інш. Для ўзору коратка азнаёмімся з апошнім.

Слуцкая павятовая камісія беларусазнаўства заснавалася ў 1922 годзе з мэтаю ўсебаковага пазнання Беларусі і асабліва Случчыны. Яна аб'яднала пераважна выкладчыкаў прадметаў беларусазнаўства ў школах Случчыны, а таксама іншых асоб. Апрача звычайнай працы, камісія склікала першую павятовую беларусазнаўчу канфэрэнцыю¹⁾, частка пастаноў якой была апублікавана пазней²⁾, організавала Слуцкі радзімазнаўчы музэй³⁾ і распачала організацыю такіх музэяў валаснога маштабу на мясцох. Камісія займалася пераважна пытаннямі асьветнага беларусазнаўства, якія перш за ўсё вымагаліся тады

¹⁾ „Савецкая Беларусь“ № 27 за 1923 г.; „Полымя“ № 2 за 1923 г. стар. 133.

²⁾ Бюлетэн Віцебскага Акрана № 3-7 за 1924 г., стар. 90.

³⁾ „Савецкая Беларусь“ № 290 за 1923 г.; архіў ЦБК, справа № 5 „Першая Менская краязнаўчая конферэнцыя“, стар. 7.

жыцьцём, і, калі яны былі больш-менш высьветлены, камісія рэорганізавалася ў 1923 годзе ў Слуцкае павятовае таварыства краязнаўства, якое мела ўжо цалкам краязнаўчыя заданні па ўсебаковаму вывучэнню Случчыны.

У тым-же 1923 годзе была распачата організацыя Віцебскага губэрскага бюро краязнаўства, але об'ектыўныя ўмовы ня далі магчымасці завяршыць організацыю, і толькі ў 1924 годзе ў Віцебску было заснавана акруговае таварыства краязнаўства.

Такім чынам, новае, сучаснае грамадзкае краязнаўства стыхійна расло зьнізу. Улічваючы гэта, а таксама немагчымасць дасыльдавання Беларусі бяз шырокай дапамогі яе працоўных мас, Інстытут Беларускага Культуры ў сінегані 1923 году вылучыў камісію з трох сяброў для організацыі цэнтральнага бюро краязнаўства, якое і было зацверджана з 1-га студзеня 1924 году¹⁾). На організацыйным сходзе камісіі было пастановлены перакласыці на беларускую мову статут рускіх краязнаўчых організацый, укласыці інструкцыю у разьвітак статуту і звязацца з мясцовымі краязнаўчымі організацыямі і інш. Але ўжо на першым паседжанні ЦБК 29 лютага 24 году пры новым складзе яго было ўхвалена выявіць мясцовыя краязнаўчыя організацыі, апрацаваць нормальныя статуты для іх, заснаваць краязнаўчую консультацыю і г. д. Дзякуючы частым зъменам складу ЦБК, а таксама організацыйным, дзейнасць яго змагла шырока разгарнуцца толькі з пачатку 1926 году. Але і раней яно выконвала даволі вялікую аб'яднающую, організацыйную і кірующую працы. Паміж іншым, ім былі скліканы: першая Менская агульна-гарадзкая краязнаўчая конфэрэнцыя ў сакавіку 1924 году, першая ўсебеларуская краязнаўчая конфэрэнцыя ў сінегані 1924 году, першы ўсебеларускі краязнаўчы зьезд ў лютым 1926 году, другі ўсебеларускі краязнаўчы зьезд ў лютым 1927 году і шэраг розных нарадаў. З 1925 году ЦБК выдае штотомесячнік „Наш Край“; пры яго-ж дапамозе выходзіць і шэраг розных спэцияльных інструкцый і програм. Апрача таго, кірауніцтва ажыццяўляеца шляхам звычайнай перапіскі і выездаў ін-

¹⁾ Архіў ЦБК, справа № 3 „Пратаколы пленуму і прэзыдыуму ЦБК 1925 г.“, стар. 1.

структуроў і членаў прэзыдыуму ЦБК на месцы. У організацыйным кірунку ЦБК дапамагло організацыйна аформіцца большасці краязнаўчых організацый, і ў 1926 годзе выпрацавала нормальныя статуты для розных тыпаў краязнаўчых організацый. У той-ж час ЦБК падлічыла ўсе навуковыя краязнаўчыя інстытуты і апублікавала іх сьпіс у 1927 годзе¹⁾). Такім чынам, з 1924 году ЦБК аб'яднае дзейнасць усіх краязнаўчых організацый Беларусі, пераважная большасць якіх офіцыйна пачала існаваць у 1924-25 акадэмічным годзе.

Згодна апошняму падліку, усіх навукова-краязнаўчых організацый у БССР больш трохсот. З гэтага агульнага ліку 8 акруговых таварыстваў краязнаўства, 101 раённае таварыства краязнаўства, 66 гурткоў краязнаўства і 65 школьніх гурткоў, гурткоў тэхнікумаў і таварыстваў краязнаўства вышэйших школ²⁾. Бязумоўна, тутака немагчыма ахарактарызаваць кожную організацыю паасобку, ды гэта выходзіць па-за межы мае задачы³⁾). Усіх членаў краязнаўчай сеткі БССР больш 9 тысяч, з іх асьветнікаў каля 70 проц. і іншых працаўнікоў каля 30 проц., прычым, членам організацыі можа быць кожны, хто жадае, незалежна ад нацыянальнасці, асьветы і г. д.; членская складка—ад 36 кап. да 1 р. 80 к. у год. На працягу аднаго мінулага году адбылося 448 розных сходаў, было сабрана звыш 110 тысяч нумароў розных краязнаўчых матар'ялаў і апублікавана больш 16 мясцовых краязнаўчых выданьняў. Апрача краязнаўчых організацый, у нас вядуць навукова-дасьледчую працу чатыры памянёныя вышэйшыя школы, якія выдаюць свае працы; дзіве акадэмічныя ўстановы: Інбелкульт і навукова-дасьледчы інстытут сельскай і лясной гаспадаркі, што выдалі шэраг навуковых выданьняў і навуковае таварыства па вывучэнні Беларусі, а таксама дзяржаўная бібліотэка, цэнтральны архіў і інш. Такім чынам, колькасць сучасных навукова-краязнаўчых інстытуцый перавышае дарэволюцыйны лік іх больш, чым у 25 раз. Аб усім гэтым да рэвалюцыі ня можна было і думаць. Паколькі мэты працоўных ва ўсіх мясцох

¹⁾ „Наш Край“ № 1 за 1927 год, стар. 103.

²⁾ „Працы 2-га Ўсебеларускага краязнаўчага звезды“. Менск, 1927 г., стар. 17.

³⁾ Гл. „Краязнаўчая праца па акругах“, часоп. „Наш Край“ № 3 за 1927 г., стар. 59, і наогул хроніку „Нашага Краю“.

БССР аднолькавыя, пастолькі і статуты іх краязнаўчых таварыстваў аднолькавыя, і задачы апошніх азначаюцца так: а) усебаковае вывучэнне і дасьледванье сваёй акругі ў грамадзка-экономічным, прыродна-географічным і культурна-гісторычным стасунках, б) пашырэнне ведаў, звязаных з вывучэннем і дасьледваннем акругі; в) абуджэнне зацікаўленасці сярод шырокіх колаў грамадзтва да заданняў таварыства і наогул да краязнаўства¹⁾.

Нават гэтая кароткія лічбы съведчаць аб нябывалым росьце нашага маладога краязнаўчага руху за дзесяць год, г. зн. з таго часу, калі стары лад пахінуўся, а справядлівей, за 7 год, г. зн. з таго часу, калі стары лад быў зьнішчаны. Такім чынам мы бачым, што беларускае краязнаўства мае сваю даўгую гісторыю. У XIX і пачатку XX сталецца яно цалкам супірэчыць мясцовым, соцыяльным, нацыянальным і політычным інтэрэсам, замыкаючыся ў вузкія колы свае клясы прыгнатацеляй.

Пасьля Кастрычнікае рэвалюцыі беларуская навука пачынае сваю новую гісторыю спачатку, і ўжо мае мэтаю вывучэнне краіны для скарыстання і зьмене на сваю, г. зн. шырокіх колаў працоўных, карысць. Зусім зразумела, што ад гэтай якасной зьмены, ад шкоды да карысці залежыць і колькасная зьмена краязнаўцаў і вынікаў іх працы. У краязнаўстве прымаюць удзел самыя шырокія колы беларускай грамадкасці незалежна ад сацыяльнага, адукацыйнага і нацыянальнага стану. Іх навуковая праца—толькі галіна іх агульнага соцыялістычнага будаўніцтва. Вынікі гэтай працы к сёнешнім 10-и гадавінам Кастрычнікае рэвалюцыі даводзяць правільную мэтавую ўстаноўку нашага краязнаўства, яго соцыяльны зъмест і політычную афарбоўку. З тым большаю ўпэўненасцю ў посьпеху ўступаюць краязнаўцы ў другое дзесяцілецце вольнага жыцця працоўных.

¹⁾ „Наш Край“ № 1 за 1927 г., стар. 69.

9. „Маладняк“ № 10.

Кнігапіс

Кастрычнікавая эпоха на Беларусі

Кастрычнік на Беларусі. Зборнік артыкулаў і дакумэнтаў. (Матар'ялы да гісторыі Кастрычнікавай рэвалюцыі на Беларусі). Выпуск першы. Улажыў С. Агурукі. Выданне камісіі ЦВК БССР па адзначэнні 10-годдзя Кастрычнікавай рэвалюцыі і Гістпарту ЦК КП(б)Б. Менск—1927. Стар. XI+487. Формат infolio 8°, у тэксьце 67 ілюстрацый. Цана 1 р. 50 к.

Мы з прыемнасцю адзначаем на старонках друку прыкметны ўздым гістарычнай навукі на Беларусі за апошніяе трохгодзьдзе. Цэлы шэраг артыкуалаў у нашых пэрыодычных выданнях, як „Полымя“, „Запіскі Бел. Дзярж. Унівэрситету“, „Наш Край“, „Маладняк“ і інш.; выдавецкая дзейнасць Гісторыка-археалёгічнай і Гісторыка-рэвалюцыйнай сэкцый Інстытуту Беларускага Культуры, выдавецкая праца Гістпартадзелу ЦК КП(б)Б—съведчыць аб гэтым.

У выніку, гістарычнай навука атрымала нізку солідных выданняў, як „Беларускі архіў“ т. I, „400-годдзя беларускага друку“, „1863 год на Меншчыне“, „Проклямациі 1905 г.“, „1905 г. на Беларусі“—зборнік артыкулаў і ўспамінаў, „1905 г. на Беларусі“ — зборнік архіўных

дакумэнтаў, „Памятник борцам, погибшим за освобождение Белоруссии“ ды інш.

Праўда, усе выданыні носяць харарактар гісторыяграфічны. Гістарычнай навука Беларусі ча-кае на аснове гэтых крыніц солідных монографій ад гісторыкаў.

Але гэта—справа будучыні, хоць, праўда, „будучыня“ ўжо надыходзіць, і мы ўправе чакаць дакладных прац ад нашых на-вуковых інстытуцый.

У сувязі з 10-цігоддздзем Кастрычніка, у выданні Гістпарту ЦК КП(б)Б вышла з друку праца-монографія А. Г. Чарвякова „За Савецкую Беларусь“ і рэцэнзуемы намі зборнік матар'ялаў да гісторыі Кастрычніка на Беларусі—„Кастрычнік на Беларусі“—якія бязумоўна адносяцца да вышэйпералічаных выданняў, зьяўляючыся ўкладам у гістарычную навуку.

Што-ж уяўляе сабою зборнік „Кастрычнік на Беларусі“?

„Выданнем гэтага зборніку,—піша Гістпартадзел ЦК КПБ у прадмове,—Гістпарт ня меў на ўвазе даць поўную гісторыю Кастрычнікавай рэволюцыі на Беларусі..

...Наша мэта была толькі ў тым, каб сабраць патрэбныя

матар'ялы для будучага гісторыка. У гэтым зборніку мы надрукавалі цэлы шэраг апісаньняў тых таварышоў, што прымалі асабісты ўдзел у барацьбе за Савецкую ўладу ў нашай краіне на працягу двух год з 1917 г. да 1919 г. Усе гэтыя апісаньні маюць харкта асабістых успамінаў. Да гэтих успамінаў мы дадаем цэлы шэраг дакумэнтаў аб кожнай эпосе асобна, якія пацвярджаюць усё, сказанае аўтарамі".

Конкрэтна, зборнік утрымоўвае артыкулы-ўспаміны:

1917 г.—люты на Заходнім фронце; З'езд Дэпутатаў Арміі і тылу Заходняга Фронту; Праца Менскага Савету ў пэрыод люты—каstryчнік; „Звязда“ ў 1917 г.; Каstryчнік у Менску, Магілеве, Віцебску, Гомлі, Воршы, Бабруйску, Невелі (шэраг артыкулаў), а таксама ў адным з артыкулаў вызначаеща роля дробна-буржуазных партый на Беларусі.

1918 г.—1919 г.—гэта пэрыод нямецкай окупацыі; артыкулы аб гэтым пэрыодзе наступныя: „Бальшавікі ў часе нямецкай окупацыі“, „Барацьба за Саветы ў Палесі, у Горадзеншчыне, у Вільні“.

Разъдзел „У часе між двух окупацый“ (нямецкай і польскай) утрымоўвае артыкулы аб узьнікнавенны БССР і аб працы Савецкай улады і компартыі Беларусі за гэты пэрыяд.

Ну, і ўрэшце трэба асобна адзначыць артыкул аб харчовым пытаньні ў эпоху Каstryчнікавай рэволюцыі і артыкул аб контр-рэволюцыі на Беларусі.

Амаль што ўвесь матар'ял, за выключэннем чатырох-пяці артыкулаў (з 25-ці) мы сустракалі надрукаваным у шэрагу пэрыодычных выданьняў на расійскай мове, як „Пролетарская Революция“, „Вперед“, „Звезда“, а таксама ў паасобных выданьнях „Красная Быль“, „Известия Гомельского Губкома“, „Стрекопытовщина“ і інш.

Мы не згаджаемся з Гістпартам, калі ён у прадмове да чытача гаворыць: „На беларускай мове гэтыя матар'ялы друкуюцца ўпяршыно“. Зазначаем, што артыкулы І. Калмановіча, М. Хатаевіча, Г. Лелевіча, С. Агурскага—друкаваліся на беларускай мове ў 1927 г. ў пэрыодычнай часопісі, аб якой Гістпарту сорам ня ведаць: у „Бальшавіку Беларусі“—за 1927 г.

На каля 500 старонках тэксту зборнік утрымоўвае амаль што палову яго дадаткаў, дакумэнтаў, якія харктарызуюць дакументальна эпоху Каstryчніка на Беларусі; першыя крокі Менскага Савету; разъвіцьцё і рост бальшавізму ў Беларусі; бальшавіцкая ўплывы ў арміі на Заходнім фронце; каstryчнікавыя дні; арганізацыю Савецкай улады на Беларусі; дзейнасць Сав. Нар. Камісараў Заходнія Вобласці; бальшавіцкая ўплывы ў сялянстве; барацьба з контр-рэволюцыяй; нямецкая окупацыя на Беларусі і ўтварэнне БССР.

Наогул, даючы ацэнку выданню, прыходзіцца зазначыць: 1) што большасць артыкулаў друкавалася; 2) заслуга Гістпарту ў тым, што ён скомплектаваў

артыкулы ў асобны зборнік, і гэтым пазбавіў зацікаўленую ў вывучэнні Каstryчніка асобу ад капаніны і шуканья ў бібліятэках; 3) артыкулы ўтрымоўваюць багата адноўкавага матар'ялу; аднак, гэта толькі дадатны бок,—дасьледчык пры разглядзе таго ці іншага пытання будзе мець погляды на яго з розных месцаў; 4) надзвычайна каштоўным сырым матар'ялам, які зьяўляецца найлепшай

ілюстрацыяй Каstryчніка на Беларусі, зъяўляюцца даданыя да зборніку дакумэнты; 5) адзначаем надзвычайна вялікі тыраж для гэткага выдання (3000) у беларускіх умовах, і паразнальна нізкую цану—1 р. 50 к.

Зборнік зъявіцца падручнікам у нашых як Вышэйших Навучальных Установах, так і ў партшколах пры вывучэнні эпохі Каstryчніка на Беларусі.

І. Бараўка.

З Ъ М Е С Т

	Стар.
А. Блок. Дванадцать — пераклад <i>A. Дудара</i>	3
С. Хурсік. Барвяныя бляскі	13
Альберт Рыс Вільямс. Уся ўлада Саветам.	21
А. Гурло. Ад Лютага да Каstryчніка	31
Васіль Каваль. Ліпы	38
Піцерскі. Як сонца ў краплі вады	57
Проф. П. Бузук. Украінская літаратура пасьля Каstryчніка	65
Ал. Шлюбскі. Беларуская політычная карыкатура	74
Тодар Глыбоцкі. Шляхам Каstryчніка	95
М. Каспяровіч. Беларуская навука да Каstryчніка і пасьля яго	111
Кнігапіс	130

